

—Людзьмі звацца!  
Янкі Купалы

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ

ПЯТНІЦА

28

МАЯ  
1993 г.

№ 21 (3691)

КОШТ  
3 рублі

ЛІТАРАТУРА ! МАСТАЦТВА

## ЧУЖЫНЦЫ НА СВАЁЙ ЗЯМЛІ?

Алесь КАЗАННІКАЎ: «Мяркуючы па прагнозах метэаслужбы, угэтым годзе нас чакае засуха не меншая, чым летась...»

СТАРОНКА 5

## ПРАВАПІС: ВЯРТАННЕ ЦІ ЎСЁ Ж АДРАДЖЭННЕ

Алесь ЯСКЕВІЧ: «... Усё пытанне, якім шляхам ісці? Ці развіць яшчэ і сёння малады, у росквіце сіл арганізм нашай літаратурнай мовы да міжнародных узораў, ці штучна затрымаць на нашаніўскім-тарашкевічавым узроўні».

СТАРОНКІ 6-7

## ХАНА МУРЗА

Апавяданне Марыі ВАЙЦЯШОНАК

СТАРОНКІ 8-9

## З ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ, ТЭАТР!

Дзяржаўнаму акадэмічнаму Вялікаму тэатру Беларусі — 60 гадоў. Юбілейныя нататкі Святланы БЕРАСЦЕНЬ

СТАРОНКА 10

## «ЛІТАРАТУРА — МАЯ ДУХОЎНАЯ РАДАСЦЬ»

Працяг рубрыкі «Беларускае замежжа: жывыя галасы». Гутарка Леаніда ПРАНЧАКА з Інай РЫТАР /Аляксандрай САКОВІЧ/

СТАРОНКІ 14-15

## ПАБРАЦІМЫ

«Казка перабудовы» Вячаслава ПІЛІПЧЫКА

СТАРОНКА 16



Што пахінула Уладзімра САВІЦКАГА да «Раскіданага гнязда» — сказаць цяжка, бо ягонае рэжысёрскае абыходжанне з класічнай п'есай Янкі Купалы ў тэатры-студыі «Абзац» не выдае на востразабадзённае. Не нагадвае адвечную песню пра зямлю і волю. Не вымагае пазачарговага з'езда земляробаў, не агітуе за фермерства. Не прэтэндуе на медытацыю на падставе дамагання агульнадушэўнае раўнавагі. Не падпадае і пад якое-кольвек агульназручнае меркаванне: маўляў, як тое «Гняздо» трэба раскідаць...

Упершыню сыграны летась у лістападзе, спектакль у хуткім часе адбудзецца свой «законны» сезонны ... пяты

раз: запрошаныя акцеры /і з мінскіх тэатраў, і студэнты Акадэміі/ толькі зрэдка патрапляюць вызваляцца для двухгадзіннай «Сумнай аповесці...» /назва спектакля/, — падзеі сёлетняга тэатральнага сезона...

Нататкі пунцірам у чаканні пятага спектакля — на 11-й старонцы гэтага нумара.

НА ЗДЫМКУ: сцэна са спектакля «Сумная аповесць...» паводле Янкі Купалы. Наталля КАФАНОВА /Марыля/, Наста ГАВЯДЗІНАВА /Зоська/, Алег ГРЫСЕВІЧ /Данілка/

Фота Уладзімра ПАНАДЫ

## Не спазніцеся!

4 чэрвеня заканчваецца падпісная кампанія. Нальшоў час канчаткова вырашыць, што выпісаць.

Дарагія чытачы-лімаўцы! У нас ёсць адчуванне, што ў мітульзе дзён не ўсе з вас паспелі прадоўжыць нашу з вамі сяброўства. Час падганяе! Верым у вашу нязменную дружбу, адданасць і прыязнасць да «ЛіМа».

Наш індэкс — 63856. Кошт падпіскі — 240 рублёў на паўгода.

Будзем жа разам!

# КОЛА ДЗЁН

Бадай, самым папулярным на мінулым тыдні было слова «міжнародны». Нікалішчэ на Беларусі не праводзілася адначасова столькі міжнародных канферэнцый, семінараў, фестываляў, з'ездаў, сустрэч... Раіліся і саборнічалі між сабою хімікі і прафсаюзныя дзеячы, урачы і інваліды па зроку, вайскоўцы і лячэнікі... Што тут здзіўляцца: мы выходзім у свет і свет прыходзіць да нас.

## ВІЗІТ ТЫДНЯ

З чатырохдзённым візітам на Беларусь прыбыў намеснік Генеральнага сакратара ААН, спецакардынатар ААН па Чарнобылю Ян Эліасан. Мэты візіту зразумелыя. Тыя, хто некалі крычаў на ўвесь СССР і свет: «нам дапамога не трэба, Беларусь і сама справіцца...» зрабілі сваю чорную справу. Сёння нам трэба даказаць сусветнаму супольнасці, што адным нам чарнобыльскую бяду не адвесці.

## ПАСЯДЖЭННЕ ТЫДНЯ

Пад старшынствам В.Кебіча ў Доме ўрада адбылося чарговае пасяджэнне Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі. Размова ішла пра падрыхтоўку народнай гаспадаркі краіны да наступнай зімы. Прапанаваліся два шляхі выхаду рэспублікі з крызіснай сітуацыі ў забеспячэнні палівам: жорсткая эканомія і пашырэнне геаграфіі экспарцёраў... З Расіі, між тым, прыйшла новая «нечаканая» вестка: з 25 траўня прэзідэнткае перадрэфэрэндмае абмежаванне цэн на нафтапрадукты адменена. Спрагнаваць, як адаб'ецца гэта на Беларусі, якая цалкам сёння залежыць ад расійскага паліва, няцяжка: адбудзецца новы скачок цэнаў на прадукты і паслугі... Што ж чакае нас зімою, пра якую гаварылася на пасяджэнні Саўміна, адзін Бог ведае. Бо дзеянні Расіі і яе прэзідэнта не прадказальныя. Як пісаў паэт: «умом Россию не понять...»

## АДМЕТНАСЦЬ ТЫДНЯ

Паміж Беларуссю і Украінай працягваюцца перамовы па дэлімінацыі межаў. Падчас чарговай сустрэчы ў Кіеве бакі дамовіліся да завяршэння гэтай работы і ратыфікацыі Вярхоўнымі Саветамі дзяржаў дэлімінацыйных дакументаў лініі межаў на мясцовасці не ўстанаўліваць. І сапраўды, гэта не тая справа, дзе трэба спяшацца: лепш сем разоў адмераць, чым адзін раз адрэзаць. Аднак нашыя вайсковыя начальнікі не спяшаюцца не толькі тут. Даўно прынята рашэнне апрацуць беларускае войска ў адметную форму і мадэльеры яе ўжо распрацавалі. Аднак заказы на яе пашыў, па спецпастанове Саўміна, будучы ўключацца ў планы прадпрыемстваў толькі з 1994 года... Самі вайскоўцы паведамляюць, што на іх складах амаль не засталася і старога абмундзіравання, салдаты даношваюць апошняе...

## НАВАСЕЛЛЕ ТЫДНЯ

Саюз палякаў Беларусі справіў у Гародні наваселле: пераехаў у новы, арыгінальнай архітэктуры, будынак. Узвалі яго за кароткі тэрмін беластоцкія і гарадзёнскія будаўнікі на сродкі польскіх грамадскіх арганізацый. У хуткім часе ў Гародні пачнецца будаўніцтва польскага культурна-асветнага цэнтру з тэатрам, школай, бібліятэкай... Падобныя ж цэнтры плануецца адкрыць таксама ў Баранавічах, Лідзе, Паставах, Шчучыне. Парадземся за нашых польскіх сяброў і пазайздросцім іх умэнню працаваць на сябе. Беларусы ж дагэтуль будуць свой культурны цэнтр і музей у Гайнаўцы /Беластоцчына./ і канца гэтай будоўлі не відаць. Хоць, у адрозненне ад палякаў, мы будзем на зямлі, дзе жылі спрадвеку.

## НАВІНА ТЫДНЯ

На Беларусь вернецца бібліятэка графаў Храптовічаў, якая да гэтага часу знаходзілася на Украіне. Пачатак вяртанню нашых культурных каштоўнасцяў будзе пакладзены. З Богам!

## КУР'ЁЗ ТЫДНЯ

Вясна. Адсеяліся. Чакаем новага ўраджая. А ў Івацэвічах свая праблема: што рабіць з рэшткамі мінулагадня, куды падзець лішнюю бульбу. Нават па 15 рублёў за кілаграм не хоча браць яе ў сялян мясцовы спіртзавод. Куды глядзіць наш урад: самы час падкінуць у Івацэвічы пару рэфрыжэратараў бульбы з Італіі.

## ЗДАРЭННЕ ТЫДНЯ

З аўтаматамі ў руках уварваліся ў вёску Калышкі Лёзненскага раёна расійскія міліцыянеры. Па «сігналу» сваіх калег з мясцовага РАУС яны на вачах у перапаханых сялян арыштавалі трох беларускіх прадпрыемнікаў, канфіскавалі ў іх «КамАЗ» з 15 тонамі пшанічнай мукі і без перашкод ад'ехалі дамоў, за расійскія межы, разам з грузам і палоннымі. Паводзіны расійскіх міліцыянераў, улічваючы наш папярковы суверэнітэт і празрыстыя межы, можна растлумачыць. Але як зразумець лёзненскіх, якія замест таго, каб абараніць сваіх грамадзян, сталі «наводчыкамі». Міністэрствы унутраных і замежных спраў і Пракуратура Рэспублікі Беларусь пакуль афіцыйна не выказаліся наконт агрэсіўных дзеянняў расійскіх міліцыянераў...

## ПАРЛАМЕНЦКІ ДЗЁННІК

# СПРЭЧАК ПАБОЛЬШАЛА, А ДЭПУТАТАЎ ПАМЕНШАЛА

Аднадушша — з'ява традыцыйна рэдкая на сесіях нашага парламента. Але практыка паказала, што дасягнуць яго не так ужо і цяжка. Дастаткова паставіць перад парламентам пытанне аб тым, каб скончыць працу раней вызначанага тэрміну. Так яно і здарылася на ранішнім пасяджэнні ў мінулую пятніцу. «З улікам прагназуемых на суботу і нядзелю замаразкаў» сесія ледзь не аднагалосна вырашыла скончыць працу да абеда. Мне зразумелы чутлівы клопат народных дэпутатаў аб гурках і памідорах на сваіх фазэндах, але зразумець, чаму ў рэзытыву асаблівых прыярытэтаў парламентарыяў Канстытуцыя займае месца за, а не перад гарадамі, прабачце, не магу. Некаторым жа нашым з вамі абранікам так спадабалася «свята кожны дзень», што кворум паступова становіцца рэдкім госцем у Авалянай зале. У асобныя дні на пасяджэннях адсутнічала да 100 чалавек. Гэта тым больш сумна, калі ўлічыць, што на абмеркаванне выносіліся надзвычай важныя пытанні. Аб дзяржаўнай мове, напрыклад.

Па завядзёнцы атакі на беларушчыну ўзначалілі вядомыя байцы на гэтым фронце — М.Качан, І.Авін, М.Лакцёўшын. Яны настойвалі, што на Беларусі дзяржаўнай павінна быць і мова суседняй Расіі. На думку «цэн-

трыстаў», руская мова павінна стаць сродкам міжнацыянальных зносін. А дэпутат А.Лукашэнка прапанавалі «кампрамісны» варыянт: напісаць у асноўным законе, што руская мова мае статус, роўны дзяржаўнаму. Не ведаю, на каго такая прапанова была разлічана, бо не трэба быць асабліва адукаваным чалавекам, каб зразумець, што прапанаваная «стылістычная канстытуцыя» з'яўляецца элементарным з'фемізмам.

Прыемна здзівілі вынікі галасавання па пытанні артыкула аб дзяржаўнай мове. За беларускую было пададзена 204 галасы, за рускую — 87. Тым не менш, «раскладу» ўсё ж не хапіла для прыняцця канчатковага рашэння, і артыкул быў накіраваны на дапрацоўку. Перакананы, што неўзабаве на старонках друку зноў з'явіцца вынікі самых апошніх сацыялагічных даследаванняў на «тэмы мовы». Дрэнна, што ў нас сацыялогія змагаецца за званне «второй древнейшей», але добра, што заангажыраваным «таварышамі» сацыялагам людзі ўжо безаглядна не вераць. «Які анкет — такі атвет», — «каўказскім» жартам выказаў свае адносіны да такіх апытанняў дэпутат М.Слямянеў.

Цікавы момант. З ласкі шанюных прагульшчыкаў парламенцкіх пасяд-

жэнняў умацаваліся пазіцыі апазіцыі /прабачце за міжвольны каламбур/. Цяпер галасоў меншасці хапае для блакіравання непрыемных праектаў.

Галоўным пытаннем бягучай сесіі застаецца, вядома ж, прыняцце нашага слаўнага закона — Канстытуцыі. На той момант, калі я пішу гэтыя радкі, прынята 38 артыкулаў будучай Канстытуцыі, што складае каля 25 працэнтаў ад агульнага яе аб'ёму. Каля 10 працэнтаў артыкулаў прыняты часткова. Над астатнімі парламентам яшчэ трэба будзе прапрацаваць. І праца будзе нялёгкай. Аб гэтым яскрава сведчаць хаця б тыя спрэчкі, што ўсцаліся на пасяджэннях Вярхоўнага Савета ў аўторак і працягваліся ў наступныя дні.

Шмат спрэчак узнікла вакол папраўкі да 67-га артыкула, у якім ідзе размова аб тым, каб прадстаўнікі, як сказаў адзін дэпутат, «незащищенных слоев населения», г.зн. ветэраны і інваліды, мелі ў парламенце свае прадстаўніцтва. Папраўка гэтая не была прынята. Але ж не быў прыняты і раздзел асноўнага закона, які называецца «Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь». Па гэтым раздзеле спрэчак было так шмат, што невядома, ці будзе п'ятым паўторнае яго абмеркаванне.

Яўген ЛЮТЫ

## СВЯТЫ

### ПРЫМЕРКАВАНА ДА ДНЯ МУЗЕЯЎ

Міжнародны дзень музеяў у Літаратурным музеі Янкі Купалы быў досыць насычаным. Перш на сустрэчу з супрацоўнікамі музея і студэнтамі прыйшлі два Алегі — вядомы паэт Алех Лойка і паэт-бард Алех Атаманаў. 85-годдзю першага зборніка Янкі Купалы «Жалейка» і 80-годдзю зборніка «Шляхам жыцця» была прысвечана наступная вечарына — з удзелам навукоўцаў, артыстаў і тэат-

ральнага калектыву філфака БДУ «Летуценнік».

І нарэшце вялікую зацікаўленасць выклікаў вечар пад назвай «Купала і песня», на якім выступіла вакальная студыя гасцёўні імя Дуніна-Марцінкевіча, а паэт Леанід Дранько-Майсюк прачытаў вершы, прысвечаныя жанчынам. Гасцёўня, акрамя таго, перадала ў фонды музея кнігу ўспамінаў А.Калубовіча /Кліўленд, 1986 г./ і рэдкі здымак Якуба Коласа.

Ф.ВАДАНОВА



У гэты ж дзень у Літаратурным музеі Якуба Коласа прайшла навукова-практычная канферэнцыя «Якуб Колас — педагог». Студэнты Мінскага педінстытута пазнаёмліліся з домам паэта, сустрэліся з яго старэйшым сынам Данілам Міцкевічам, які прыгадаў малавядомыя факты педагогічнай дзейнасці бацькі.

Адбылося таксама паэтычнае свята для самых маленькіх, на якім гучалі вершы і народныя песні. Цікава было даведацца, што ў дзіцячым садку N 79 існуе гурток роднай мовы і выразнага чытання /хіраўнік Алена Прохарава/.

Г.З.

На здымку: Леанід ДРАНЬКО-МАЙСЮК выступае ў музеі Янкі Купалы

## З ПОШТЫ ТЫДНЯ

# НЕ ТЫЯ НОТЫ, НЕ ТЫЯ СЛОВЫ?..

Талерантныя беларусы заўсёды плятуцца ў хвасце палітычных падзей. Скажам, тыя ж «чатырнаццаць сяцёр», выраўшыся з «імперыі зла», стаўшы суверэннымі дзяржавамі, стварылі свае, нацыянальныя гімны. Беларусы так і «гімняць» на стары лад: «Леніну слава, партыі слава...». Цікава, якой партыі? Змоўкі дыскусіі адносна гімна, маўчаць паэты, кампазітары, «думу думает» Вярхоўны Савет. Вакол гімна цішыня такая... І раптам гэту цішыню парушыў Іван Новікаў сваім артыкулам у газеце «Рэспубліка» за 15 красавіка 1993 г. на тэму: «Дык што ж будзем спяваць?» Без дай прычыны /а можа, прычына ў ідэйных перакананнях?/ аўтар вокамгненна абрынуўся на тэксты для гімна, раней прапанаваныя для ўхвалы Вярхоўным Саветам. «Няма

тэкстаў, вартых такой высокай сімволікі, — робіць вывад Новікаў і тут жа тлумачыць: — Тое, што выцягваецца з гістарычных могільнікаў і нават макулатуры перыяду фашысцкай акупацыі, ніяк не адпавядае ўзроўню гімна новай, яшчэ небывалай Беларусі — ні па духу, ні па форме». Тут мусім сказаць, што аўтар не ў ладах з гістарычнымі фактамі. Ні адзін з тэкстаў, прапанаваных для гімна, — ні «Пагоня» М. Багдановіча, ні «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макара Краўцова, ні «Магутны Божа» Наталлі Арсенневай не пісаліся ў часы фашысцкай акупацыі, а значна раней. Можна, аўтар мае на ўвазе, што тэксты пісаліся не па заказе КПБ, то тады іншая справа... Што датычыць песні «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», то яе спявалі, як і нацыянальны гімн «Ад

## НОВЫЯ ВЫДАННІ

### «МЕНСКАЯ ГРАМАДА» ЗА АДРАДЖЭННЕ

Чытачы атрымалі першы нумар новай палітычнай, грамадскай і літаратурнай газеты «Менская грамада», заснавальнікамі якой з'яўляюцца Асацыяцыя беларускіх выданняў, Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны, Віталь Скалабан, Аляксей Траяноўскі /ён жа і галоўны рэдактар/, Яўген Цумараў і Уладзімір Ягоўдзік. Пакуль што яна будзе выходзіць адзін раз на месяц.

Як сказана ў звароце да чытачоў, «МГ» найпершую ўвагу будзе ўдзяляць матэрыялам «пра тое, чым жыве сёння наша Беларусь — аб'ектыўнае асэнсаванне палітычных падзей і з'яў грамадскага жыцця, асвятленне дзейнасці палітычных арганізацый і постулу нацыянальнага адраджэння, ролі ў ім культуры, асветы, рэлігіі. Газета будзе рашуча змагацца супраць усялякіх праўяў шавінізму, нацыянальнага нігілізму, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці, любых злачынных дзеянняў супраць незалежнасці нашай дзяржавы. Не будзе забыта і тэма адраджэння агульначалавечай маралі, духоўнасці, гуманнасці ў грамадстве».

## ВІНШУЕМ! ЛАЎРЭАТЫ ЛІТАРАТУРНЫХ ПРЭМІЙ

Стала традыцыяй прысуджаць штогод за лепшыя творы літаратурныя прэміі Саюза пісьменнікаў Беларусі. Іх было дзве — імя Аркадзя Куляшова і імя Івана Мележа. На апошнім пасяджэнні Рады СП, што прайшла ў мінулы аўторак, была зацверджана і трэцяя, якая атрымала імя пачынальніка беларускай літаратуры для дзяцей і юнацтва Янкі Маўра. На гэтым жа пасяджэнні ў выніку тайнага галасавання сталі вядомы іменны новыя лаўрэатаў.



Літаратурную прэмію імя А. Куляшова атрымаў Юрась СВІРКА. Адзначаны яго паэма «Між вогненых чэрвеняў», прысвечаная Янку Купалу, паэтычныя публікацыі ў «ЛіМ» і зборніку «Дзень паэзіі-92», якія склалі кнігу «Узаемнасць».



Віктар ГАРДЗЕЙ з аднолькавым поспехам выступае як у галіне паэзіі, так і прозы. Прынамсі, яго праявіла кніга «Уратуй ад нячыстага», засведчыла, што пісьменнік і надалей удасканальвае сваё майстэрства. За гэтую кнігу В. Гардзею прысуджана Літаратурная прэмія імя І. Мележа.



Першым лаўрэатам Літаратурнай прэміі імя Янкі Маўра стаў Уладзімір ЛІПСКІ — за кнігу «Вясёлая азбука». Лімаўцы ад усяго сэрца вішучыя новых лаўрэатаў, звычайна ім далейшых творчых поспехаў!

## СЕМІНАРЫ

# ПАЧАТАК ТРАДЫЦЫІ

15—16 мая г.г. на лагойскай зямлі прайшоў злёт-семінара маладых паэтаў Міншчыны, арганізаваны аддзелам культуры Лагойскага райвыканкама, Абласной бібліятэкай імя Пушкіна, Дзяржаўным літаратурным музеем народнага песняра ў Мінску. На радзіму Купалы зляцеліся «карляты» — маладыя паэты амаль з усіх літаратурных аб'яднанняў вобласці. Добрым падарункам для іх стаў выдадзены на ратапрынец зборнічак вершаў.

Праграма семінара была досыць насычанай. Пасля ўскладання кветак да помніка Янку Купалу ў філіяле «Акопы» адбылася экскурсія па экспазіцыі музея. На тэатральнай пляцоўцы гучалі вершы вядомых і пачынаючых паэтаў, песні бардаў. Пасля ўдзельнікі злёту працавалі па секцыях, якімі кіравалі С. Законнікаў, У. Някляеў, Г. Каржанеўская, А. Письмянкоў. Увечары ўдзельнікі семінара прагледзелі фільм «Ніколі я не паміраў», прысвечаны Янку Купалу. У другі дзень зноў былі змястоўныя экскурсіі па мясцінах, дзе нарадзілася больш чым 70 твораў Янкі Купалы. «Семинарысты» пабачылі велізарны камень, дзе любіў пісаць паэт, удыхнулі водар мясцін, прыгажосць якіх жыўла паэзія народнага песняра.

Цікавай была сустрэча са старажыламі вёскі Янушкавічы — былым настаўнікам, краязнаўцам, які многія

гады збірае матэрыялы пра жыццё Янкі Купалы на Лагойшчыне і быў знаёмы з паэтам Мечыславам Несцярковічам. Самадзейныя артысты з вёскі Гайна спявалі народныя песні.

Правядзенню творчага семінара спрыяла Упраўленне культуры Мінскага аблвыканкама, якое ўзначальвае В. Гедройц. Ёсць надзея, што такія сустрэчы стануць традыцыйнымі на Лагойшчыне. Кажучы словамі пачынальніка беларускага Адраджэння Антона Луцкевіча, «даспявае хіба новае, маладое пакаленне песняроў беларускіх, аб якіх маем поўнае права сказаць, што яны ўсе — у большай ці меншай меры, — духоўныя дзеці Янкі Купалы».

**Т. ГАМБАЛЕЎСКАЯ,**  
вучоны сакратар Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы  
*Фота П. Жолікава*



## АНОНС

# НА НАСТУПНЫМ ТЫДНІ

31 траўня ў будынку Вярхоўнага Савета Беларусі адбудзецца «круглы стол» маладых эканамістаў. Размова пойдзе аб шляхах выхаду з эканамічнага крызісу. Планаўца, што ўдзел у размове прыме Старшыня Вярхоўнага Савета Беларусі Станіслаў Шушкевіч.

5 чэрвеня пройдуць першыя Карэліцкія краязнаўчыя чытанні, прысвечаныя слаўным землякам: Ігнату Дамейку, Яну Чачоту, Вінцэслю Каратынскому, Янку Брылю, Барысу Кіту і іншым.

У гэты ж дзень пройдзе III пленум Беларускай Сацыял-Дэмакратычнай Грамады і II Валны Соём рэспубліканскай арганізацыі «Выбранецкія шыты».

Днямі адбудзецца пасяджэнне Цэнтральнай Рады Беларускай сялянскай партыі /БСП/, дзе будзе дадзена ацэнка падзеям на сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусі і будзе вырашана прынцыповае стаўленне БСП да 3'езда беларусаў свету.

5—9 чэрвеня ў Караліцкім /Калінінградзе/ адбудзецца міжнародны фальклорны фест ІВС, дзе прымаюць удзел 10 краін Балтыі. Запрошаны таксама фальклорныя гурты з Беларусі.

Паўлюк БЫКОЎСКІ

храни», Новікаў ні з таго ні з сяго з'едліва тузануў Станіслава Шушкевіча: «Жывём мы без «цара ў галаве і на троне»... Праўда, у нас ёсць Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусі. Той самы, другі прысяжны з ліхой тройкі, якая ў сакрушальным імпаце скасавала Савецкі Саюз». Што ж, можна толкі паслачуваць «товарищу» Новікаву адносна ягонага сіндрому настальгічнай болі па «единном могучем». А наконт «скасавання» — то гэта прысуд самой гісторыі, а не «свавольства» «ліхой тройкі»...

У пераборах палітычных клявішаў Новікаў не абмінуў і асобу З. Пазняка. «Праўда, ёсць прэтэндэнт калі не на царскі, то на дыктатарскі трон Беларусі — Зянон Пазняк». «Знаёмы матыў» — да банальнасці! Але, як кажуць у народзе, «чем больше Позняка ругают, тем лучше нравится он нам». Я сам чуў сваімі вушамі такія словы. Каб «товарищ» Новікаў не западозрыў мяне ў прыналежнасці да БНФ, мушу

сказаць, што не належу ні да гэтага руху, ні да іншай палітычнай партыі.

Зрабіўшы рэтраспектыўны экскурс у гісторыю, пралічыўшы слязу «по тем славным временам», Новікаў у момант намаляваў славесны партрэт Барыса Ельцына як рэлігійнага фанатыка. Цікава, якое дачыненне мае Ельцын да беларускага гімна? Дарэмна чакаў я ад І. Новікава станоўчага адказу на пастаўленае аўтарам пытанне «Дык што ж будзем спяваць?» — так і не дакачаўся...

Пераключыўшы рэгістр сваіх «варыяцый на палітычныя тэмы», аўтар усё ж зрабіў вывад: «...не ворта спяшацца з прыняццем яго /гімна — В. С./». Прыйдзе час, і ён сам народзіцца. Да болю знаёмае сущаснае; не трэба спяшацца з адраджэннем матчынай мовы, не трэба спяшацца з прыняццем Канстытуцыі, не трэба спяшацца са скарачэннем арміі, не трэба спяшацца з рэфэрэндумам і г. д.

Чытаючы заключныя радкі артыкула і вывады аўтара, міжволі думаеш: няўжо для гэтага «адкрыцця» аўтару спатрэбілася сваімі перакрутамі мазоліць вочы чытача? А, зрэшты, можа, Іван Новікаў і сапраўды мае рацыю, можа, і далей беларусам варта «гімна» па-старому — яшчэ не дараслі «людзямі звацца», толкі трэба замяніць у існуючым беларускім гімне другі радок, каб атрымалася: «Мы, беларусы, з братняю Руссю будзем далей будаваць камунізм»? А далей — як у гэтым гімне Цудоўна! Ці ж не так?.. Потым вырасце новае пакаленне «гома саветыкусаў» /ці гома русыкусаў/, якое ўскараскаецца на «вяршыню светлай будучыні», хоць і ў сексуальных касцюмах Адама і Евы, і складзе гімн-хвалу «новой эпосе»...

Відаць, такая дамінанта артыкула Івана Новікава...

Васіль СОКАЛ

Ляхавіцкі раён

# НЕ ДАМО РАСПРАЎІЦЦА З ПАТРЫЁТАМІ БЕЛАРУСІ!

## Зварот да грамадзян Беларусі

Сотні гадоў наш народ пазбаўлялі права на існаванне, зневажалі, знішчалі. Гісторыя дала Беларусі шанц адраджэння. Але ў краіне па-ранейшаму пануюць наменклатурна-камуністычныя сілы. Каб пазбегнуць адназначнага развал эканомікі і раскіданне нашых багаццяў яны гатовыя пахаваць парасткі дэмакратыі і знішчыць нашу незалежнасць, зацягнуўшы Беларусь у ваенны саюз. Калі ж патрыёты Беларусі выступаюць супраць гэтага — наменклатура пачынае з імі вайну.

Асаблівую нянавісць антыбеларускіх сіл заслужыла Беларускае Згуртаванне Вайскоўцаў /БЗВ/. Гэты грамадска-патрыятычны рух узяў на сябе місію ў цяжкіх умовах, нярэдка ў непрыхільнай да беларушчыны атмасферы ў сучасным войску прапагандаваць уласным прыкладам беларускі дзяржаўны патрыятызм, вяртаць у войска беларускую мову і традыцыі, тым самым пераадолюючы адчужанасць паміж навастворанай беларускай арміяй і беларускім народам. БЗВ падтрымлівае прынятую Вярхоўным Саветам па прапанове Міністэрства абароны дактрыну ўзброенага нейтралітэту, а значыць, выступае супраць спроб насуперак гэтай дактрыны Беларусь у вайсковы саюз.

Але замест таго, каб падтрымаць і развіць шматлікія ініцыятывы БЗВ, што было б натуральным для войска маладой незалежнай дзяржавы, Міністэрства абароны па загадзе кіруючай наменклатуры робіць усё, каб расправіцца з актывістамі Згуртавання. Ужо беспадстаўна звольнены з войска многія актывісты БЗВ. І вось на падставе незаконнага заключэння аб нібыта палітычным характары дзейнасці БЗВ звольнены з Узброеных Сіл старшыня БЗВ падпалкоўнік Мікола Статкевіч — нібыта «за дыскрэдытацыю высокага звання афіцэра».

«Віна» падпалкоўніка Статкевіча — у тым, што ён у ліку першых сярод вайскоўцаў падняў імя Беларусі і адкрыта заявіў пра неабходнасць стварэння беларускага войска, што 19 жніўня ў форме ратучы гонар арміі, казаў на плошчы людзям праўду, у тым, што ён — патрыёт Бацькаўшчыны.

Такім чынам, у войску працягваюць цкаваць патрыётаў Беларусі. У той жа час спакойна даслужваюць хабарнікі і злодзеі, а некаторыя з іх займаюцца яшчэ і палітычнай дзейнасцю, якая вайскоўцам забаронена законам. Але гэта — камуністычна-імперская дзейнасць, супраць якой Міністэрства абароны нічога не мае. Наадварот, яно падтрымлівае дзейнасць Саюза афіцэраў — філіі Саюза афіцэраў Расіі, па віне якога пралілася кроў у Маскве 1 траўня.

Сапраўдная мэта звальнення Міколы Статкевіча — запалохаць вайскоўцаў, не пакінуць сумненняў у антыбеларускім курсе вайсковага кіравання краіны. Звальненне Статкевіча — яскравы прыклад беззаконня і парушэння правоў чалавека, якія пануюць у беларускім войску і наогул у Беларусі.

Мы заклікаем усіх, каму неаб'якавы лёс нашай Бацькаўшчыны, узняць голас у абарону дэмакратыі, законнасці, правоў чалавека. Не дамо антыбеларускім сілам расправіцца з патрыётамі Беларусі!

- БЫКАЎ В. — народны пісьменнік Беларусі
- АКСАМІТ М. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- АНТОНЧЫК С. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- АЛАМПІЕЎ В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- АСТАПЧЫК С. — акадэмік АНБ
- БАБАЧОНАК С. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- БАГАУЦОЎ Э. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- БАРШЧЭЎСКІ Л. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- БАРЫСЕНКА А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- БЕЛЕНЬКІ Ю. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ВЯРЦІНСКІ А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ВЯЧЭРСКІ Р. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ГАЛУБОВІЧ В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ГЛІНДЗІЧ Я. — ветэран працы
- ГЛУШКЕВІЧ Я. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ГОЛУБЕЎ В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ГЕРАСЮК І. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ГРУШАВЫ Г. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ГРЫНЦЭВІЧ М. — нам. старшыні ВР НДПБ
- ГРЫЦКЕВІЧ А. — прафесар, доктар навук
- ГЮНТАР Б. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ДАВІДЗЮК Г. — прафесар БДУ
- ДАУГАЛЁЎ В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ДАЎЛЮД А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ДЗЕЙКА Л. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ДЗЮК В. — заслужаны ветэран працы
- ДРАБЫШЭЎСКАЯ І. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ДРАГАН П. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ЗАБЛОЦКІ У. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ЗАКОННІКАЎ С. — галоўны рэдактар часопіса «Полымя»
- ЗВЕРАЎ Л. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ЗДАНЕВІЧ Л. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- КАКОУКА В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- КАМАРОЎ І. — акадэмік АНБ
- КАРПЕНКА Г. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- КАПЦЭВІЧ А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- КЛІШЭЎСКІ Н. — ветэран працы
- КРУЦЬКО М. — доктар хімічных навук
- КРЫЖАНОЎСКІ М. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- КУЛАЖАНКА У. — прафесар
- КУНЕВІЧ Г. — старшыня праўлення фонду ПДР імя Л. Сапегі
- КУРДЗЮКОЎ В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ЛЕЦКА Я. — старшыня Рады ЗБС «Бацькаўшчына»

- ЛУГІН Я. — старшыня Беларускай Сялянскай Партыі
- ЛЯБЕДЗЬКА А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- МАЛАШКА В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- МАЛЬДЗІС А. — прафесар, доктар філалагічных навук
- МАРКЕВІЧ М. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- МАРХЕЛЬ Г. — засл. арт. Рэспублікі Беларусь
- МАЙСЕЕЎ Г. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- НАВУМЧЫК С. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- НІКІТЧАНКА І. — член-карэспандэнт АНБ
- НОВІК У. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- НОВІКАЎ Я. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ПАЗНЯК З. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ПАРУЛЬ А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ПАЛАГЕЧА І. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ПІСЬМЯНКОЎ А. — нам. старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі
- ПЛІСКА М. — нам. старшыні АДПБ
- ПЫРХІ. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- САГАНОВІЧ Г. — кандыдат гістарычных навук
- САЛДАТАВА Н. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- САСНОЎ А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- САЧАНКА Б. — галоўны рэдактар выдання «Беларуская энцыклапедыя»
- СЛАБЧАНКА С. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- СПІГЛАЗАЎ А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- СУРМАЧ Г. — жаночы Хрысціянска-дэмакратычны рух Беларусі
- СУКАЧ М. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- СЯМАШКА І. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ТАРАСЕНКА Л. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ТРУСАЎ А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ТЫЧЫНА В. — ветэран працы
- УЛАСЕНКА В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ХОЛАД П. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ХВОШЧ У. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ХІТРЫК У. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ЦУМАРАЎ Я. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ШАДЫРА В. — кандыдат гістарычных навук
- ШАЧАК В. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ШТЫХАЎ Г. — прафесар, доктар гістарычных навук
- ШУТ А. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь
- ЯКУБОЎСКІ М. — народны дэпутат Рэспублікі Беларусь

# ЯШЧЭ АДНА АХВЯРА КУРАПАТАЎ

Страхотная бяда здарылася з нашай сям'ёй 6 жніўня 1937 года. Пятага жніўня бацьку выклікалі ў сельскі Савет. Там яго сталі прымушаць уступіць у калгас. Маўляў, ён добры гаспадар, мае чатыры каровы, два кані, авечкі, у яго дабротныя гаспадарчыя пабудовы. Адным словам, такія, як ён, працавітыя людзі і яго гаспадарка патрэбны калгасу.

Бацька, як іншыя сапраўдныя хлебаробы, быў супраць калектывнага гаспадарання, таму адмовіўся пісаць заяву, не ўступіў у калгас. Узрушаны, раздражнёны, вярнуўся з сельсавета дахаты.

Адчуваючы нядобрае, маці яшчэ ў двары ўсхвалявана запыталася:

— Што яны табе сказалі?

— У гэтых гадах зуб гарыць на маю гаспадарку. Нічога я ім не аддам! — са злосцю сказаў ён.

Маці зрабілася блага, яна загаласіла:

— Павел, чые мае сэрца, што дорага табе абдызца, калі не ўступіш у калгас. Нас і так абклалі падаткамі, адбіраюць і хлеб, і мяса, ледзь канцы з канцамі зводзім...

Але бацька стаяў на сваім. Пад вечар запрог каня, мяне — мне тады ішоў шосты год — пасадзіў на драбіны і мы паехалі паглядзець,

ці паспела наша жыта. Звычайна гаваркі, жыццярэдасны, бацька быў маўклівы, засмучаны. Толькі як прыехалі, ля высокага, густога, нібы сцяна, жыта я заўважыў, як набракляя горыччу, сумам вочы ў бацькі нейк адразу засвяціліся радасцю.

Вечарам бацька ўсёй сям'і, як пра вельмі важную падзею, урачыста аб'явіў:

— Заўтра пачнём жніво.

А ўначы я прачнуўся ад грукату і гучных галасоў. У прыцемку хаты я ўбачыў бацьку, заплаканую маці і двух чужакоў у блакітных вайсковых шапках. Гэта былі энкаведысты, яны прыехалі з раённага цэнтра Чырвоная Слабада. Адзін з іх тычнуў бацьку ў твар паперынай: паднёс бацьку да твару:

— Грамадзянін Корзун, вось ордэр на арышт і вобыск.

— Арышт? За што? Я ні ў чым не вінаваты!

— Ты контра паўзучая! — крыкнуў другі.

Пачаўся вобыск. У хаце перавярнулі ўсё ўверх дном. Нічога не знайшоўшы, узялі з сабой некалькі кніг, забралі бацьку ў «варанок», рушылі ў бок Чырвонай Слабоды.

А раніцай у двары з'явіліся старшыня сельсавета і калгаснае начальства. Ubачыўшы ў сэнца зняможаную маці з сярпом у руках,

старшыня сельсавета запытаўся, куды яна сабралася. Маці адказала, што пойдзе жаць жыта.

— Было жыта ваша, а цяпер калгаснае, — з'едліва сказаў старшыня.

У карысць калгаса абагульнілі нашых кароў, коней, гаспадарчыя пабудовы.

Маці прасіла:

— Апамятайцеся! У мяне пяцера дзяцей. Яны ж з голаду памруць! Хоць дзяцей пашкадуйце!

— У савецкай уласці няма жаласці да сям'і ворага народа, — сказаў старшыня сельсавета.

Мы ўсё спадзяваліся, што ні ў чым не вінаватага бацьку адпусцяць дадому. Але мінгла колькі дзён, а ён не вярнуўся. І не было ад яго ніякай весткі.

Спакутаная маці пайшла ў Чырвоную Слабоду. Вярнулася ні з чым. У раённым аддзеле НКУС казалі, што пра лёс нашага бацькі нічога не ведаюць.

У мяне сэрца болем заходзіцца, калі ўспамінаю, як па-зверску мясцовая ўлада здэкавалася з маці. Разрабаваўшы гаспадарку і давеўшы нашу сям'ю да голаду, маці паслалі на будоўлю шасейнай магістралі за тры яр-

сты ад вёскі. Праца там была цяжкая, нежаночая. Маці неўзабаве нельга было пазнаць: твар зрабіўся шэры, нібы воск, вочы глыбока запалі. Там, на шасейцы, яна і памерла.

Амаль паўстагоддзя я нічога не ведаў пра лёс бацькі. І толькі нядаўна мне далі пісьмовы адказ: «Згодна архіўным матэрыялам, Корзун Павел Фаміч, 1898 года нараджэння, ураджэнец вёскі Заўшыцы Старчыцкага сельсавета Чырвонаслабодскага, цяпер Салігорскага, раёна, Мінскай вобласці, беларус, з сялян, малаадукаваны. У 1918 годзе быў прызваны ў Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію і служыў у 169 пяхотнай брыгадзе. Летам 1919 года дэмабілізаваны па хваробе і быў на ўліку запаса першай катэгорыі Чырвонаслабодскага райваенкамата, працаваў на сельскай аднаасобнай гаспадарцы. 6 жніўня 1937 года Корзун П. Ф. быў арыштаваны Чырвонаслабодскім НКДБ і неабаснавана прыцягнуты да крымінальнай адказнасці за тое, што ён нібыта праводзіў антысавецкую агітацыю, быў членам трацкіскай аграрнай партыі, з'яўляўся польскім шпіёнам... 10 верасня 1937 года па Пастанове Асобай Тройкі НКВД Корзун П. Ф. прыгавораны да выключнай меры пакарання, і 17 верасня расстраляны ў горадзе Слуцку. Звестак пра канкрэтнае месца яго пахавання ў органах КДБ няма. Пастановай Прэзідыума Мінскага абласнога суда ад 19 красавіка 1978 года крымінальная справа ў адносінах Корзуна П. Ф. спынена за адсутнасцю ў яго дзеяннях складу злачынства, і ён рэабілітаваны».

Я вітаю распад савецкай імперыі, у якой на працягу ўсіх гадоў лютаваў генацыд. Яе называлі звышдзяржавай... Але якая гэта звышдзяржава, калі яна ад аднаго дотыку рассыпалася, нібы сатлелы шкiлет!

Мікола КОРЗУН

## ЛІСТ У РЕДАКЦЫЮ

# З ПЕРСАНАЛІЯМІ — ПАЧАКАЕМ

## З нагоды публікацыі артыкула У. Калесніка «На вышыні абсурду»

Цікаваць да мінулага, у тым ліку і да часоў адносна не вельмі далёкіх — адметная рыса сённяшняга нашага жыцця. Панаваўшы ў гістарычнай навуцы канцэпцыі, аднак, аказаліся няздольнымі адказаць на новыя пытанні і справядліва былі адкінуты. Разам з канцэпцыямі былі адкінуты крыніцы, дзякуючы якім яны мелі прывабы «навуковы» выгляд. Каб запойніць узнікшыя праблемы, у навуковы зварот уводзяцца новыя дакументы. Найбольш змястоўныя з іх — матэрыялы следчых спраў, якія захоўваюцца ў Архіве КДБ РБ і яго абласных філіялаў. Менавіта адсюль былі ўзяты самыя сенсацыйныя «адкрыцці» з гісторыі Беларусі савецкага часу.

Прааналізуем гэтую новую крыніцу з пункту погляду каштоўнасці яе дзеля высвячэння падзей, што маюць дачыненне да ўсяго грамадства. Па-першае: пакуль няма Закона аб дзяржаўных архівах, рэгулюючага адносіны тых, хто захоўвае гістарычную інфармацыю, і тых, хто ёй карыстаецца, найбольш «небяспечныя» справы будуць «выпадаць» з увагі даследчыкаў. Бо на сённяшні дзень заходзіць дадуць справу, а не захоўваць — дадуць. Апеляваць няма да каго. І такая сітуацыя не толькі ў архівах КДБ. Акрамя таго, частка спраў згублена падчас вайны. Так, справа сваяка Купалы Раманоўскага Ю. адсутнічае /весткі аб ім можна знайсці ў другой справе — Гудовіча І./ . А пра Аблачынскіх наогул інфармацыі не захавалася. Нельга атрымаць інфармацыю і пра тых, хто яшчэ не рэабілітаваны. Па-другое: сам змест следчых спраў не заўсёды адпавядае таму, што адбывалася ў жыцці. Асабліва гэта мае дачыненне да палітычных працэсаў аб контррэвалюцыйных арганізацыях, як іх называлі ў 30-я гады.

Справаводства палітычнага вышуку мела некалькі формы: дадзеныя ўліку, агентурныя распрацоўкі, справы-фармуляры /іх называюць яшчэ «дасье»/, ліцёрныя справы. Усё гэта тычылася аператывных матэрыялаў і служыла падставай да ўзбуджэння крымінальнай справы. Грыф «захоўваць вечна» атрымалі толькі тыя справы, якія «пацвердзіліся» ў выніку праходжання праз суд ці орган, які меў судовыя паўнамоцтвы /людзі былі асуджа-

ны/. У следчую справу аператывныя матэрыялы ўключаліся пастолькі, пастолькі яны маглі быць пацверджаны ў ходзе следства. У другой палове 30-х гадоў, калі колькасць іншадумцаў стала значнай і на афармленне следства не хапала часу, у следчую справу ўключаліся нават не ўсе пратаколы допытаў і асабістых ставак. Асуджаліся нават па так званых «альбомных спісах», не кажучы ўжо пра скарачэнне зместу саміх паказанняў.

Следчая справа вельмі суб'ектыўная па змесце, бо ўключае толькі тое, што лічыў неабходным унесці сюды следчы, што на яго думку з'яўлялася крыміналам. Скажэнне інфармацыі адбывалася і з боку саміх падследных, нехта забыў і пераблытаў падзеі, нехта не хацеў сказаць, нехта зманіў.

Так, інфармацыя аб тым, што БНР атрымала ад «гаспадарлівых немцаў» мільён субсідый таварамі, якую спадар Калеснік узяў з паказанняў В. Ластоўскага, не зусім дакладная. Матэрыялы былога партыйнага архіва сведчаць, што ўрадаўцы заключылі гандлёвае пагадненне з нямецкай фірмай «Івэг» — за атрыманыя тавары трэба было праз пэўны час вярнуць грошы. Фірма, літаральна кажучы, надула ўрадаўцаў — абытак, адзенне, іншыя гаспадарчыя тавары былі такой нізкай якасці, што іх нельга было прадаць нават па сабекошце. Але, нягледзячы на гэта, частка кіраўніцтва БНР прытрымлівалася погляду, што з палітычных меркаванняў трэба кантакты з фірмай падтрымліваць, частка лічыла неабходным вярнуць фірме яе тавары, а не грошы. У гэтым сутнасць канфлікту.

Карыстацца толькі следчых справай як дакладнай крыніцай нельга, асабліва калі размова ідзе пра падзеі 20—30-х гадоў. Тым больш рабіць па ёй нейкія высновы.

Так складалася, што на Беларусі ў XX стагоддзі найбольш палітычна актыўнай і таму найбольш небяспечнай для таталітарнай дзяржавы часткай грамадства была інтэлігенцыя і, у першую чаргу, — пісьменнікі. Каб пазбавіцца небяспекі, былі абраны два шляхі: адлучэнне пісьменніка ад чытачоў /тут былі розныя спосабы — ад палітычнай цензуры да фізічнага вынішчэння/ і патрабаванне ад пісьменніка праяўлення

лаяльнасці да ўлады. І не толькі ў творах. З улікам абставін тым ці іншым творцам ці асобам з іх асяроддзя прапанавалася супрацоўніцтва з ДПУ-НКУС. Даўшы згоду належалі да так званай «осведомительной сети» — ніжэйшай ступені іерархіі супрацоўнікаў палітычнага вышуку. На Беларусі «осведомов» называлі «сачкамі», бо менавіта яны павінны былі сачыць і дакладваць аб усіх праявах контррэвалюцыйнасці сярод інтэлігенцыі. Данясенні «сачкоў» у следчую справу не ўключаліся. Імёны іх захоўваліся і захоўваюцца ў тайне /не горш чым у польскай дыфензіве/ — прапрок сп. Калесніка ў адрас КДБ тут залішні. Але варункі палітычнага жыцця тагачаснай Беларусі ўносілі свае папраўкі ў дзейнасць спецслужб. Ад абвінавачвання ў контррэвалюцыйнасці ў 30-я гады не быў пазбаўлены ніхто — ні «сачкі», ні «сексоты», ні рэзідэнты, ні легальныя супрацоўнікі апарату НКУС. І тады на іх таксама заводзілася следчая справа. Так, не пазбавіўся абвінавачвання ў сувязі з нацыяналі-дэмакратамі нават рэзідэнт ДПУ Беларусі А. Ульянаў, які ажыццяўляў аператыву па перадачы мандатаў БНР у БССР.

Становішча «сачкоў» пад следствам было складаным — яны абвінавачваліся не толькі ў антысавецкай дзейнасці, а і ў падмане спецслужб. Мера гэтага падману, а значыць і меру пакарання павінен быў вызначыць следчы. Таму і дапытваліся ў І. Краскоўскага, што яму паведаміла П. Мядзёлка. І паколькі абвінавачвалася яна «як усе», крыміналу, відаць, не знайшлі. Каб пазбегнуць пакарання, ці заслужыць большую павагу, некаторыя з «сачкоў» становіліся яшчэ больш паслужлівымі — працавалі ў якасці камернай, а потым і лагернай агентуры. Асуджаныя разам з усімі, яны, як правіла, датэрмінова вызваліліся: за правакатарства гарантавалася жыццё. Бывала, што справа «сачка», які спачатку праходзіў па калектывнай справе, выдзялялася ў асобную, і ён нават не даходзіў да суда. Не буду прыводзіць прыклады — Бог тым людзям суддзя, а не мы. І прозвішча П. Мядзёлкі, як «сачка», таксама б засталася невядомым, каб не Купала. Вялікі Паэт і

таталітарная дзяржава — непрамірымыя супрацьлегласці, вынік барацьбы паміж якімі — знішчэнне Паэта як Творцы. Чароўная Бандароўна павінна інфармаваць аб ім спецслужбы, былія сябры і паплечнікі робяцца правакатарамі, згублены і папраны ідэалы юнацтва — кожнай з гэтых падзей дастаткова, каб забіць Паэта. І калі мы працавалі над фільмам «Ніколі я не паміраў...», галоўнае было засяродзіць увагу менавіта на гэтым.

І яшчэ аб адным мне хацелася сказаць. Камуністычная гісторыя Беларусі мела дзве фарбы — чорную і белую. Класавы падыход дзяліў усіх на сваіх, якія былі станоўча ацэнены, і чужых — ворагаў народа. Нешта падобнае адбываецца і зараз, толькі наадварот. Залішне напамінаць, што ў рэальным жыцці знайсці абсалютнага злодзея гэтак жа цяжка, як і абсалютнага дабрадзея. Вядома, кожны чалавек мае правы выбіраць для сябе ідэалы, у тым ліку і «жывыя этычныя эталон адраджэнскага руху». Але калі робіцца спроба зрабіць свой ідэал ідэалам грамадства, тут справа іншая. На жаль, Паўліна Мядзёлка не можа быць «этычным эталонам» — аб гэтым лепш за ўсё сведчаць яе запіскі, якія пачаў друкаваць часопіс «Полымя». Менавіта тут дастаткова прасторы «шукальнікам таных сенсацый». І шкада, што У. Калеснік, робячы змястоўны ўступ да ўспамінаў П. Мядзёлкі, не акрэсліў вельмі суб'ектыўны погляд на тых людзей, з кім пашчасціла ёй быць знаёмай. Асабліва гэта тычыцца Палуты Бадуновай і Уладзіслава Станкевіч.

У архівах КДБ РБ захавалася шмат следчых спраў і на «эліту», і на простых людзей. Апынуўшыся на мяжы жыцця і смерці, кожны па-свойму паводзіць сябе ў гэтыі экстрэмальнай сітуацыі. І калі, па словах сп. Калесніка, кіраўніцтва спецслужб рэспублікі абірае аддаць следчыя справы «на агульны рэжым захоўвання і карыстання», успрымаць гэта абяцанне з «прыемнасцю і палёгкай» я не магу. Бо ўжо і спадар Калеснік, які, па яго словах, і бачыў жа толькі частку «справы СВБ», пачынае рабіць «суд гісторыі»: гэты — добры, а гэты — не. Не высветліўшы да канца дзеянне механізма сістэмы палітычнага вышуку, яго ролі ў грамадстве, нельга брацца за персаналіі. На жаль, расакрэціць матэрыялы, якія праліваюць святло на дзейнасць таталітарнай дзяржавы, кіраўніцтва КДБ не абячае, хоць і ўзрост дакументаў і новая палітычная сітуацыя дазваляюць гэта зрабіць. Таму яшчэ доўга не будзе спасылка на крыніцы ў працах навукоўцаў — рабіць іх проста забаронена.

Таццяна ПРОЦЬКА,  
дактарант Інстытута гісторыі  
АН Беларусі

Мінулым летам па ўсёй рэспубліцы пахла дымам. Дым стаяў на вуліцах, ім прапахлі дамы, дрэвы, прыдарожныя газоны. Ён на ўсё лета «пасяліўся» ў многіх гарадскіх і вясковых кватэрах. Людзі клаліся спаць з гэтым пахам, з ім прачыналіся.

Уся рэспубліка практычна была ў агні — гарэлі лясы, тарфянікі, вёскі. Гінулі людзі...

А мне ўспаміналася Сібір шасцідзiesiąтых гадоў, калі тысячы маладых людзей па камсамольскіх пуцёўках паехалі за Урал асвойваць таежны край. Там я ўпершыню сутыкнуўся з жахлівым відовішчам — пажарам у тайзе. Помню, як мясцовыя людзі ў засмучэнні ківалі галовамі: «Раней наша тайга гарэла вельмі рэдка, але прыйшлі чужынцы, і пачала гарэць яна амаль кожны год. Чужынцы тайгі не любяць, не ведаюць...»

«Па-таежнаму» гарэлі летась лясы па ўсёй Беларусі...

ЭКАЛОГІЯ

# ЧУЖЫНЦЫ НА СВАЁЙ ЗЯМЛІ

## Ці быў аналіз?

Прайшоў год. Па логіцы — гэта павінен быць час вывадаў, выпраўлення хібаў, памылак, аналізу становішча, пераасэнсавання перажытага. І што ж высветлілася?

Мне давлялася гутарыць з многімі адказнымі работнікамі ведамстваў пажарнай аховы, і ўсе яны ў адзін голас тлумачылі: лета было гарачае, пажараў пазбегнуць цяжка. Гэта — з аднаго боку, а з другога — не хапала пажарных машын, процівагазаў, эфектыўных тэхналогій тушэння і, нарэшце, сродкаў.

Ну а якую шкоду нанеслі рэспубліцы леташнія пажары? На гэтую тэму мае суб'яседаў, мне падалося, пазбягаюць гаварыць. Ды і што гаварыць, калі дакладных лічбаў да гэтага часу няма і ўжо, відаць, не будзе. Ніхто сёння дакладна не ведае, колькі гарэла лясоў, тарфянікаў, колькі і чаго згарэла, якія страты нанесены і г.д. Напрыклад, віцэ-прэзідэнт канцэрна «Белпалівагаз» Часлаў Круглінскі сказаў, што па іх ведамстве было ўсяго толькі чатырнаццаць пажараў, гарэла дзевяцьсот гектараў, згарэла сто дзiesiąць буртоў торфу. Але тут жа прызнаўся, што на дакладнасці гэтых лічбаў не настойвае — «пажарнай» справаздачы не існуе, звесткі перадаюцца па тэлефоне — а тут усё можа быць.

Намеснік начальніка Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра пажарнай бяспекі пры МУС падпалкоўнік Уладзімір Агееў прывёў такія лічбы: торф гарэў на плошчы 25946, а лес — на 70064 гектарах; знішчана трофу больш як мільён тон, лесу — шаснаццаць з паловай тысяч гектараў. Але і ён не гарантуе, што гэтыя дадзеныя адпавядаюць рэчаіснасці. Растлумачыў, што многія пажары проста «хаваюцца», пра іх не паведамляецца ў вышэйшыя інстанцыі.

Разнабой і ў падліку страт ад пажараў. На калегіі Дзяржакамэкалогіі была названа лічба — 600 мільёнаў рублёў. А начальнік галоўнага ўпраўлення пажарнай аховы МУС генерал Валерый Астапаў ацаніў страты ў 2 мільярд рублёў. Некаторыя не згодны і з гэтай лічбай. Мінлесгас, напрыклад, са спазненнем «знайшоў» яшчэ каля 2 тысяч гектараў лесу, які гарэў, але пра які міністрства не ведала.

Адным словам, ні ведамствы, ні прыродаахоўныя органы, ні пажарныя службы пра леташнія пажары нічога дакладна сказаць не могуць.

Што ж тычыцца экалагічных страт, то іх, як гэта ні сумна, ніхто наогул не падлічваў. Гарэлі ўсё лета лясы, тарфянікі, а страт прыродзе ... не нанесена. Прычына адна: дагэтуль не распрацавана ў нас метадыка вызначэння такіх страт. Вось, аказваецца, галаваломка і для вучоных, і для ўрадавых структур. Хто ж усё-такі разбярэцца з гэтым?

Тым не менш, многія афіцыйныя асобы без ценю сораму сцвярджаюць, што «высновы з мінулагадня трагедыі зроблены, вывучаны прычыны пажараў, эфектыўнасць метадаў і сродкаў тушэння. Але як можна рабіць высновы, грунтуючыся на нявывераных да-

дзёных? Як можна аналізаваць эфектыўнасць тэхналогій тушэння пажараў, калі гэтым пытаннем ні ў былым Саюзе, ні сёння ў Беларусі ніхто не займаецца?

Пажары мінулага года адносяцца, па ўсім відаць, да тых падзей, якія сёй-той хоча як мага хутчэй забыць. Ці не таму, што пажары агалілі многае з таго, што не хочацца паказаць?

## Парадку няма... А ці быў ён?

Лета было гарачае — з гэтым не паспрачаешся, і любы самы недарэчны выпадак мог, сапраўды, прывесці да пажару. Але калі гараць лясы, то, напрыклад, у заходніх краінах гэта тэрыторыя аб'яўляецца зонай бедства. Туды накіроўваюцца моцныя пажарныя сілы, авіяцыя, становішча кантралюецца ўрадам.

«Там парадак, а ў нас яго няма». Вось фраза, якая зрабілася амаль што дзяжурнай.

Аб тым, што ў нашым грамадстве не стае парадку, сёння гавораць усе: палітыкі, эканамісты, гаспадарнікі, кіраўнікі ведамстваў... Гавораць часта са шкадаваннем — раней, маўляў, быў парадак, а цяпер няма.

Калі гэта раней? Я нагадваў сваім суб'яседаў пра пажары застойных 1975, 1979, 1983, 1986 гадоў — тады быў парадак? Мне даказвалі, што парадак знік недзе ў 60-я гады, калі пасля сталінскай дысцыпліны наступіла хрушчоўская адліга. Адтуль, маўляў, і пайшла анархія.

І падалося мне, што ў нас, часам, блытаюць такія паняцці, як дысцыпліна і страх, як законнасць і «тэлефоннае» права. Прыпіскі, адпіскі, маніпуляцыі са статыстыкай, скажэнне фактаў існавалі ва ўсе гады савецкай улады. Не скажаць усю праўду, прыхаваюць тое, што адмоўна адаб'ецца на кар'еры, і разам з тым з помпай паказаць дасягненні, нават калі іх і няма, — гэта наша рэчаіснасць.

Згодзен, страх падтрымлівае парадак, але толькі да таго моманту, пакуль існуе. Але вась страх знікае і, аказваецца, што адразу за яго мяжой няма нічога стваральнага — безадказнасць і ўсёдазволенасць. І леташнія пажары таму доказ.

Ва ўсе часы лічылася, што агульнае няшчасце згуртоўвае, аб'ядноўвае людзей. Аднак, як гэта ні падасца на першы погляд дзіўным, савецкая ўлада, якая ў сваіх лозунгах бесперапынна заклікала да выхавання ў чалавеку пачуцця калектывізму, на самай справе выхавала ў яго глыбокае пачуццё аб'якавасці. Уявіце такі малюнак. Непадалеку ад палаткаў калгаса «Іскра» Пухавіцкага раёна гарыць лес. Усе гэта бачаць, і ніхто не звяртае ўвагі — няхай гарыць. Толькі калі палымя перакінулася цераз дарогу на палі, калгаснікі кінуліся тушыць агонь. Пажары, як гэта ні дзіўна, не ядналі людзей, а раз'ядноўвалі. Вясковыя ці раённыя пажарныя дружны, дзе яны яшчэ існуюць, падключаліся да тушэння агню толькі тады, калі загаралася збжына ці калгасныя пабу-

довы. А лясныя пажарнікі з палёгкай выціралі з твару пот і тэлефанавалі ў Мінск, што ў іх усё ў парадку, хаця побач гарэлі калгасныя пасевы ці тарфянікі. Здаралася, што і самі гаспадаркі не ведалі, што робіцца на іх землях. Ч.Круглінскі расказваў, што аднойчы пра пажар на торфапрадпрыемстве «Татарка» Асіповіцкага раёна яго пазвалі з Мінска з урадавай камісіяй па надзвычайных сітуацыях. «Званю дырэктару прадпрыемства, — расказваў Круглінскі, — а той у адказ, не мае гарыць. Гэты лес за дарогай». Потым высветлілася, што загарэлася і ў яго гаспадарцы — агонь «пераскочыў» цераз дарогу.

А што ж мясцовыя ўлады? Можа, яны змаглі мабілізаваць народ на барацьбу са стыхіяй? Можа, у іх створаны нейкія штабы,

порах. Любаншчына, напрыклад, — паўраёна пораху. Там толькі асфальт не гарыць»...

Так, меліярацыя на Беларусі праводзілася дрэнна. Да таго ж, у тым выглядзе, што прымянялася ў нас, вяла і да разбурэння векавой культуры чалавека, яго адносінаў да прыроды, да тых каштоўнасцей, якія для яго былі святымі. У рэшце рэшт, да разбурэння душы чалавека.

Пажары, якія штогод нішчаць тысячы гектараў тарфянікаў, — працяг гэтага разбуральнага працэсу. У выніку — гарыць народнае дабро, мільярд рублёў ператвараюцца ў попель і дым. Напрыклад, толькі для аднаўлення спаленых вёсак Сяльцы і Калюга Глускага раёна спатрэбілася 140 мільёнаў рублёў.

У гэтых працэсах няма нічога дзіўнага. Адабраўшы ў людзей права на ўласнасць, дзяржава адабрала разам з тым і права на адказнасць. Людзі і прыроду, якая бязлітасна знішчаецца, таксама успрымаюць як чужую, нічыйную.

І яшчэ. У рэспубліцы не створана прававой асновы для пажарнай бяспекі. Закон і беззаконнасць — гэта культура і бескультур'е. Тут цесная ўзаемасувязь.

І ўсё-такі, як сёння ў рэспубліцы арганізавана пажарная бяспека прыродных рэсурсаў? Шчыра скажам — дрэнна. Пажарныя сілы раскіданы па больш чым дзiesiąць ведамствах. І ўсе яны практычна не дзезадольныя. Людзей мала. А тыя, што ёсць, не маюць спецыяльнай падрыхтоўкі /акрамя пажарнай аховы Мінлягсаса/. Пажарныя каманды часта значацца толькі на паперы. У многіх сельскіх гаспадарках пажарныя машыны разукамплектаваны або выкарыстоўваюцца для паліва агародніны ці мыцця сельгастэхнікі. Дырэктар торфапрадпрыемства «Смялявіцкае» пажарную каманду ўвогуле ліквідаваў, а пажарнае дэпо здаў у арэнду малому прадпрыемству.

Такіх прыкладаў можна прыводзіць доўга. Уражанне такое, што рэспубліка махнула рукой на пажары. Як гэта ні дзіўна, але ў ўрад таксама перастаў як след унікаць у праблемы пажарнай бяспекі. Гэта асабліва добра відаць на стаўленні Саўміна рэспублікі да пажарнай службы Мінлягсаса.

Іван Мыслейка, намеснік начальніка ўпраўлення лясной і паляўнічай гаспадаркі /так называецца пасада, хаця займаецца ён пытаннямі пажарнай бяспекі лясоў/, расказваў, што да 1988 года ў міністэрстве быў аддзел аховы лясоў. Але ўрад, відаць, палічыў гэта раскошай і аддзел ліквідаваў. На месцах, у лягасах, ёсць сякая-такая проціпажарная тэхніка, але выкарыстоўваецца яна блага — не хапае запасных дэталей, паліва, не хапае сродкаў, каб іх набыць. Саўмін на гэтыя мэты грошай не дае. Летась, праўда, выдзеліў 132 мільёны рублёў, ды толькі для таго, каб распаціцца з арганізацыямі, якія дапамагалі тушыць пажары. Што тычыцца Мінлягсаса, дык тут з наяўных 278 пажарных машын больш паловы выпрацавала свой рэсурс. Патрэбна новая тэхніка: але яе выпускаюць толькі ў Расіі і на Украіне. Можна было б наладзіць выпуск сваіх пажарных машын на базе «МАЗаў», але...

Для арганізацыі прафесійнай падрыхтоўкі пажарнікаў таксама грошы ў бюджэце не прадугледжаны.

У былым Саюзе прымаліся схаластычныя пустыя пастановы па пажарнай бяспекі, і сёння складаецца такая ж сітуацыя. Летась у разгар пажараў рэспубліканская камісія па надзвычайных сітуацыях прыняла нямаля рашэнняў, падобных адно на адно: узмацніць, абавязаць, прыцягнуць... А словы без канкрэтных спраў — пусты звон. На 1993 год, напрыклад, урад рэспублікі павінен выдзеліць пажарнай ахове Мінлягсаса чатыры мільярд рублёў. На пачатак красавіка не было выдзелена ні капейкі. Дагэтуль у рэспубліцы не прыняты закон аб пажарнай бяспекі, замест яго спрабуюць кіравацца рознымі адпаведнымі пастановамі, інструкцыямі, статутамі. Таму і пануе ў гэтай справе анархія, аб'якавасць, ведамасныя амбіцыі.

Мяркуючы па прагнозах метэаслужбы, у гэтым годзе нас чакае засуха не меншая, чым летась. Ужо паступаюць сігналы аб лясных пажарах, якія пачаліся на Гомельшчыне...

Сібіракі калісьці абураліся — чужынцы паліць тайгу. Так, тайга для прыездных маладых людзей была часовым прытулкам. А чаму ж і на сваёй зямлі многія з нас паводзяць сябе, як чужынцы?

Алесь КАЗАННІКАЎ

Колькі часу назад адбылося пашыранае пасяджэнне Рады Саюза пісьменнікаў Беларусі па праблемах беларускага правапісу. З дакладам выступіў А.Яскевіч. У гаворцы прынялі ўдзел члены Рады, пісьменнікі, супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Я.Коласа АН Беларусі. Прапанавалася паскорыць стварэнне і актывізаваць дзейнасць дзяржаўнай Правапіснай камісіі і Кантрольнай інспекцыі па ўрэгуляванні пытанняў мовы. Я.Брыль, У.Юрэвіч, І.Шамякін, намеснік міністра адукацыі Л.Сухнат, дырэктар Інстытута мовазнаўства АН Беларусі А.Падлужны, А.Яскевіч выказаліся за непажаданасць карэннага рэфармавання правапісу пры сённяшнім нестабільным сацыяльна-эканамічным становішчы ў грамадстве. Ніжэй друкуем артыкул А.Яскевіча, зроблены на аснове даклада.

засведчыць сваю лаяльнасць тагачаснага пісьменніцкага грамадскасць, успрымалася як недарэчнасць і ў выніку дыскусій 1949 — 1957 гг. і правапісных удакладненняў пазнейшага часу была ў асноўным жыцця.

Сёння мала ўжо прыгадваецца, што пасля правапіснай рэформы распачаўся поход за амаль тоеснае збліжэнне беларускай мовы з рускай /прапановы К.Гурскага, В.Барысёнка, Р.Лынькова і інш./, але нават у абставінах штодзённых рэпрэсій у грамадскасці і тады ставала мужнасць адхіліць пасяганні на самабытнасць роднага слова.

З часу адмены /спрашчэння, рэфармавання, ці як гэта мы назавем/ правапісных нормаў граматык Я.Лёска і Б.Тарашкевіча мінае шосты дзесятак гадоў, паласа, пры ўсёй яе неспрыяльнасці, актыўнай, у тым ліку пісьменніцкай моватворчасці, неацэнную важкасць якой у галіне стылявой аранжыроўкі ды і кадэфікацыі літаратурнай мовы хто возьмецца аспрачываць. У вышэйшай ступені несправядліва, не па-гаспадарску было б адкінуць напружаннейшую працу генія мовы гэтай пары і закансерваваць на дасягненнях дзесятых-двацятых гадоў.

Калі ж нават дапусціць на момант супрацьлеглае, што ўсе гэтыя дзесяцігоддзі былі марнымі для нашай мовы, дык само ўжо па сабе скасаванне існуючага правапісу, замена на мову дыяспары ў сённяшніх абставінах, як хто-нікто з разгарачаных галоў прапановае,

/морок/ і г.д. і да т.п. — такога багацця карэннаславянскага элементу дзе вы яшчэ адшукаеце ў сённяшнім стане моў! А самае галоўнае, беларуская мова данесла значную паўнату марфалагічных рысаў, характэрныя карэляцыі і чаргаванні, г.зн. немалы элемент правапісу старажытнага. Спрадвечна-славянскія гэта беларускія формы /бераз — на беразе, рака — у рацэ, нага — назе/, рускія формы /на берагу, реке, ноге/ — гэта пазнейшыя відазмяненні, адступленні ад стараславянскіх рысаў.

Адпаведна і націск у многіх словах беларускай мовы застаўся славянскім, у той час, як у рускай змяніў свае месца /пар.: возмеш — возмёшь, цёпла — тепло, каротка — коротко, па ваду — по воду/. І так усцяж па ўсёй сістэме мовы. Канчатка беларускіх прыметнікаў і займеннікаў вымаўляецца паранейшамузгодна славянскім вымаўленнем /жывога, любога, добрага/, у той час як у рускай мы назіраем, так бы мовіць, арфаэпічную мадэрнізацыю /жывово, любово, моево, твоево/.

Тое ж самае і ў прыметніках з націскным канчаткам, у беларускай мове ён застаўся славянскім *ый, ій*, у рускай ён змяніўся на *ой /пар. слепы — слепой, благі — благой, дурны — дурной/*.

Зноў жа і займеннікі *я, ты, сябе* ў родным і вінавальным склонах у беларускай мове наследуюць славянскую форму /мяне,

**Алесь ЯСКЕВІЧ,**  
вядучы навуковы супрацоўнік  
Інстытута літаратуры імя Я.Купалы,  
доктар філалагічных навук

# ПРАВАПІС:

## ВЯРТАННЕ ЦІ ЎСЁ Ж УДАСКАНАЛЕННЕ

Даўно заўважана, што найбольшыя непаразуменні паміж людзьмі здараюцца не па наўмыслным намерах, а з нежадання /ці, можа, няўмення/ выслухаць адзін аднаго. І сённяшняе бяладдзе ў правапісе, што адкінула ўнарманнасць нашае мовы ледзь не да «нашаніўскай» пары, адбываецца не ў малой меры з-за таго, што паміж абаронцамі «тарашкевіцы» і прыхільнікамі абачлівага ўдасканалення правапісу не дасягнута, так бы мовіць, узгаднення зыходнай пазіцыі.

А яна, гэтая зыходная пазіцыя, ва ўмовах білінгвістычнай сітуацыі, патрабуе, можа, як ніколі, аднадушша. Драматызм сённяшняга нацыянальнага становішча вымагае ад мовы беларускага этнасу, як ад мовы дзяржаўнай, максімальна вызначыцца ў сваіх самабытных асаблівасцях, калі гаварыць больш дакладна, у сваёй старажытнакаранёвай славянскасці. Урэкамендацыя міжнародных мовазнаўчых кангрэсаў прызнана мэтазгоднай моўнага палітыка, што ў абставінах блізкароднаснага асяроддзя дазваляла б унікаць абсалютнага супадзення элементаў, павышаць спецыфіку і ўстойлівасць нацыянальных моўных сістэм, засцерагаючы ад размывання іх межаў.

Ды ўсё пытанне, якім шляхам ісці? Ці развіваць яшчэ і сёння малады, у росквіце сіл арганізм нашай літаратурнай мовы да міжнародных узораў, ці штучна затрымаць на нашаніўска-тарашкевічавым узроўні?

Я тут нічога не перабольшваю. Ці ж не вынікам усеагульнай незадаволенасці існаваўшай арфаграфіяй, з чым згаджаўся і сам Б.Тарашкевіч, з'явілася міжнародная па сутнасці правапісная канферэнцыя 1926 г. і падрыхтаваныя яе камісіяй рашэнні 1929 — 1930 гадоў, галоўнымі з якіх былі скасаванне на пісьме асіміляцыйнага змякчэння /прапановы Якуба Коласа, Вацлава Ластоўскага, Язэпа Лёска/ і іншых транскрыпцыйных элементаў у правапісе, якіх па пачатковасці вопыту проста не мог пазбегнуць наш першы таленавіты ўнармавальнік. Я доўга дашукваўся таямніцы пастановаў, ахрышчанага сёння як «наркомаўская», ад 26.08.1933 года, якая, дарэчы, называлася «Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу». Заснавальнасць яе на выніках працы правапіснай камісіі 1926 — 1930 гадоў відавочная, хоць атрымаць уяўленне, якой яна магла быць у «чыстым» выглядзе, без абскурантысцкага партыйнага ўмяшання, мы, відаць, не зможам ніколі. Асабліва штучная іншароднасць палітызаваных дадаткаў да яе, нібыта ўхваленых закліканнямі супраць праўяў нацзмаўшчыны ў мове, у чым спрабавала

сталася б для нацыі небяспечным эксперы-  
ментам, з якога нямапа пасямляліся б ды і пакарысталіся б нашы нядабрэзліўцы.

За час супрацоўніцтва ў правапіснай камісіі пры Таварыстве беларускай мовы мне давалося блізка сысціся з абаронцамі розных поглядаў і, у прыватнасці, прыхільнікамі ўдасканалення беларускага правапісу па мадэлі «тарашкевіцы». Нарэшце, і ім у выніку шматлікіх дыскусій давалося пераканацца, што зварот да ранняй нашай арфаграфіі, без спроб яе ўдасканалення, выглядае сёння проста наіўным. І асабіста я цаню, напрыклад, выключную вынаходніцкую думку Вінцука Вячоркі, сапраўды здатнага генерываваць новыя ідэі ў гэтым пытанні, а ў Пётры Садоўскага /ён, праўда, не сябра камісіі/ здолнасць разумна пераадолець аднойчы прыняты погляд і ў выніку ўсебаковага абгаварвання схіляцца да мэтазгоднага лінгвістычнага рашэння.

Хоць за гэты час столькі перагаворана на нашых сходах і ў друку па рэформе правапісу, на мой погляд, пытанне ўжо пачынае парадкам забытвацца з-за таго, што нам не стае глыбіннай канцэпцыі, я б нават сказаў, філасофіі нацыянальнай мовы. Усё загалубіў аматырскі, у лепшым выпадку палітычна-адраджэнскі падыход і зусім не цэнніца думка спецыялістаў.

Якія ж феноменальныя моманты бачацца мне ў нашай мове, без уліку якіх мы не зможам дасягнуць узорнага стану айчыннага правапісу, наблізіць яго, як сёння прынята казаць, да сучасных міжнародных стандартаў?

У пытаннях гэтых, па-першае, важна зыходзіць не са штучна прыцягнутых асаблівасцей, а з феномену глыбіннай, напалузабытай ужо намі самабытнасці беларускай мовы, якая грунтуецца на непасрэднай спадчынай сувязі яе з апошняй славянскай прарадзімай і рэдкай захаванасці славянскіх рысаў у новы час.

Білінгвістычнае становішча натуральна вымушае нас да параўнання яе з сённяшнімі ўсходнеславянскімі і заходнеславянскімі суседзямі. У нашай мове асноўны слоўніковы запас, вядома, відазменены з тае пары бясконцымі карэляцыямі, перараскладаннямі, апрошчаннямі і дыфузіямі, можна казаць, з дзівосна-загадкавай пераемнасцю захаванні ў сабе аснову славянскіх каранёў. Шлюб /слюбіціся/, нащадак /надо/, балазе /благое/, бярэма /бремя/, вока /око/, велімы /ад параўн. формы веле/, лепш /аналагічна — ад лепи/, лытка /лысть/, помста /месть/, хвароба /хворь/, зморк

цябе, сябе/, у рускай яна відазменена на мяня, тебя, себя.

Можна рабіць бясконцы пералік захаваных у нашай мове карэнна славянскіх архетыпаў, ад якіх іншыя мовы адступілі. Беларускія дзеясловы цяперашняга і будучага часу з націскам на канчатках вымаўляюцца згодна са славянскім вымаўленнем /даеш, живеш, смеяцца, гнецца, няймацца/ у рускай е пераходзіць у ё. Асабліва старажытны беларускі інфінітыў: *легчы, цячы, бежы, даці /пар. рус. лечь, течь, бежать, дать/*.

Заўважым, што наша так званае моцнае аканне, як і асіміляцыйнае змякчэнне сіблянты пад уплывам наступнага мяккага, што маркіруюць характэрную асаблівасць нашай мовы, таксама рэшткі старажытных рысаў, вынікі незакончанага працэсу падзення былога адкрытага складу.

Славянскі эффект рускай мове надаюць захаваныя спецыфічна стараславянскія словаўтаральныя элементы ро, ло і уц, юц, нарэшце, багацце царкоўнаславянства, але змянаў у ёй куды больш.

Такія мовазнаўчыя аўтарытэты рускага замежжа, як А.В.Ісачанка, Г.Ю.Шавялёў, вытлумачваюць асаблівасці айчыннага слова ўскраінным становішчам славянскага дыялекту /ці дыялектаў/, што ляглі ў аснову фарміравання рускай мовы.

Нельга не аддаць даніны захалення дасканалай распрацаванасці рускай літаратурнай мовы. І згадваю я пра адыход ад многіх старажытных рысаў у ёй, можа, толькі для нашых мясцовых русафілаў, каб хоць успомнілі, што грэблівія адносіны да беларускіх рысаў — гэта, па меншай меры, пагарджэнне спрадвечна славянскім.

Другая немалаважная асаблівасць, з якой неабходна зыходзіць пры ўдасканаленні нашага правапісу, гэта маладосць новай беларускай літаратурнай мовы, параўнальна небагатая практыка яе кадэфікацыі. У нас, можна сказаць, мала развіты вопыт правапіснай рэфлексіі, слабае ўяўленне, з чаго мы выйшлі, што мы ёсць, куды ідзем у нашай арфаграфіі.

Асноўная ключавая асаблівасць нашай новай літаратурнай мовы і яе правапісу — узрошчанасць на прастамоўных асновах, у чым мы прызвычаліся бачыць толькі вартасці, не падазраючы слабасцей. Мы пры кожным выпадку не прамінем пахваліцца фанетычным прынцыпам нашага правапісу і бачым у гэтым няйнакш як ідэал арфаграфіі.

Аднак калі ўлічваць, што ў аснову літаратурнай мовы кладзецца адзін, звычайна сярэдзінны дыялект, пры адсутнасці

тыпізацыі ў правапісе, што дасягаецца за кошт марфалагічнага прынцыпу, цяжка ўпісваюцца, не па-сваёцку пачуваючы сябе носьбіты іншых дыялектаў. А на дыялекты і паддыялекты Беларусь нябедная, пры гэтым праз «тарашкевіцу» яшчэ на асобны статус прэтэндуе ашмянска-віленскія гаворкі.

У старых мовазнаўцаў яшчэ можна знайсці натхненныя словы пра вуснае маўленне і пра адрозненне правіл яго ўзнаўлення ў літаратурнай мове:

«Патрабаванні вуснай мовы, г.зн. гаворкі і чытання, — як лічыць А.І.Арлоў, — заключаюцца ў аблегчэнні органаў рота пры вымаўленні гукаў, што ўтвараюць адпаведнае слова. Адсюль узнікае найгалоўнейшая вартасць гаворкі і чытання — мілагучнасць. Паводле законаў зўфаніі, слова — гэта музычны акорд, дзе ўсялякая нота павінна быць чутна не на шкоду іншым нотам...»

Мілагучнасці гаворкі і чытання няма справы да словаўтаральнага складу слова пры яго прамаўленні: тут галоўнае правіла — не ўтвараць ніякай нацяжкі ў вымаўленні зычных гукаў, што суседнічаюць з іншымі зычнымі і паўгалоснымі гукамі...

У выніку гэтага асноўнага закона, вымагаемага зўфаніяй, у гаворцы і чытанні з'яўляецца змякчэнне звонкіх зычных у гукі глухія і, наадварот, змяненне галосных гукаў /і і г.д.

Узгоднена гарманічнае спалучэнне гукаў у вуснай мове, на думку вучонага, бадай што не паддаецца азначэнню знакамі пісьмовымі. Ды нават калі б давалося вынайсці гэтыя пісьмовыя знакі, у колькі б кроць павінен быў бы павялічыцца наш буквар. Аднак мовазнаўства заключаецца не ў адным маўленні і чытанні, яму аднолькава ўласціва пісьмовае адлюстраванне маўлення і мыслення, што складае аснову і сутнасць мовы літаратурнай, якая кіруецца іншымі метадамі мовазнаўства, метадам філалагічным, цалкам адрозным ад метаду слыхавога.

Мы ж нібы хочам абысці той факт, што вуснае маўленне жыве надзвычай адрознымі ад пісьмовае мовы законамі. Вусная мова — гэта суцэльны асіміляцый, карэляцый гукаў. Правапіс, даўшы волю толькі найбольш мэтазгодным з іх, закліканы абмяжоўваць гэтыя моўныя дэфармацыі.

Мовазнаўцы нашы ўтойваюць, што праз такія скразныя асіміляцыі, як змякчэнне сіблянты, моцнае аканне /яканне/ і іншыя спецыфічна вымаўляльныя карэляцыі, неабмежавана дапушчаныя па маладосці правапіснага вопыту ў моватворчых практыцы «Нашай Нівы», пазней Б.Тарашкевічам, гук у нашай мове аказваецца вельмі акамадаваны, размыты.

Не забудзем, што першае правіла артыкуляцыі /ад лац. articulation/ — гэта членападзельна, выразна вымаўляць. Намі знутры гэтыя якасці, матчыма, не вельмі ўсведамляюцца, але з боку гэта кантрастна кідаецца ў вочы, і аўтарытэты славасты неаднойчы паказвалі на непажаданыя вынікі дапушчэння ўсемагчымых карэляцый у пісьмовую мову, пры неабмежаваным замацаванні іх у арфаграфіі.

Галоўным дасягненнем правапіснай камісіі 1926 — 1930 гг., нягледзячы на ўсю неспрыяльнасць умоў яе працы, трэба лічыць пераадоленне толькі вымаўляльна фанетычнага прынцыпу ў арфаграфіі і надання ёй марфалагічна, тыпізуючых рыс, што ўяўляла сабой сапраўдную перспектыву становлення нацыянальнага правапісу. І ці ж не развіццём гэтых тэндэнцый мы найбольш павінны быць заклічаны ў нашых сённяшніх прапановах?

Нарэшце, трэцяе, пра што належыць асабліва памятаць у сувязі з нашымі правапіснымі праблемамі, — гэта пра загадкавую таямніцу гукавой сістэмы нацыянальнай мовы і неабходнасць яе адэкватнага адлюстравання ў алфавіце.

Выяўляецца, што ідэальна распрацаваны алфавіт /тут тэндэнцыя не да спрашчэння, а да ўскладнення/, які адэкватна пакрывае ўсю гукавую сістэму нацыянальнай мовы, уяўляе сабой найдасканалейшую перыядычную сістэму /М.С.Ельцын/ паводле законаў гарманічнага рада, якая ў загадкавай дакладнасці дубліруе гукаўтарэнне артыкуляцыйнага апарата чалавека. З перыядызмам алфавітнай сістэмы звязаны і феномен лічбавых значэнняў, замацаваных за кожным гукам-літарай у старажытных пісьменнасцях. У дадзеным выпадку лічбы — гэта індэксы хвалевых значэнняў гукаў, праўда, па лямдомнай цэлалікавай шкале гарманічнага інтэрвалу.

Перыядызм алфавіта, у дадзеным выпадку перш за ўсё як сістэмнасць, структурнасць працэсу гука-моваўтарэння, якраз і павінны пакласці мяжу адвольнасці карэляцый, у першую чаргу бясцэмнасці ў гукаўтарэнні, чаргаванні і інш. Вядома, у вуснай мове з яе

эканомія і бясконцымі прыпадабненнямі гукаў можна тэарэтычна дапусціць любыя карэляцыі. Аднак перыядычная сістэмнасць арфаграфіі, відаць, на аснове дакладнага размяшчэння гукаў па іх месцы і спосабе ўтварэння, у дадзеным выпадку з відавочнасцю паказвае, што адвольныя чаргаванні ці прыпадабненні гукаў /а колькі такіх у сённяшніх нашых прапановах! / не могуць быць устойлівымі і будучы скранаць правапіс, калі мы іх замацуем за норму, у бок нейкіх новых, зразумела, не лепшых змен і дэфармацый.

Вось чаму ў сваіх практычных рашэннях па ўдасканаленні правапісу важна па магчымасці зыходзіць з разумення «кодавых» асаблівасцей асновы нацыянальнай мовы, увогуле з працасаў яе развіцця як сістэмы, без чаго нашы канкрэтныя прапановы будучы выглядаць неабгрунтаванымі, недалянабачнымі, выпадковымі. Тады адзін, як кажуць, крытэрыў — хто каго перакрычыць.

Так, абсалютызуючы, а таму аднабаковасцю грашаць сённяшнія намаганні правесці фронтальнае падпарадкаванне правілу аканя-якання ў перададзеных пазіцыях усяго корпусу нацыянальнай і запазычанай лексікі. Гэты пункт погляду адстойвае такі вопытны арфапіст, як П.Сцяцко, і некаторыя іншыя моваведы.

Аднак з унутрысістэмнага падыходу пытанне выглядае не так проста, як гэта здаецца на першы погляд.

Перш за ўсё трэба адрозніваць, вынікам якіх старажытных працасаў з'явілася гэта наша характэрнае моцнае аканне. Яно ж, трэба меркаваць, развілося ў нашым так званым цэнтральным мінскім дыялекце на месцы слабых, рэдукаваных пазіцый галосных. У сувязі з гэтым зусім не праяснена яшчэ пытанне, якімі перспектывамі кіруецца сама мова, беларуская мова ў цэлым. Толькі нарошчваннем тэндэнцыі аканя-якання, што ўжо і сёння гэта моцна прадстаўлена ў нашым правапісе? Думаецца, што ў мовы клопат не пра аднабаковае, а пра гарманічнае развіццё і найперш пра эканомію сродкаў, якая гэтак выразна вызначылася з часу падзення адкрытага складу. Бо чаму ж тады для значнай часткі нашых гаворак у зафіксаваных правілах пазіцый асіміляцыі «о» ў «а» і «е» ў «я» развіваецца, наадварот, аканне дысімілятыўнае. Яго можна ацэньваць як вузейшы па дыяпазоне гук «ы», а можна, як рэдукаваны. У любым выпадку мы тут сведкі рэдукцыі, эканоміі моўнай энергіі. Справа ў тым, што з усіх галосных гук «а» павінен ацэньвацца па абертнавай шкале як самы моцны, як поўная актава. Ёсць меркаванне, што ў ім месцяцца спектры ўсіх іншых цвёрдых галосных, невыпадкова ж за ім замацаваны цэлалякавы індэкс «адзінка».

І.І.Насовіч вылучае аж 4 пазіцыі, калі мае месца дысіміляцыя-рэдукцыя, а мы гэтай тэндэнцыі не хочам заўважаць, замяняючы ледзь не ўвесь спектр галосных, нават «э» прыгадаем сённяшнія прапановы пісаць «ра-дактар», «ракорд», «акрадаць», «анергія» /скразным аканнем-яканнем.

Як вядома, Я.Ф.Карскі, з яго рэдкай чуйнасцю да фаналагічных працасаў, зусім не ардынарна ацэньваў моцнае аканне ў нашай мове: «Ярка выяўленая рыса цяперашняга беларускага кавалізму — аканне, уласцівае яму разам з паўднёварускімі гаворкамі і даведзеная ў ім аж да крайніх межаў»<sup>21</sup>.

Ды гэта, што называецца, загаданне на далёкую перспектыву мовы, тэарэтычная абаллівасць адносна тэндэнцыі яе развіцця.

Што датычыцца маіх канкрэтных прапановаў, то, улічваючы сённяшнюю сітуацыю аднаўлення, свярджэння, падкрэслівання беларускіх рысаў /калі яна яшчэ надарыцца! /, я схіляюся да нарошчвання скразнога аканя і ў меншай ступені яканя, вядома, у мэтазгодных межах.

Праблема, аднак, распадаецца на некалькі прыватнасцей, што патрабуюць дыферэнцыраванага падыходу.

Што да ўласна беларускай лексікі, то працэс скразной асіміляцыі ў ёй у асноўным ужо адбыліся і зафіксаваны ў слоўніковым складзе мовы. Сённяшнія рэфарматыры падбіраюць тут апошняю рэшту, часам ужо і не на карысць справе, бо пасягаюць на выпадкі, калі распаўсюджанне аканя-якання на перададзены пазіцыі зацягваюць змястоўную, сэнсаваадрозную функцыю фанемы ў словакорані.

Самастойная праблема — распаўсюджанне асіміляцыі на аканя на сістэму складаных слоў. Паколькі ў існуючай практыцы назіраецца разнабой /слоўнік дае «ваднальжнік», але пакідае «горнальжнік» /, рэфарматыры прапануюць падпарадкаваць без выключэння аканню ў перададзены пазіцыі ўвесь корпус дадзенага тыпу лексікі. Аднак пры недыферэнцыраваным падыходзе

у паасобных выпадках асіміляцыя да двухсэнсоўнага, а то і да непазнавальнасці відавочна гукавы малюнак слова /канявод, гарнальжнік, прырэдзанаўства, ваднатранспартны, збажжаздача, малачнакіслы, азатнатукавы, ваўнамыйка, вакамгненна і інш. /.

Але, з другога боку, падпарадкаванне асіміляцыйнаму працэсу робіць слова больш злітым, арганічна беларускім, націск у першай частцы з самастойнага пераходзіць у факультатыўны. Ва ўсіх складаных словах з кароткаскладовымі каранямі працэс асіміляцыі ўжо адбыўся і трывала зафіксаваны ў мове /вадаспад, каламазь, санцалек, салаявар /. І яго можна распаўсюдзіць на ўсе выпадкі, вывешы ў выключэнне тыя, дзе асіміляцыя робіць двухсэнсоўным ці непазнавальным значэнне. Адзіная цяжкасць, што іх набіраецца зашмат.

Вялікім рэзервам для надання беларускіх рысаў праз аканне-яканне многім уяўляецца запазычаная лексіка. Тут, праўда, рэфарматыры падзяліліся, адны настойваючы на поўнай адаптацыі запазычанняў паводле законаў беларускай мовы, другія, наадварот, адстойваючы ледзь не транслітарачную аўтаномію іх у межах мовы-ўспрымальніцы.

На запазычаную лексіку я ўсё ж прапаную ваю распаўсюдзіць прынцып, на якім спынілася практыка мастацкага перакладу. Яго можна характарызаваць як прынцып кампрамісу, г.зн. дапушчальнай адаптацыі з абавязковым, аднак, захаваннем прыкмет мовы-пазычальніцы. Захаванне ад поўнага адаптавання нейкіх рэшткаў мовы-арыгінала не толькі дазваляе даносіць першасныя сэнсавыя прыкметы словакораня, але і этнакультурную ару самой мовы, што адпавядае закону ўзаемадзеяння і ўзаемаабмену моўнымі каштоўнасцямі.

Некалькі абгрунтаваных, чаму мы не можам пераняць транслітарачную палітыку адносна запазычанняў па ўзору польскай ці некаторых іншых моў Старога свету. Асновай для фарміравання апошніх, як вядома, служыла лаціна, і для іх транслітарачыя запазычанняў, у большасці сваёй лацінізаванага паходжання, істотных змен у моўны фон не ўносіць. Гэта транслітарачыя ў роднаснае ўлонне.

Зусім іншае назіраецца ва ўсходнеславянскіх мовах, крыніцаў запазычанняў для якіх служыла ўся ўраўняўшая айкумена, адпаведна грэцызмы, лацінізмы, цюркізмы, апрача таго, наследванні колішняга балцкага і ўгра-фінскага субстрату. І тут геній мовы выбраў адаптацыю. Гэта наша глыбока гістарычная традыцыя, нарэшце, самазахоўная функцыя мовы, дзякуючы якой у неспрыяльнейшых умовах польскага, затым рускага білінгвістычнага засілля слова наша, дзякуючы сваёй здольнасці ператраўліваць у сабе іншаземныя элементы, змагло адстаяць сваю самасць.

Тут нічога не мог зрабіць нават Б.Тарашкевіч, які, будучы выхаванцам польскай традыцыі, паімкнуўся было распаўсюдзіць транслітарачную мадэль і на нашу мову. Ды яму нічога лепшага не ўдалося прыдумаць, як дапусціць традыцыйнае адаптаванае напісанне старых запазычанняў і адносную транслітарачыю для новаўведзенай замежнай лексікі, прызнаўшыся, што ў дадзеным пытанні задавальняючага рашэння ім не знойдзена.

Сярод сённяшніх рэфарматараў у дадзеным пытанні спрачаюцца дзве тэндэнцыі.

Агульнаму носьбіту мовы ўласціва адаптацыя, любая запазычаная навінка ў народным асяроддзі вельмі хутка ўзгадняецца з беларускай фанетыка-марфалагічнай сістэмай. Менавіта з гэтага зыходзіць у нечым нават крайняе патрабаванне паасобных лінгвістаў падпарадкаваць нашай нацыянальнамоўнай мадэлі ўвесь да звання склад запазычанняў.

Аднак сярод навукова-тэхнічнай інтэлігенцыі і маладой генерацыі лінгвістаў, пераважна тых, да каго мова даходзіла не з дыялектнай глыбінкі, а з кніг, вельмі ўпарта, пад выглядам уваходжання ў так званы еўрапейскі кантэкст, адстойваецца права на элітарную мову. Ім для тэрміналагічнага карыстання зручна б было мець запазычаны ў транслітарачнай форме, для чаго нават абгрунтаваецца эксперымент пераходу на лацінку /Я.М.Стэпановіч /. Над непрадрашальнымі вынікамі для нацыі апошняга ніхто з іх не задумваецца.

Выход са становішча, а менавіта падтрымліванне міжнародных стандартаў у адносінах да запазычаных слоў, асабліва імянаў і назваў, пра што ўжо выказваўся ў друку, мне бачыцца ў дадатковым транскрыптавана-іншамоўным іх пазначэнні ў сістэме слоўнікавай, энцыклапедычнай і іншага роду даведчых літаратураў.

Часопісы ў красавіку

# КАБ ДУША ДУШУ ЗНАЙШЛА...

З кагорты нястомных творцаў, якія не адзін дзесятак гадоў дружна, упэўнена засяваюць паэтычнае поле, — і С.Грахоўскі. І новая яго нізка «У зорнай вышыні», частка якой прадстаўлена ў «Польмі», яшчэ адно пацвярджэнне — талент спачываць не збіраецца. Нават не верыцца, што паэту сёлета спаўняецца 80! Маладая паэзія С.Грахоўскага! Маладая і акрыленая, але не менш прывабная яе рыса — жыццёвасць, роздумнасць, а яшчэ — здатнасць вечныя матывы вырашаць па-свойму. Радок да радка кладзецца лёгка, «шва» між імі не назіраецца, бо словы не прыдумваюцца, бо рыфмы не падбіраюцца. Усё — як адзіны душэўны ўсплёск. Хоць бы ў вершы «У зорнай вышыні»:

Душа душу шукала і знайшла  
І, засявіўшыся, другую  
Прамечыкам блакітнага  
Дарогі і сумненні скарыпіла.

Паклікала, сагрэла, павяла,  
Каб у сумоту болей не вяртацца,  
Каб да рукі тваёй і да чала,  
І да гарачых вуснаў дакранацца.

А ў гэтым безназоўным вершы — хіба не тое ж характэрнае паўсядзённасці і вечнасці? І пастаянная загадкавасць быцця, чалавечай існасці на зямлі, лучнасці з усім светам — «Твае далоні пахнуць першым снегам, А познімі антонаўкамі — снег. Над цішынёю нечаканым рэхам Звініць і коціцца дзявочы смех»...

Поруч жа — роздум засяроджана-сцяты, трывожна-пакутны: «Жыццё прайшло. А я яшчэ не жыву. Ні радасці, ні цеплыні не бачыў. На вастрыі лязд і на мяжы Жыцця і смерці, гора і няўданы прайшоў мой век». Верш так і называецца — «На мяжы». У нейкай ступені падагульненне пройдзеных дарог, падрахункаванне зробленага. Хаця, бадай, яшчэ больш таленавіта, пранзіліва сказана пра гэта ў вершы «Прычына», якім завяршаецца палымянская публікацыя С.Грахоўскага. Дазволю сабе гэты твор працітаваць цалкам. Успрымаем яго як і паэтаў лёс, але таксама як і тое, перад чым, рана ці позна, апынемся і ўсе мы:

Дагарае апошняя вясень,  
Лісце падае, дожджкі імжыць.  
Колькі ж тыдняў ці дзён  
Засталося,  
Год ці, можа, паўгода пражыць.

З чорнай безданы падаюць зоры  
І дрыжаць, і да сону гарачы.  
Не ад старасці і не ад зморы  
Час прыходзіць і нам паіраць.

І бяспедна знікаць назіўсёды  
У маўклівай глушы забываць.  
Не ад кулі, пяці ці нягоды —  
Ад жыцця... ад такога жыцця.

Перачытаем нізку С.Грахоўскага і пажадаем, каб яшчэ, дай Божа, яму доўга так пісалася!

Чым жа яшчэ радуецца паэтычныя старонкі нашых часопісаў? Шкада, што на момант напісання гэтага артыкула часопіс «Маладосць» так і не прыйшоў. У ім жа заўсёды — нямала аўтараў і стальных, і дэбютантаў. А пакуль што зазірнем у «Беларусь».

Леанід Дранько-Майсюк, гадунец маскоўскай школы, а калі карыстацца цяперашнімі меркамі, дык выхаванец паэтычнага за-

межжа, паэт высокай творчай культуры, а паколькі «мы прайшлі заганіцы», умее сябе і належным чынам падаць. Я не пра здымак /наконт гэтага «глебусава» кагорта паспрачацца можа нават з кіназоркамі бліжняга і далёкага замежжа /. Я пра загадкавае прысвячэнне ў пачатку нізкі: «Пяць вершаў для А.» Як кажуць, інтрыгуе. Як высвятляецца — і гучыць. Міжволі толькі бярэ сумненне, што Л.Дранько-Майсюк, напісаўшы творы восенню 1991-га /адзін — улетку 1992-га /, так доўга трымаў іх у сябе. Але ж, нагадаю яшчэ раз — маскоўская школа, там усё магчыма. Ды, зрэшты, гэта між іншым, галоўнае — піша ён таленавіта.

Яшчэ адзін прадстаўнік гэтай школы — М.Шэлеаў. І што цікава — зямляк Л.Дранько-Майсюка. Апошнім часам ён з аднолькавым поспехам выступае і па-беларуску, і па-руску. Падборка «Адно цябе засталася мне любіць...» — у «Нёмане» /адпаведна, мова руская /. Відавочна прысутнасць традыцыйных матываў і разам з тым пра знаёмае і вядомае — па-свойму. Што ж, талент ці ёсць, ці яго няма.

Праўда, надараецца, што шокдна не толькі няўвага да таленту, але, няхай і падсвядомае, жаданне ці не проціставіць яго іншым. Атрымліваецца, не кожны здатны спакойна перажыць гэтае нечаканае ўзвядзенне ў ранг «класікаў», а ў выніку з'яўляецца самаўпэўненасць, «мэтрэвасць», жаданне любіць спосабам звярнуць на сябе ўвагу.

Няхай гэта — чыста суб'ектыўныя заўвагі, таму нават не называю прозвішча паэта. Скажу толькі пра адзін з вершаў з ягонай палымянскай нізкі. Верш мае назву «Наступнікам».

Я з моладзю хацеў бы быць  
на «ты».  
Хоць з вольнай іх і хамаватая  
пазай  
Лашей было б пазнацца поспай  
прозай,  
Ды многа ў прозе шлаку і валь...

Вось так. Без скідак і агаворак — «хамаватая поза» ва ўсіх без выключэння маладых. А заадно — прысуд і прозе: шлак і вада... Канечне, як і чакаецца, аўтар, вуснамі лірычнага героя, вядома, мусіць і сябе падаць:

Зашлілены ад ног да галавы,  
Адпрасаваны, вымыты, пахучы —  
І вонку вытыраюць скрозь анучы  
Мае ўсе абавязкі і правы...

Малюнак вычарпальны, асабліва ж вось гэты апошні штрышок — пахучы! Шкада толькі, што няма з маладзейшымі параўмення. Затое ёсць зрудзіраванасць, веданне замежных моў /«Пра што яны гагочуць — nicht verstehen» /, ёсць разуменне таго, што і да чаго ў жыцці /«Я толькі зразумеў, што жыву бы доўга, калі б глытаў не «вермут», а «глінтвейн»... /

І вось, нарэшце, тое, дзеля чаго пісаўся верш.

І ўсё ж іх /наступнікаў. — М.А./  
наперадзе — жыццё...  
У нас — хаўтуры, провады,  
пакуты...

Ды ўсё-ткі МЫ сарвалі  
з ног іх пугі!  
Віват, юнцы!  
Ці з Богам ідзіце?

Не 80-гадовы С.Грахоўскі гэта гаворыць — прамаўляе 43-гадовы «класік». Але я ўсё пра паэзію /у «Польмі» яшчэ / і «Вершы

розных гадоў» В.Жуковіча. Прычынай таму, бадай, зусім летнія, спякотныя дні, калі шчыра, не да доўгачытання. Тым не менш, спадзяюся, што чытач не праміне раман І.Капыловіча «Пасынак» /у красавіцкім нумары «Польмія» пачатак твору /. Аўтар, расказваючы пра лес галоўнага героя Андрэя Цяжкага, прасочвае і пуцявіну пакалення, да якога належыць сам. Гэта асабліва відавочна ў супастаўленні шляху, пройдзенага Цяжкім і яго аднакурснікам на ўніверсітэце Лісам. Відавочна палярнасць жыццёвых пазіцый. І для кожнага з персанажаў надшыоў момант, калі — хочаш таго ці не хочаш — вымушаны азірнацца на пражытае. Апынуліся ж абодва ў бальніцы і ў абодвух падазраюць самую страшную хваробу...

«Развітанне з ілюзіямі» А.Карпюка /«Нёман» / пісалася тады, калі аперацыя, зробленая ў Бараўлянах, спадзяванняў на лепшае аўтару не давала. Нельга без хвалявання чытаць гэтую споведзь, хоць, будзем шчырымі, наўрад ці можна пагадзіцца з усімі ацэнкамі аўтара. Думаецца, лепш за ўсё пра гэта ў прадмове сказаў У.Жыжэнка: «У «Развітанні»... Аляксей Карпюк верны сабе: ідуць напрам да праўды, не палюхаючыся параніцца аб вострыя вулгы, ён, можа быць, іншы раз кідаецца ў перабольшанні, бывае /ці так здаецца? / аднабаковым...»

Але, выконваючы апошнюю волю пісьменніка, лічычыся з тым найвышэйшым правам, якое даецца тым, хто пайшоў з жыцця, аддзел прозы не дазволіў сабе рабіць у гэтым ніякіх купюр...»

«У нас перасыхае горла, перахоплівае дыханне, калі трэба сказаць жорсткую праўду пра нас саміх. Тады няхай яны яе нам скажуць, за нас — дзяўчынка і юнак адтуль, з самай ночы фашызму і сталінізму» — гэта голас А.Адамовіча, з яго невялікага ўступу для нявыдуманай гісторыі «Нямко», апублікаванай у «Беларусі». Гісторыя, можна сказаць, выключная, але чаго толькі ў жыцці не надараецца?!

Увогуле, красавіцкі нумар «Беларусі» атрымаўся надзіва цэласным, хоць і закранаюцца ў ім самыя розныя праблемы. Вылучаюцца чарнобыльскія матэрыялы. Найперш — старонкі дзеянікі цяперашняга супрацоўніка часопіса, а пасля катастрофы прызванага ў армію, накіраванага ў самае пекла У.Бацкалевіча /«Апраменьванне сэрца» /.

Завяршыць жа знаёмства з красавіцкімі нумарамі часопісаў хацелася б «Польміем». У ім, да ўжо згаданых матэрыялаў, апублікаваны п'еса А.Ждана /аўтар вызначае жанр «вясковага трагедыя» / «Салгалі Богу, салгалі», пераклады з польскай мовы вершаў Ануфры Петрашкевіча, выкананыя К.Цвіркам, артыкулы А.Ліса «Беларуская ідэя і адраджэнне славян» і Д.Бугаёва «Дасягнутае і страчанае», у якім па-новаму, з вышыні сённяшняга дня, прачытваюцца раманы К.Чорнага «Сястра» і «Зямля», а таксама гістарычнае эсэ У.Арлова «У пошуках украдзенага скарбу», успаміны П.Мядзёлкі «Сцежкамі жыцця», з пачаткам якіх чытачы знаёмы.

М.АНДРЭНКА

21. Жывая спадчына. Мн. /1992, с. 47.

Нэля ТУЛУПАВА



## 3 кнігі «Я ЧАКАЮ ЦЯБЕ»

### ЧАЙКА НАД ДНЯПРОМ

1

І вось я застаюся толькі з Небам.  
І ніжае яно, каб параўнаша,  
А я расту, каб вочы ў вочы  
Не замінала нам нішто глядзешь.  
Ші пырвунок з сваёй стракатнёй,  
Ші матылёк, што засінь сонца,  
Ші астрэйд сёлетыя года,  
Які нясе ў сабе  
Апакаліпсіс.

2

І вось я застаюся толькі з Небам.  
Няма куды хаваша,  
І няма чым плакаць.  
Звястун нябёсаў —  
Негатыў зямнога.  
І нават, калі воскам вушы залаціць,  
Ші закапаша галавою ў жвір,  
Не ўратаваша нам  
Ад слёз і енкаў.  
Балное смерць,  
Крываву збірае жатку,  
Брат забівае брата,  
Каб на касцях малят і мацярок  
Дастань да неба?

3

І вось я застаюся толькі з Небам.  
І да слэзы спіскаеша яно.  
Мы дзве расіны,  
Дзве слэзы ў Сусвеце,

Міг прыцягнення,  
Як малаці росчырк.  
І мы зліліся.  
Нас няма.  
Няма.  
Бяскрайняя блакітная гайданка,  
Ды белая душа гукае чайкай,  
Алзіная душа да нас дваіх  
Ляціць, ляціць,  
Ніяк не адарвеша  
Ад стромкіх берагоў Дняпра.

### ВІТАННЕ З РАДЗІМАЙ

Партыя скрыпкі ў аркестры —  
Найлепшая партыя ў свеце!  
Асабліва калі яна грае  
Паланез Міхала Агінскага.  
Толькі гэтай партыі веру.

Дух Дрымоты  
Ашчэты!  
Слова Веры  
Ўзыходзіць.  
Яно ўносіць  
Душу,  
Ўмілаваную Музыкай,  
Да нябёсаў.  
Праз рыданы свае,  
І скрыпкі  
Чую чыстае Слова  
Іаана Багаслова:  
«...Будзьма любіць...  
Адно аднаго...  
Бог ёсць Любоў.»

Словы  
БОГі  
ЛЮБОЎ

Адчуваю  
Жывою існасцю,  
Беспачатным  
Пульсарам  
Святла.  
Прычашчоная ім,  
Я вяртаюся  
Зноў на Зямлю.  
На Радзіму.  
Тут — Пачатак мой,  
І — Канец.  
Усмактала тут слова Матчына.  
Тут пачула я Слова Шчырае,  
Срэбра, ў горне  
Ачышчанае...  
Партыя скрыпкі ў аркестры,  
Найлепшая партыя ў свеце,  
Паяднала ўсіх яна ўмомант.  
Кожны  
Кожнаму  
Брат.  
Чаранок дабрыні  
Прывіваеша,  
Праўды Дух  
Прабываеша,  
Галубіным крыллем трапеча  
Мая БЕЛАРУСЬ.


Гусляры, трубачы, жалейнікі,  
Усе разам зайграйце!  
Вавілоны ў сабе мы знішчылі,  
Каб зазьяла  
Святло ў нас  
Светача!  
Фарысеяў  
Манлівых семя  
Засыхае  
На струп'і,  
Што вось-вось адпадзе.  
Расцярушыць іх  
Вечер на пыл...  
І па ўсенкай  
Маёй Беларусі  
Нівы  
Жытам  
Атуляцца!  
Развітанне — пачатак стрэчы.  
Залатая партыя скрыпкі.  
Залатая песня Агінскага.  
З ласкі  
Госпала  
Прапяная ўсёадзіна  
Як  
ВІТАННЕ  
З  
РАДЗІМАЙ.

### «ТАДЫ Я ГЛЯНУЎ НА ЗЯМЛЮ...»

«...Я сніў, што сам я адляцеў.  
Душа ўзяла і засталася.  
Што я хацеў, што я хацеў,  
Што за праява адбылася?..»

Міхась СТРАЛЬЦОЎ.

А выбар быў.  
Анёл прасіў.  
Яшчэ энергія лілася.  
Адпеклаваў. Ці не за ўсіх?  
Душа ўзяла і засталася.  
І доўга яе пудкі цень  
Трывожную росныя аблогі.  
У адзіноце Дух ляцеў,  
Як і раней — ляцеў да Бога.  
«Тады я глянуў на зямлю,  
Дзе засталася чалавекі,  
І зразумеў, як я люблю  
Усё тэа ж паплавы і рэкі».  
У сарамлівай галізне  
Стаялі белыя бярозы.  
Усё прадстала ў навізне:  
Любоў і смерць. Жыццё і крозы.  
І агарнуў душу спакой.  
Калі надумала застацца —  
Даволі ліпнуць да акон,  
І паміж зданямі туляцца.  
Жывых не будзем мы судзіць.  
Ніхто не знае свайго шляху.  
Яшчэ далёка да Радзім,  
Хоць божы род мы, але з праху.  
Нарэшце круг свой завяршу,  
Такі жыццёвы мой аспект...  
Сыду ў Францішкаву душу,  
Раскрыжаваную праспектам.



Фота М. ЖЫЛІНСКАГА.

**УСТАВАЛА РАНІЦА.** Праз летняе  
ейнае адзенне ўжо віднеліся ў вялікіх  
вокнах натоўпы дрэў. Яны палыходзілі  
да дому з цемры, іх большала ўначавічкі,  
ужо можна і начное святло выключашь.  
Стаяў на верандзе засланы стол. Сёстры  
то разам, то паасобку садзіліся да  
яго, быццам спрабавалі снедаць,  
гаварылі глухімі ранішнімі галасамі.  
Уставалі, хадзілі крута, па пакоях, і зноў  
вярталіся, і зноў аб тым самым гаворка:  
«...разумееш, я б цяперака любяць роды  
прыняла... жарт, ножкамі двое ішло... я  
так спужалася, каб ты не закрычала на  
мяне... Марта сама ўжо вымаглася, не  
мінулі б асфіксіі... ледзь знайшла про-  
стыя ніткі для пупавіны...»

Нешта ўсё свежае бралася ў рукі з  
халадзільніка, стол быў ужо застаўлены,  
бы ў доме поўна гасцей, праз ноч едуць  
сюды, ідуць, стаяць пад вокнамі з не-  
йкай вялікай урачыстай нагоды, шіха  
частуюцца, як у адведзінах. Доўга са  
стала ніхто не прымае, яшчэ, маўляў,  
не ўсе дасталіся, хто меўся быць.

Сёстры вярталіся да Марты. Сучка з  
шчанюкамі ляжала на баку, палымала  
галаву, глядзела на сваіх гаспадынь  
вільготным, мігальным позіркам, як з  
зорнага неба пасля доўгага дажджу.  
Плюшчылася, ківала прывітальна  
аднымі вейкамі. Яшчэ футра на ёй  
скамецана, ускінута абы-як, бы з чужо-  
га пляча. Шчаняты краліся, згубіўшы  
сіську, ці ў сне, запаволена пластаваўся  
каторы ўсім целам, песна адзін каля  
аднаго, як у мацярынскім лоне, у водах  
каляшодных. Старэйшая садзілася на  
падлогу крыху наводдаль ад іх, яе клікалі  
іншы раз, злаваліся, яна не адзывалася.  
Магнэзам вабіла ўбіраць у сябе вачыма  
невідомыя дагэтуль чыстыя, свежыя  
фарбы, адценні, блікі на поўсці нована-  
роджаных, так зіхацяць ранішай першыя  
кветкі анемонаў. Любавалася і несвя-  
дома для самой сябе ўжо бараніла іх  
зрокам ад едкага з дымам лясных пажар-  
раў паветра, ад сонца высакоснага лета,  
атручанай ежы і чужых людзей. Як  
замаўляла. Як ведала, што знікне хутка  
мацішвы бляск на пысе і вушках у  
Мірты і Макуша, бы на створках  
выкінутай нагой з вады, расчыненай  
перлавіцы. Хана Мурза згубіць цёмную  
праз усю спіну воўчую дзягу. Памяль-  
чэе глыбіня чорнага колеру ў Марцініка  
і Мальты. Кожны ўжо меў імя.

Дом адмяніўся. Не гулялі, не стукалі  
скразнякі — малым зашккодзіць,  
марфенамі распаўсюджваўся па пакоях  
ледзь улоўны, можа, улоўны толькі зве-  
рам і жанчынай, малодзіўны пах малой  
істоты.

— А можна паглядзець? — пыталіся  
дзедзі, таўкліся каля вяснічак,  
даведаўшыся, што Марта прывялася.

— Не, яны яшчэ сляпыя...

— Што, хіба шчанюкі... у акуларах?!

Сёстры смяюцца надзіва шчырымі  
моцнымі галасамі, як дзедзі, раз-пораз  
успамінаюць пра акулараў, і зноў усмех.  
І нават ноччу ледзь пазнаеш, што з  
кошыка: «у-у-оу-у! у-у-оу!» Коротка так,  
патрабавальна, як на калавуры каторы,  
нехта самы пільны правяраў, ці спіць  
чалавек. Кошык стаяў у пакоі старэй-  
шай.

Раптам пачула — кугае сава, дзіцячым  
голосам, зусім блізка. Нейкая трывож-  
ная начная зверка. Хацелася ўскочыць,  
правярыць пакоі, усіх, хто спіць: ці ўсё  
добра ў доме і ў свеце з блізкімі людзьмі.  
І не адважвалася палысці да вакна:  
можа, можна прыкінуцца, не прызна-  
цца, што чуеш, што табе крычыць, табе  
варожыць. Абхінулася вялікай хусткай,  
пайшла з хаты. Поўна гуляла па небе  
сярод мацішвых кучаравых воблакаў,  
бы на пагорку па яблыневым садзе ў  
кветках. На зямлі пахла дымам, каторы  
дзень гарэў лес у Наваселлі, аўтобусам,  
казалі, не праехаць, і ніхто не гасіць.  
Абышла круга, падняла згублены пасак  
ад начной кашулі, схамянулася,  
здзівіўшыся, што доўга ходзіць. Зачапіла  
куст напёрстаўкі, чувалася ў начы, як  
сыпалася насенне, бы з сухой жмені —  
расы ані кроплі, стаялі адныя гарачыя  
дні.

Назаўтра, казалі ў вёсцы, загарэўся  
лес і каля Лісаўшчыны, зусім побач.  
Сава як ведала, будзіла ноччу. Выдава-  
лася, вось-вось з'явіцца на парозе дрэва,  
ахопленас жахам. Спуджаная птушка  
каля белага поля, дзе цвіла дзяцельніца,  
доўга кружылася над гняздом, пятля за  
пятлём, бы на некалькі вузлоў па-вяс-  
коваму завязвала сваё жытло, адлятала  
не адразу. Ужо пахла яловым гарам,  
смяляком на расплаку. Марта кідалася,

брахала без дай прычыны.

Шчаняты ўжо адкрылі вочы. А першая ад усіх — Мірта. Што б ні рабіла: ловіць, гуляючы, хвост, смакуе нешта на зуб — вочы з цябе не зводзіць, бышчам усё гэта знарок, наўмысна, каб гаспадыню забавіць. Усе спяць, а яна ляжа паверх і глядзіць, стаіўшыся. То загаралася, то гасла святло трохстворчатага вакна. Змрок хаваўся ў поўсці авечых шкур на сценах. Пад столлю нізка, як у чыхісці далоня трымалася, святлілася скрозь пальцы гліняная люстра. Ляжалі, можа, ад вясны, не меней, зложаныя дрывы ў каміне, накупі вісеў сухі вехаць заламаных у полі зёлак, жменя багульніку. Сюды не заходзіў пражаны дух сонца, пахла нагрэтай імшарай. Апаўдні маленькі вітражык на форты пэнкаў бляклы твар гаспадыні рознымі фарбамі, талы яна выглядала малоддай свавольнай дзікункай, зачыненай у чужым доме... Злавіла сябе ў люстэрку, засмялася, агледзелася — гэта ж вась такім яны будуць разумець сабе свой дом?! І няўцёмна выйшла ў сад, прынесла ў пакой букет рутбекаў.

— жоўтая шалёўка, вялікія новыя вокны — а сам прысадзісты, па-дзядоўску ўседзючкі месціцца каля самага лесу, бо на старым падмурку. Тут будзіць гаспадыню не матка і не бацька, палымае сонца. Раніцай гукаюць адзін да аднаго лясныя галубы. Галасы глухія, нетутэйшыя, і лес дзічэе ад іх: вузламі звязваецца над чалавечым следам трава, захінаючы свежыя сьнежкі. Птушка пярхне так блізка, як з рукава. Знерухомееш, бы ў даўнейшым лесе-гнездзішчы. Старэйшая любіла сьнедаць асобна, каб яшчэ ні з кім не прамовіць і слова, не словам пранашчыцца — хлебам, адчыніў акно — за сталом адны галасы птушак і шэпт дрэў. Тут рэдка аправаюцца ў святло, можа, толькі дзеля гасцей, бо любяць, каб адразу ў работу, скаціцца з ганка гарашыной, блізнячка да зямлі і не баяцца запэкацца. Толькі апоўдні атрэсі падолубазне, адазвацца даўкім ад стомы голасам. Тут перашываліся летаўшыя суценкі, гаспадыні пільнаваліся сучасных строяў, але абавязкова, каб шырокія, на какетцы, абы

маліліся, каб нагнала хмару, нават вярнуўшыся з малін, забываешся на момант, што рукі, ногі апечаны крапівай, выдавалася, гэта сячэ, нарэшце, дробны, калючы дождж. Сёстры будавалі дом самі, адрамантаваўшы старую сялянскую хату, і пільна вартавалі ўсіх, хто сядзіў побач: ластаўчына гняздо, шпакоў, нават злодзейку-сароку на дзішчы, і кветкі, тут кожная дабывала да пары, красавала на сваім карані, спялала семя, першыя галы ніхто не рваў іх на букеты, і цяпер толькі калі зрэдку. Зачынялі дом позняй восенню, ехалі ў сваю гарадскую кватэру.

А шчанюкі ўжо селі на парозе. У вырай, гэта, бышчам, звыкла, гэта зразумела, а тут... да чужых людзей, з дому?! Першай адчула незразумелую дагэтуль трывогу старэйшая. На момант спыніўся позірк, бышчам трымада перад сабой, падняўшы з зямлі, згубленую людзьмі старалаўною грамату на бяросце, звестку, з першых рук самага дамавітага на свеце чалавека, стваральніка храма бышча: дом павінен быць повен гукамі, нямымі галасамі малых істот, а падол гаспадыні хай

ліст на дрэве. Насцярожае ў лесе нават сухі трэск страказінага крылля, усё, выдаецца, ляціць угору ад вялікага вогнішча, лопецца, пырскае мелкае сучча. Выцягнулі з ямы, некім выкапанай на дзіка, ледзь жывога вожыка. Не прыходзіць болей, казалі, на суседні хутар лось, недзе, пэўна, ужо ўлажылі ягоную прыгожую галаву, закілаўшы ад лесніка ламаччам. Усюды, як на тое, дурныя знакі нічогага чалавека, бышчам ён і не тутэйшы, і наогул — не жылц. Сядзіць старая суседка на падворку, лущыць фасолу:

— А ці будзе яна мець для жыцці налета ўсё патрэбнае? — пытаецца ў бога. — Не паравое, не набрала сабе сілы зерне...

Старэйшая, дабраўшы часу, садзілася за стол і пісала суправадзілаўкі кожнаму шчанюку, ужо былі напытаўшы людзей, якія возьмуць гадаваць: «Марцінік нарадзіўся ў 4 гадзіны раніцы 17 ліпеня... чым карміць, як даглядаць, лячыць, калі захварэе, характар... Каб знайсці такую паперыну аб сабе, ездзіла нека ў Сібір, падымала дакументы, і следу няма... сярод людзей... Сама сваёй рукой /рука, ведала, лёгкая/ брала з кошыка, каб замовіць, загадаць на добры лёс, адхінуўшы малага ад дому, дзе нарадзіўся. Яшчэ ўчора: «Марцік, слухайся, каб цябе там ніхто не біў, не наказваў...» І ў слёзы, як не ўголас, хаваючыся адна ад адной, стыдаючыся. І сёння: «Ты едзеш... да сябе дамоў...» Адхілілася ўбок, каб не спебанула па вачах, бы ідуць за некім ззаду па гушчары. Каб аддаць не шкадуючы. Божа, а нялюдскае, ну якая тут жалба, добрых гаспадароў знайшлі, ды і сярод сваіх знаёмых...

Тут не любілі адлучацца ад дому, не любілі і адлучаць.

Забралі Мальту і Макуша. Адаўшы Мірту, старэйшая хадзіла ад сцяны да сцяны, дом расхістала, бышчам ірваліся пугачы, якія звязваюць з сусветам. Марта, нешта зразумець, скарчылі ўслед, яна пазвала яе звычайным голасам. «Як ціха навокал, ці я ўжо памерла?» — падумалася.

— Хопіць, я зачыняю гэты дзетпрыёмнік! Хана Мурза застаецца!

— Як ты будзеш весціся з імі па горадзе — кожны ў розныя бакі?! А выгульваць? Адны мэнікі... Людзі палюмаюць: ідзеш раніцай з начной варты... А едзіць сюды ў набітым аўтобусе, у нас жа няма машыны... — спужалася малодшая, і было чаго, халадамі яны жылі ў гарадской хрушчоўцы.

— Супакойцеся, гэта проста... паталогія... трымаць двух сабак, — не разгубіўшыся, зазначыла знаёмая ўрач з суседняга хутара.

Каб не пасварыцца, старэйшая звычайна выходзіла з дому, ішла да ракі. Вада загусла ад гарачыні, рака бышчам не давала сабе ходу, стаяла на месцы. Пасадзілі на тым голым беразе явру, не ўседзела, выцягнулі, заламалі на дубцы, праганяючы кароў на выган. Мільгануў у траве нехта ў галубовым — калыхалася, ураваўшыся каля самай вяды, высокая сіноха. Побач у кустах круцілі ручку прыёмніка. Зноў баі ў Сухомі, у Гаграх. Ваююць, змагаюцца... за што? Няма на свеце такой прычыны, каб хадзіць узакладкі з жыццём. Усё гэта ёй было падобна на жалівую азартную гульні малых мужчын, як карыда ці гонкі на аўтамабілях. Як толькі жанчына адважваецца пусціць на свет сваё дзіця?.. І яна павінна слухаць гэтых людзей, раіцца з імі пускаяць шчанюка ці не?.. Сарвала ў садзе яблык, скура на ім незвычайна цвёрдая, усё жывое баранілася, хавалася ад пагібелі. На тэрасе яе сустрэла Хана Мурза. Дзікая прыбабная сіла заўсёды затрымлівала на ёй позірк даўжэй, чым на іншых. Цела пруткае, не прытуліш да сябе, надта не прылашчыш, і вышні не разумее, страху не баіцца, пярхне з рук неспадзявана, ледзь зловіш ужо ў паветры.

Хана Мурза засталася. Сёстры дзівіліся самі сабе, што завуць яе, лапцяць тымі ж словамі, што і Марту. «Няўжо нават сабаку магу любіць толькі аднаго?» — смялася старэйшая.

Яны абедзве былі адналюбамі. Паралзуе дым, недзе спыніўся агонь. Пэўна, ластаўка без памяці нізка нахілілася над зямлёй, растапырыўшы крылле каромыслам, насіла з ракі ваду. Пэўна, спраўдзілася тое, што нават пярці не запаліць ТВОЙ ДОМ, калі побач пад страхой лесу жывуць галубы.

Марыя ВАЙЦЯШОНАК



Апаўднанне

# ХАНА МУРЗА

Палавала толькі што расплюшчаныя вочкі кожнаму, прычашчаючы да радаснага, ласкавага жышча навокал, якое сама адчувала амаль вуснамі. Малодшая блыталася, замінала рукамі, закідала чорныя валасы за плечы, падбягаючы да кошыка, каб нізка нахіліцца да іх тварам, — усім чыста. Макуш самы калматы, круглыя вочы блізка каля носа, рыхтык — белая медзведзяня. Кінецца на падлогу німа, бы ўплаў, а каб ямчэй улегчыся, з нейкай проста асалодай крутанецца яшчэ на лягу, хвалі віхнецца, сышоўшы крывулькай на канцы хваста. Матчына асалода туліцца да зямлі. Дзярматы Марцінік той, выйшаўшы з каша, сядзіць ціха, капешчаккай, а варту вярнуцца з прагулянкай ў гняздо, чэпіцца да кожнага, ходзіць узалапкі, і ўсё каб пасярэдзіне, каб цесна было, талы не здагадацца, хто каго ўварваў за хвост ці вуха, любіць цесную гульні-бойку. Мальта трымалася асобна, без даверу ішла на рукі, пужаючыся вышні, чаплялася кішчорамі за адзежу, бы седзячы на дрэве.

Пятае рудое шчаня бянтэжыла сяцёр ад самай першай хвіліны свайго з'яўлення. Так звычайна глядзіш на парадны партрэт дзіцяці, каралевы ці герцагіні, прыбраны па-жаночку ў багатае, складанага строю, адзенне, уладарнай рукою адхіленае ад чалавечага роду, яно ўжо адчувае сябе выбранніцай. Тут жа рука была ласкавая, мяжарынская, самай прыроды. Яшчэ закрытыя вочы шчанюка абведзены да вухка танючкім пэндзлем. Сурмяныя малёўкі ігралі блікамі, выдавалася, што на яго аднекуль увесь час падала святло. На лбе высвечана — высокая перына, дзеля прыгажосці, як на шапцы татарскага хана. Па спіне цягнуўся сурмяны пасах. Шчаня было пазначана, пэўна, успомнілася тут далёкае сваяцтва, далёкая знаць сабачай пароды, адным словам, воўчы акрас. Хана Мурза не любіла гуляць, непрыхількая, ласку прымала стрымана, бянтэжылася, расчулена пакусваючы лапу.

Ужо яны гуляюць па пакоі не ўразбор, зграі, пільнуюцца адзін аднаго, нячутна лётаюць за гаспадыняй, як матылі, толькі вушы ветраюць. Ужо сёстры вычэсяць кош у сад, самі, выпягнуўшы ногі, садзіцца на траву. Забывалася на тое, што пахне гарам, што ўсё лета стаіць спякота, вылінялі фарбы, усё вакол высвечана да стрыжня, да слепаты, танючак, босяя ногі, рукі, як сцябло, дрэвы, травы — усё белая на белым сонцы. Дом стаяў крыху наводдаль, з твару бышчам і маладзёнак

цела халадала, як у цянку. А калі ўжо каторай пашэнціць выкленчыць у сяброўкі вынашаную матчыну суценку з крэпцішчы, перабірлася кожнае вочка, цыравалася, дзіркаватая сціналася ў зборачку, каб спахчыць сабе хонь полачку, хоць шкуток. Старэйшай падабалася халодныя, празрыстыя ўборы. «...І ваду любіш... упэўнена, што ты па гараскопу Рак...» — гаварыла ёй малодшая, абедзве не ведалі дня, года свайго нараджэння, трапіўшы зусім малымі ў дзіцячы прыёмнік. Тут увечары не запіналіся фіранкамі вокны, як не зачыняліся з пакой ў дзверы. Каб анідзе табе ні клямкі, ні засовы, анікіх перашкод перад вачыма. Вось сонца села, але нехта яшчэ ішоў, спяшаючыся, бокам лесу з свечкай, захінаючы рукою святло. І знік. І ўсё на момант, як спужаўшыся цемры, панікла, сціпілася. Адна такая хвіліна перад ноччу. Апошні раз высока пад столь гоікнула зыбаўка, засынае, усхліпнуўшы, як дзіця, змораны спёкай, чадам, летні дзень. Тут зрэдку вячэралі каля распаленага каміна. Талы падала на стол малодшая. Бліскі агню пярхалі ў ейных яшчэ цямнейшых напроці ночы валасах, таямніча стаялі ззаду, краліся каля сцяны іхнія пені. Каторы год запар прыязджаў да старэйшай знаёмы геолог, прывозіў торт, невыводная звячка развядзёніка хадзіць у госці па-сямейнаму. Садзіўся і амаль увесь той торт і з'ядаў, бо надта любіў салодкае, салатзіў кашу і нават рыбныя кансервы. Сёстры хадзілі каля стала, можа, і спрытней, можа, і лягчэй, далікатна падтрымліваючы ягоня спадзяванні, як высковую гульні ці забаву. Яго прасілі спілаваць сухі сук на яблыні, перавесіць люстру ў пакоі, і ён ехаў дамоў. Што зробіш, каханне ўжо было спазнана, як розум адымала, калі бачыла вясной квітнеючае дрэўца, нават арая груша, седзячы каля дома, нявецілася, спраўляла вясельце, якраз тата і ара, калі неспадзявана атрымала вясну пра жаніцьбу свайго чалавека... Пачаў тут сніўся кожнай адзін і той жа самы страшны, як яны называлі, сон. Бышчам, зноў інтэрнат, у цесны пакой уносяць яшчэ адзін жалезны ложкак, скрозь ложкак, ты чамусьці бачыш усё гэта зверху, па-птушынаму зняможана шукаеш сабе месца, куток набаку ці каля сцяны, каб хаця спіну абараніць ад чапцістага, здзічлага ў сіротстве позірку. І не знаходзіш, усё пазаймана, твой ложкак пад белай капай пасярэдзіне, як на віры...

У гэтым маленькім доме, як той казаў, храме бышча, усё лета шчодро

топчучь дзеці... Горача. Прыскам вялятаюць з-пад страхі над ганкам чорныя васы. Недзе блізка шугае шалама, ідзе да галубінага лесу. Нехта ж запаліў. Нехта кідае і кідае ламачча ў раку, то спіхне старое кола з пагорка, то дзіравы кацёл, прут, абы з свайго двара, абы далоў з вачэй, бяжыць тая басаножа па жалеззі з халоднай стронгай у пільткіх кішнях затокаў, шукаючы па свеце чысты прыгулак далёка ад вёскі. Суселзі, сама бачыла, сякуць трускам малодыя арабіны, хіба што не збіраюцца доўга жыць... Каму аддаць? Хто будзе надта даглядаць, пільнаваць?

— Ты калі-небудзь бачыла аб'яву ў «Вячэрнім Мінску», каб шукалі згубленага дварняка? — дапытвалася ў малодшая.

Тая маўчала. Так, амаль на кожным двары ў горадзе сустрэнеш беспароднага сабаку: выбракавалі, выгналі або звычайна не дагледзелі і не вельмі турбаваліся, каб знайсці.

— Надта шчыруеш... У цябе размыта граніца паміж чалавекам і... жывёлай... — спрабавала ўсміхнуцца малодшая.

— Пачакай, ты не разумеш... Неяк змой бачыла бяздомную сучку з двума шчанюкамі. Яна ішла па снезе, ні на кога не звяртаючы ўвагі, нізка апусціўшы галаву, шукала ежу, зазірала ў пусты чалавечы след... Ішла роўна, не збочваючы, яе пільнаваў, веў на повалзе голад... Ты не памятаеш, цябе мама несла на руках, мы ішлі некуды, без напрамку, як ходзіць па свеце жабракі... галодныя... сібірскія маразы. Значавалі, забіўшыся ў чужы хлест, сытна пахла саломой, моцным каровіным духам, з храп ішла пара. Я, пэўна, па-зварынаму чула пах ейных гарачых, як варыва, вантрабаў... Цемра звисала адусюль космамі поўсці, бышчам сядзіш пад падбрушчам... Морыць сытны сон, бы ты ўжо і павячэраўшы... І зноў дарога, вочы долу, унікліва, каб падняць што-небудзь з'есці. Да людзей не прасіліся, людзі не пусквалі... А як у хлест зачынены трапілі, хіба па-воўчы страху дзёрлі, пачуўшы жывельнае цяпелі?.. І цяпер я ступаю ў хлест, як у боскія сены... І цяпер люблю, раптам, як прыпадак, збедніўшыся, знайсці капейку... адчуваю тую радаць ссыльнага дзіцяці, асалоду ахвяры... Люблю пераіначыць чужыя суценкі...

— Абавязкова, каб у кветкі празрыстыя, бяжыць, бы ў вялікі поўдзень на высокім сонцы... пільткі сібірскіх шыпышчыны... — па-змоўніцку дабавіла малодшая.

— Хто зразумее, акрамя выбракаванага чалавекам дварняка?..

Згортваўся ў камячок яшчэ зялёны

# 3 ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ, ТЭАТР!

Мінула 60 гадоў з таго дня, калі прэм'ера оперы «Кармэн» у Мінску абвясціла нараджэнне новага вялікага мастацкага калектыву. Цяпер 25 мая 1933 г. значыцца ва ўсіх даведніках як дзень нараджэння Дзяржаўнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі.

Чаму ж не чуваць было надоечы юбілейных фанфараў на Траецкай гары? Няўжо адмянілі свята?..

А ўвогуле, скажу я вам, не так і проста наладзіць урачыстасць там, дзе ледзь не што вечар ладзіцца свята, — тэатр жа ў нейкім сэнсе ёсць сінонім свята! Не так і проста павіншаваць з юбілеем вялікае мастацка-вытворчае, так і хочацца сказаць — брацтва, хоць гэткаму вялікаму стракатаму хаўрусу самой тэатральнай прыродаю наканавана жыць ад канфлікту да канфлікту, сілкавацца інтрыгамі, прыдумваць для сябе ды гіпербалізаваць неабгрунтаваныя крыўды, але ж калі радавацца — дык усім разам і на ўвесь свет.

З днём нараджэння, Тэатр! Тэатр, які ўмее ствараць свята для сябе і сваіх стойкіх прыхільнікаў, умее радавацца вынікам шматга-

довага шчыравання.

Плён гэтага шчыравання жывіў лімаўскія публікацыі на працягу многіх гадоў /«ЛіМ» толькі на годок старэйшы ад ДАВТа/, і публікацыі тыя складаліся ў быццам бы непрыкметны, але ж досыць грунтоўны, змястоўны, змацэрыяльны — неадзінны! — летапіс. Чытачы сталыя ды зацікаўленыя год за годам прасочвалі гісторыю тэатра, якую складала кожная сцэнічная падзея, занатаваная ў газетных радках. З такімі чытачамі лягчэй паразумецца зараз. Дастаткова назваць імя Л.Александровскай — і ўжо зразумела, што гэта цэлая эпоха ў беларускай культуры. Тая ж эпоха — складаная, са сваімі супярэчнасцямі, набыткамі й драмамі — гучыць у іменах Р.Млодэк, С.Друкер, М.Дзянісава, І.Балоціна, А.Нікалаевай,

С.Дрэчына, І.Гітгарца...

Дрэчыны, два месяцы таму мы адзначылі 100-годдзе І.Гітгарца — першага галоўнага дырыжора і дырэктара Вялікага тэатра Беларусі. І вось, святкуючы дзень свайго нараджэння, ДАВТ напярэдадні ўрачыстай даты, 18 мая, сыграў «Кармэн» — першую оперу з рэпертуару 1933 г. І прысвяціў спектакль 100-годдзю свайго занага маэстра.

Крыху раней адзначылі ў тэатры яшчэ адну ўрачыстасць: оперная трупа з трыумфам правяла гастролі па гарадах Іспаніі. Пад кіраўніцтвам таленавітага маэстра В.Собалева былі паказаны спектаклі «Яўгеній Анегін» ды «Мадам Батэрфляй» /«Чыо-чыо сан»/, у якіх з вялікім поспехам выступілі салісты Н.Кастэнка, М.Грыгорчык, А.Саўчанка... Наперадзе — новая замежная вандроўка: пасля доўгіх дзесяцігоддзяў прыніжанасці ды замоўчвання наша закампліксаваная опера ачуньвае, намаганніма свайго мастацкага кіраўніка і дырэктара тэатра С.Картэса выходзіць, упоравен з балетам пад кіраўніцтвам В.Елізар'ева, на прэстыжны міжнародны ўзровень.

Назаву яшчэ некалькі іменаў. Гэта ўжо нашы сучаснікі: Т.Ніжнікава, А.Генералаў, В.Глушакоў, Т.Шымко, В.Чарнабаеў, А.Саўчанка, Л.Бржазоўская, Ю.Траян, Н.Паўлава, Т.Яршова... Чытачы, вядома, могуць павялічыць гэты пералік утвая, згадваючы майстроў опернай і балетнай сцэны. Майстры — гэта і дырыжоры Я.Вашчак, Т.Каламіцава, У.Машэнскі, Г.Праватораў; і мастакі Я.Лысык, Э.Гейдэбрэхт; рэжысёры С.Штэйн, М.Ізворска-Елізар'ева; харавікі А.Кагадзееў, Н.Ламановіч...

А рэпертуар? Зноў жа, за якія паўтара дзесятка гадоў ёсць што згадаць-абгаварыць. «Лазнгрын» з А.Дэдзікам, С.Данілюк, І.Сарокіным; «Казкі Гофмана» з У.Экнадзіёсавым, Ю.Бастрыкавым, Л.Колас; «Карміна Бурана» з І.Душкевіч, Т.Шаметава, У.Івановым; «Севільскі цырульнік» з В.Скорабагатавым, І.Адзіновай; «Яўгеній Анегін» з М.Гулегінай; «Вайна і мір» з Н.Кастэнкай, Я.Пятровым; «Мадалена» з Н.Рудневай, І.Шупенічам; «Спартак» з У.Камковым, В.Сарксісянам; «Тоска» з Н.Губскай, М.Грыгорчыкам; «Кавалер руж» з І.Шыкунай, Н.Галеевай; «Медыум» з В.Цішынай, Т.Кучынскай; «Лэдзі Макбет» /«Шэкспір і Вердзі»/ з Т.Глаголевай...

Асобная старонка гісторыі — стасункі тэатра з беларускімі кампазітарамі. Называючы імяны А.Багатырова, Я.Цікоцкага, М.Аладава, Д.Лукаса, М.Крошнера, А.Туранкова, мы не ставім катэгорычную кропку, як рабілі нейкі час таму. Сёння мы ўжо ведаем пра няспраўджаныя стасункі з опернай

сцэнай М.Равенскага ды У.Дубоўкі. Ведаем, што пісаў у гэтым жанры М.Шчаглоў-Куліковіч. Дый наогул, ведаем, што гісторыя музычнага тэатра на Беларусі не ў 20-30-я гады пачыналася, і таму 60-гадовы юбілей ДАВТа трэба трактаваць не як адасобленую падзею, а як маштабную, шматпланавую з'яву ў развіцці музычна-тэатральнага працэсу на нашых землях.

І менавіта ў сумнаведомыя часы талітарызму, калі нават са старо-нак «ЛіМа» дзеячы культуры, літаратуры, мастацтва спраўна адгукаліся на ўсе палітычныя паве-вы — «падтрымліваем, ухваляем, прапануем», — з'явіліся ў нашым тыднёвіку першыя ластаўкі цяпершняга Адраджэння. Дзіўныя гэта былі «ластаўкі». Пасярод лета 1980-га, напрыклад, — «Прыгонная Тэрспіхора Слуцка», пазней — «Балет Нясвіжа». Патлумачу: гэта назвы даследчыцкіх артыкулаў Г.Барышава, з якіх і выраслі яго грунтоўныя працы, выдадзеныя толькі сёння. Год 88-мы: публікацыя пра знаходку і аднаўленне «Апалона-заканадаўцы» Р.Вардоцкага і неўзабаве — пра яе канцэртнае ўвасабленне сіламі оперных артыстаў. Зрэшты, гэтак можна захапіцца і перайсці да расповядаў пра малады творчы калектыв «Беларуская Капэла», які ажыццяўляе ідэю музычнага адраджэння пад кіраўніцтвам В.Скорабагатава — дарэчы, саліста оперы.

Прадоўжу, аднак, пра стасункі тэатра з беларускімі кампазітарамі. «Джардана Бруна» С.Картэса, «Ціль Уленшпигель», «Курган», «Майстар і Маргарыта» Я.Глебава /у 87-м адзначалася дваццацігоддзе сцэнічнага жыцця ягонага балета «Альпійская балада»/, «Сівая легенда» Д.Смоўскага /Дзяржпрэмія БССР/, «Новая зямля» Ю.Семянякі, «Сцяжынаю жыцця» Г.Вагнера, «Крылы памяці» У.Кандрусевіча, «Дзікае паляванне караля Стаха» /Дзяржпрэмія/. Самы свежы ўзор творчых адносін тэатра і аўтара — «Князь Наваградскі» А.Бандарэнкі. Зварот музычнага тэатра да высокай літаратуры і айчынай гісторыі, як гэта заўжды бывае, абуджаў павышаную цікавасць грамадскасці, палемічныя водгукі — «ЛіМ» імкнуўся адлюстроўваць і гэта.

А памятаеце? Усеаюзныя фестывалі творчай моладзі музычных тэатраў у Мінску, дзе ўпершыню прагучалі імяны В.Гергіева, А.Анісімава, М.Баярчыкава, Д.Бранцава, Э.Брахманэ, Г.Грыгарана. Першы фестываль музычных тэатраў; фестываль «Пяць дзён з Пракоф'евым»; перамогі нашых салістаў на міжнародных конкурсах; адкрыццё пры ДАВТе дзіцячага тэатра-студыі; стварэнне Клуба сяброў оперы, пастаноўкі якога мелі рэзананс далёка за межамі Беларусі, а пасяджэнні спрыяюць згуртаванню вакол тэатра сапраўдных мелама-наў; выпуск інфармацыйнага аркуша «Закуліссе»; вернісажы ў фее... Зрэшты, не мае сэнсу пералічваць усе адметныя справы гадоў мінулых і дзён сённяшніх. Той, хто стала чытае «ЛіМ», раска-жа пра жыццё тэатра ды яго праблемы значна больш, чым удалося змясціць у сённяшніх нататках.

Дык чаму не чуваць фанфараў у доме на Траецкай гары? Таму, што афіцыйнае святкаванне 60-годдзя ДАВТа Беларусі пера-зіцца на пачатак яго новага сезона. Тады, у кастрычніку, будуць і рэтрспектыўныя фотавыстаўкі, і ўрачыстыя прамовы, і гала-канцэр-ты...

З днём нараджэння Тэатр! І хай наш імправізаваны фотавернісаж выкліча ў тваіх рупліўцаў ды прыхільнікаў радасныя згадкі й добрую ўсмешку.

С.БЕРАСЦЕНЬ

Фота А. ДЗМІТРЬЕВА, А. КАЛЯДЫ, Ул. КРУКА і з архіва «ЛіМа»



Таццяна ЯРШОВА і Аляксандр МАРТЫНАЎ.



Уладзімір ЭКНАДЗІЁСАЎ /Іван/, Наталля РУДНЕВА /Джулія/ і спектаклі «Альпійская балада» /Клуб сяброў оперы/.



Будучыня нашага балета: навучэнцы Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага вучылішча на сцэне тэатра.



Віктар СКОРАБАГАТАЎ у рыме Жэрмона /«Травіята»/.



Людміла ЗЛАТАВА — Нарына /«Дон Паскуале»/.



Яраслаў ПЯТРОЎ — Кутузаў /«Вайна і мір»/.



Святлана ДАНИЛЮК — Кармэн.



Таццяна ШАМЕТАВЕЦ у ролі Дзевы-выбранніцы /«Вясна свяшчэнная»/.

**Праграмны твор. Хвост прачытанняў, тлумачэнняў, трактовак. Даважак пажаданняў і прэтэнзій з абавязковымі параўнаннямі: «што хацеў сказаць Купала», «што ставілі папярэднікі» — Уладзіміра Савіцкага на першай, другой ды іншых сцэнах Беларусі і не-Беларусі. Канцэпцыі. Літаратуразнаўчыя каментарыі. Тэатразнаўчыя ўдакладненні...**

Вылучае спектакль Уладзіміра Савіцкага надпобытаваць спосабу акцёрскага існавання. «Асцярожнасць» так і просіцца ў вызначэнне: кожны з выканаўцаў, усё адно як нешта няўгледнае адчуваючы перад сабою, унікае выпадковага /непазбежнага?/ сутыкнення... Скупасць, гранічная скупасць пастановачных сродкаў, якую б я назвала жорсткасцю. Усялякая адсутнасць эфекту слязіны /«... слязаў цяперашні свет не ўзнае»/ і якіх бы там ні было прыкмет этнаграфізму. Найціпнейшае /стрыманае?/ прачытанне самых патэтычна-ўзнёслых і выгледных з пастановачнага пункту гледжання месцаў п'есы. Напрыклад, на сцэне так і не з'явіцца знакамты крыж, які Сымон муціць ставіць на магіле бацькі-самагубцы, — зведзена на нішто эфектнае ілюстраванне думкі «кожны сам нясе свой крыж», зварот да «евангельскага» — паводле класічнага жывалісу — мізансцэніравання ды «запаралеленасць» з матывамі Адвечнае Кнігі. /А крыж можна было б... бабляваць, збіваць, цягаць, курчыцца й гібець пад ягоным цяжарам!..

...Іншае рыхтуе, мацуе, узбудзіць падзею тэатральнага сезона. Погляд Уладзіміра Савіцкага звернуты... у падтэкст? Вочы ў вочы сышоўся ён са сваімі героямі, — са сваімі, я не памылілася, бо героі Купалы рэжысёравым прачытаннем набылі, так бы мовіць, крыжсерскую хуткасць развіцця. Здаецца, нават тэатральнае вымярэнне ўтварае ўладарны тэмпа-рытмічны ўіцс — часу, прадчування бяды, падзеі, учынку, няшчасця, жорсткасці. Такой жорсткасці, дзе журботнай іроніяй з другога Хрыстовага прышэсця азавецца напрыканцы спектакля другое з'яўленне Незнаёмага з заклікам «На вялікі сход! Па Бацькаўшчыну!» У спектаклі /які ў Купалы/ гэта паўтарыць, кальчучы падзеі ды ставячы мяжу душэўным зрухам персанажаў, Сымон. Мовіць прыцішана-зацята, здрадліва, ледзь зважаючы на сваю амаль звар'яцелую сястру Зоську. Уладзімір Савіцкі, інтуітыўна пераймаючы з іранічнага Купалы /«Мне Бацькаўшчынай — цэлы свет...»/, мае ці то нахабства, ці то права нагадаць, як мусіла была за наждаўным часам «раскрывацца галоўная тэма» — «Па Бацькаўшчыну!», а Незнаёмы меўся набыць уласціваці паходні... «Старыя парадкі раскідаюць па свеце, а новыя, лепшыя, нешта не відаць», — уздыхне, распачынаючы дзеянне, прыцішаны Старац /Алег Радкевіч/. Тактоўны акцёр не падсуне публіцы ні юрода, ні судыяльніка, ні тутэйшага парламенцкага філосафа, ні інтэлігента з брэжнэўскіх сямідзесятых. Такты і далікатнасці стараннямі Уладзіміра Савіцкага выстачае кожнаму і ўсім на плячовачцы з аголенымі чорнымі сценамі; бо менавіта гэтыя якасці абыходжання з тэкстам Купалы, з людзьмі ягонае п'есы ды з

людзьмі ў зале і падводзяць да думкі: перадусім не сацыяльныя катаклізмы /да іхняга шэрагу ў спектаклі далучацца і «сны аб Беларусі» — мары-спадзяванні знайсці старонку з жывою вадою і да т.п./, не грамадска-палітычныя неўразумеласці вызначаюць чалавечыя радасці-пакуты. Богам закладзена куды больш важнае, складанае ды непрадбачанае. Сон Зоські, мудра зрэжысаваны і шчыра-сур'езна пададзены выканаўцай Настай Гавядзінавай /памятаецца пра некага надзвычайнага, які завёў грамаду спачатку ў балота, потым у лес, а потым, з зоркі на зорку пераскокваючы, у нейкую харошую краіну — да светлага Спаса, Маткі Боскай/, — сон Зоські недыхсэнсоўна, перадусім Купалавай воляю, прадвызначае, што хараша і спакойна будзе толькі т а м. Гэта ці не значыць — не шукай дарэмна. Жыві. Т у т.

Тут з'яўляецца Лявон Зяблік, перапыніўшы размовы, мроі і прывіды Зосьчынага кахан-

варунках, у такую часіну, у такім скруце выжыць лацвей, лягчы ў адзіночку. Кафанава ўнікае выстаўляцца паэтызаванай беларускай маці, увасабленнем жанчыны пры зямлі, пры абавязку, мужавай закланніцы, адданай дзеям. Хтосьці дзесьці, здаецца, распавядаў, як найноўшыя часы знішчалі сям'ю? Купала, падобна, да найноўшых часоў бачыў трагедыю хору, якому наканава на гінуць па адным... Уладзімір Савіцкі, як рэжысёр неспапярэдлівы, наважыўся ды ўвасобіў Купалава бачанне...

«Я сам сябе не пазнаю» — крыху пазней скажа збянтэжаны Сымон Барыса Галубкова. Збянтэжаны? Гэта вечная пакута толькі чалавека на звера перарабляе, дзічэць прыходзіцца, як цемняку якому. Пакута — наканава? Каб самому сябе не пазнаць? /«Усялякі, хто доўга пакутуе, вінаваты ў гэтым сам», — пятае стагоддзе гучыць папярэджанне філосафа. /

Здаецца, лагічным было б падаць перса-

## «НЯШЧАСЦЕ НА ШЧАСЦЕ...»

«СУМНАЯ АПОВЕСЦЬ...» ПАВОДЛЕ «РАСКІДАНАГА ГНЯЗДА» ЯНКІ КУПАЛЫ НА СЦЭНЕ ТЭАТРА-СТУДЫІ «АБЗАЦ»

Уладзімір Мішчанчук у гэтай ролі ад першага імгнення — самое увасабленне бяды. Матэрыяльнай, адвечнай, усеахопнай, усюдыйснай. Чалавек-бядя. Абсалютная строгасць малюнка ролі, безвыходнасць — як подых трагедыі, у якой, паводле іншага паэта, не Купалы, гіне не герой — гіне хор. Бацька-бядя выходзіць з хаты. Сямейнікаў /хор/ агортае жуда. Бойка-змаганне за зямлю скончылася нічым. Зяблікі мусяць ісці ўпрокі. У паўзы, у кароткія рваныя рэплікі, у інтанацыі нечакання адказу, не-шукання параўмення заганна рэжысёрам прадчуванне таго, што трагедыя здзейсніцца па-сучаснаму. Паводле іншага паэта, Рэліка Данілка, усюдыйснага заповоленага хлопчыка-скрыпачкі, хлопчыка-звады, як увасабляе яго Алег Грысевіч, не перапыніць, але працягне чорную паўзу: «Бацька павесіўся!»...

Ціша канчаткова апануе сцэну. Чорна-белая, прыцішана-абвостраная скупасць эфектаў ды пастановачных прыёмаў менавіта ў гэтым месцы выявіць стыль спектакля /па вялікім рахунку створаным у эстэтыцы немажонга тэатра/. Працягнецца адвечная размова пра адвечнае: людзі родзяцца, каб пасля ўміраць. Ну проста няшчасце на шчасце перарабляецца... Прадвызначаючы з'яўленне /прышэсць?/ Незнаёмага, Данілка выведзе гаворку з маці на асэнсаванне, так бы мовіць, народна-паэтычнымі сродкамі канца свету, і Марыля як звяжа Купалавай рэплікай: «Канец свету там, дзе канец шчасце людскому». А канец Марылінаму шчасцю — дзе ён пакладзены быў? Падобна, што ў Наталлі Кафанавай, выканаўцы ролі, ёсць на гэта адказ: ад пачатку... існавання, нараджэння, гартавання, спаткання з Лявонам. Нічога не хоча, а то і не можа прыняць на сябе кабета. Не хоча, ды не можа стацца прычыненаю да бяды. Інстынкт самазахавання пераможна дытуе, што ў такіх

нажаў Купалы ў дзейным і, напэўна, відавочным развіцці, — так званых /Станіслаўскім/ зрухах душы. Савіцкі мае сваё вырашэнне — станы персанажаў прадвызначаны. Ад пачатку. Як душы — ад нараджэння. І, падобна, у выкананні Барыса Галубкова Сымон сябе пазнаць можа, бо стан ягонае душы... няскратны. Жудлівая асалода ад пакуты, якую ён так упарта цвельце /спавядае?/, прыцішылася. Патрабуецца нешта звонку — бойка, суд, цяганне крыжа на бацькаву магілу, падбухторванне Незнаёмага, наршэце, каб раскатурхаць гэтую асалоду, каб пакутаваць над сваёю адвечнаю песняй!

Пяшчотна, усмешліва, шчымыліва-даверліва пачуваецца Зоська. Як за прарыстаю заслонаю — у сваім свеце. Яе, падобна, мала абыходзяць пакуты, крыжы і дамаганне справядлівасці. Пры ёй толькі летуценні, каханне ды думкі, раз-пораз здрадлівыя. Стараннямі Насты Гавядзінавай Зоська-філосаф увесь сцэнічны час будзе рыхтаваць свой фінал — сваю найшчаслівейшую тагасветную краіну. /«Філасофстваваць — гэта нішто іншае, як рыхтаваць сябе да смерці»? / З такою Зоськай Паніч /Андрэй Дударэў/ шчыра і прыязна шукае развіцця-параўмення! Ён — малаком Зосьчынай маці выкармлены. Ён — прыстойны чалавек... Вось і Купала прасталінейна сведчыць /Паніч — Сымону/: «Каб за табой праўда была, то не сядзеў бы ты гэтак пад голым небам». Паніч робіць тое, чаго не можа не рабіць; Паніч, паводле Андрэя Дударава, пераконвае і ў праўдзінасці дзеянняў, і ў неабходнасці учынкаў... усё адно як караючы сям'ю Зяблікаў! За невядомыя грахі? За нелюбоў да блізкага? Яны, паводле акцёраў ды Савіцкага, зусім не звыклія беларусы са шчыра-добрам падмуркам прыгнечанага нацыянальнага менталітэту. Наталпыраны Сымон

цураецца параўмення й здаровага розуму; падлаваць Данілка; прыхавана раз'ятрана Марыля; бацька-самагубца; што разам перапыніў толькі свае няшчасці, — нібыта пакутнікі, нібыта церпяць... Мо каму пазайздросцілі? Каму не даравалі? Скончылася іхняе шчасце, канец свету надыйшоў. А ці ж пачыналася? Дударэў, маючы на ўвазе Панічоў здаровы розум, зусім лагічна падае ягонае намаганне «няшчасце на шчасце змяніць», — гэтаксама назвае свае намеры і Зоська.

Красамоўна пададзена сцэна ў пачатку другога акта: Зоська, Марыля, Сымон перамаўляюцца, але не чуюць адно аднаго. Не хочуць пакуць — паводле Купалы. Не могуць — паводле Савіцкага, — няшчасце на шчасце змяніць! «Усе людзі самі сябе ашукваюць, а ім здаецца, што хто другі таму прычынай», — заўважаць Зоська-філосаф летуценны «рулар аўтарскіх ідэй». Толькі-толькі яна на мяжы развіцця крывіды: «Хто ведае, — звяртаецца яна да Сымона, — можа, ты горай сваёй гордасцю толчаш тое, што я сею сэрцам сваім дзавоцкім!» Але Данілка рве самую далікатную струначку адною рэплікай: «Паніч жэніцца!» Чаму ў спектаклі яна выдае на правакацыю? Харошы, летуценны хлопчык Данілка! Алег Грысевіч прадстаўляе яго самога... фантомам-скрыпачкай, цудоўным такім самародкам, апантаным дзівоснымі ідэямі... чысціні мастацтва? Альбо таго што ён — на звышчалавечы /нялюдскі?/ права мае?!

Мы яшчэ падзівімся на маўкліваю прэлюдыю каханна /з'яўленне Паніча ў хаце пасля Зосьчынай размовы з Незнаёмым/, — зусім не ілюстрацыю прыстойнасці ці добрых намераў /Андрэй Дударэў ці то свядома пазбягае расстаўляць зразумелыя кропкі-націскі, ці то рэжысёрам абмежаваны/. Паніч усё яшчэ спадзяецца даць Зяблікам хату ў двары, Зоську з Сымонам на службе ўзяць... Але Сымон зацята і непарушы ў крывідзе-пакуце, Данілка штурхае іншых да учынкаў, якія самому не здзейсніць, Марыля мусіла б /па гэтаксць/ торбы шыць, а на самай справе «таўпехаецца з кута ў кут», — не ад распачы, не ад разгубленасці, а з роздумам /разлікам?/... «Каму не стае мужнасці і каб вытрываць смерць, і каб вытрываць жыццё, хто не хоча ні ўцякаць, ні змагацца, чым дапаможаў такому?»

Прайралі Зяблікі і другі суд /бессэнсоўная ўпартасць ці ж не вымагае пакарання?/. Сымон жа выйграў працяг — пакуты ў злабе. «Сэрцы нашы з сэрцам зямлі зрастуцца...», — амаль сучасным палітычным штампам выгукне ён. Зрастуцца, але навошта? Навошта, «калі абярнемся ў слупы замарожаныя, у камяні няскратны абярнемся...»? Па сутнасці, сямейнікі ўжо абярнутыя. Пярэваратні /акрамя Зоські/. Таму так не па-людску кранаюцца ўцякаць /Марылю з Данілкам зводзіць Старац/ ды змагацца /Сымона вядзе Незнаёмы «па Бацькаўшчыну»/. Постаці тых, хто кідае распачную, напалову звар'яцелую ад уласных фантазій Зоську /«Паніч жэніцца!», знікнуць у прадонні контражурнага святла. Захінецца чорнае адзенне сцэны і яны, з'явіўшыся «з нічога», пойдучы «у нікуды». На плячовачку да гаротнай Зоські, што на масніцах адгалосвае каханне, уздымуцца... двое незнаёмых. Напрактыкавана і цвёрда-рашуча адаруць яе ад падлогі. Секундная затрымка і — усё ўтрох рушаць да гледачоў на поклон. Фіналу ў шараговым разуменні тэатральнага фіналаў не надарыцца. Фінал Савіцкага дае рады абвешчанаму няшчасцю — шчыльнаму, касмічнаму, менталітэтам наканаваму, перарабляючы яго... перадусім на шчасце непакутлівага параўмення з Купалам.

Жана ЛАШКЕВІЧ

## М. БАГДАНОВІЧ — У ПЕЦЯРБУРЗЕ

Гэта не абмылка і не паэтычнае свавольства: голас нашага славуата земляка, які за сваё кароткае жыццё ніколі не быў у Пецярбурзе, пачуты наршэце і ў Паўночнай Пальміры: тут адбылося першае ў гэтым горадзе выкананне музычных твораў на словы Максіма Багдановіча, напісаных сябрам беларускай суполкі ў СПб кампазітарам Ігарам Мацыеўскім.

На канцэрце, які праходзіў у рамках Міжнароднай інструментальнай канферэнцыі «Благадатаўскія чытанні», у вельмі прыстойным выкананні беларускага спевака Лявона Габрусенка /Ігар Мацыеўскі — фартэпіяна/ прагучалі «Пентаметры» нашага Максіма /які ні дзіўна, вельмі сучасныя па форме: яны чымсьці нагадалі беларускія хоку, якімі цяпер так захапляюцца маладыя беларускія паэты, і мяркуючы па тым, што робіць у гэтай галіне паэзіі Ігар Бабкоў і іншыя аўтары, відаць, можна весці гаворку не пра японскія, а менавіта пра беларускія хоку./.

А салістка музычнага камернага тэатра «Паўлінава пярэ» Вольга Фурман парадавала слухачоў чароўным выкананнем другога твора сп. Мацыеўскага на словы Багдановіча «Падымі ўгару сваё вока».

Дарэчы, на гэтым канцэрце, які адбыўся 23 красавіка ў Камернай зале /«Асабняк Басэ»/ С.-Пецярбургскай капэлы імя Глінкі, прагучалі творы не толькі розных кампазітараў і на розных мовах /руская, беларуская, старажытнаславянская /«Ойча наш» і «Святы Божа»/ у так званай заходняй артыкуляцыі, характэрнай для часоў Вялікага княства Літоўскага/, але назіраўся яшчэ адзін адметны факт: слухачоў і ўдзельнікаў канферэнцыі знаёмілі з музычнымі творамі, напісанымі на словы паэтаў, якія належыць да розных этнічных культур /напрыклад, вельмі цікавыя вакальныя цыкл «Каларова музыка» кампазітара Рамана Зялінскага на словы фінскага паэта Тайста Суманена, або цыкл рамансаў таго ж кампазітара на словы

А. Блока і пакуль што адзіны твор з будучага цыкла твор з будучага цыкла на словы Ключева ў выкананні гасцей фестывалю — заслужанага артыста Карэліі Васіля Шыркіна /бас/ і заслужанага работніка культуры Карэліі Кіра Ражкова /фартэпіяна/.

І гэтак незвычайнае спалучэнне розных моўных і музычных культур добра характарызавала тую творчую атмасферу, якую, нягледзячы на няўстойлівасць часу і няўстойлівасць палітыкі, захоўваюць выхаванцы «культурнай Мекі» — Санкт-Пецярбурга.

Сярод удзельнікаў Міжнароднай інструментальнай канферэнцыі «Благадатаўскія чытанні» /прысвечанай памяці заснавальніка сектара інструментальнага пры Расійскім інстытуце гісторыі мастацтваў Г. І. Благадатава/ было прыемна пабачыць і нашага земляка Ігара Вядзеніна, кандыдата мастацтвазнаўства, які рабіў даклад «Элементы традыцыйнай

інструментальнай культуры ў акадэмічным мастацтве Беларусі», а таксама мастацкага кіраўніка камернага ансамбля «BASSO CONTINIO» вяланчэліста Валерыя Свабодава, які ў свой час вучыўся ў былой Беларускай кансерваторыі.

Але найбольшае ўражанне пакінула аўтарскае выкананне фартэпіянага цыкла «Нядзюнае і далёкае» /12 ценяў для фартэпіяна/ спадара Ігара Мацыеўскага.

Сябры беларускай суполкі, запрошаныя аўтарам на канцэрт, адкрылі для сябе новага чалавека — кампазітара Ігара Мацыеўскага, якога ведалі дагэтуль толькі як доктара мастацтвазнаўства і сябра БГКТ. І апладысменты, якія неаднаразова прагучалі ў адрас Мацыеўскага, былі не толькі данайнай ветлівасці, але і сведчаннем той усхваляванасці, якая ахапіла слухачоў, сведчаннем удзячнасці кампазітару, які не толькі ўзрушыў сваімі творамі і сваім неардынарным выкананнем, але і пазнаёміў пецярбургцаў і замежных гасцей канферэнцыі з нашым Багдановічам.

Анатоль КІРВЕЛЬ

С.-Пецярбург

# І ўсё зробленае ім...

Да юбілею беластоцкага сябра

Не магу сказаць, што я асабіста блізка ведаю Міколу Гайдугу. Некалькі кароткіх сустрэч, сярод іх найбольш запомнілася адна, у яго дома, што на ўскраіне Беластока. Сціпласць, гасціннасць, шчырае жаданне нечым паспрыяць, памагчы маім клопатам у гэтым краі і чалавечая душэўная прастата стварылі атмасферу своеасаблівай сваяцкасці, нібы я апынуўся ў асяродку сваіх брэсцкіх землякоў.

Нас яднала душэўная патрэба людзей з прыгранічча, ён з заходняга, я з усходняга. Я добра знаёмы з яго творчасцю, з першых кніг уражанне на мяне зрабіў феноменальны ілюстраваны зборнік яго фальклорных апрацовак «Аб чым шуміць Белавежская пушча». Кніга кранула сваёй адметнай танальнасцю, якімсьці блізім і для мяне мясцовым каларытам. Творы яе — гэта сапраўдныя сучасныя аранжыроўкі з народнага: «Яшчэ за цара Гароха, калі зямлі было толькі кроха, па ўсёй гэтай крышынцы вада бурліла. Людзей тады было таксама не вельмі многа, а звяроў тым зусім мала. І не дзіва, што тады кожны звер, малы ён ці вялікі, меў свой дакумент і вызначанае сталае месца, на якім жыць павінен. Усе звяры пільнаваліся сваіх гнёздаў і месцаў, па свеце не валачыліся» /«Чаму кот з сабакам у згодзе не жывуць»/. Апрацоўкі народных сюжэтаў у М. Гайдугу далікатныя, творы не губляюць асабліва вусна-паэтычнага эпасу, прывабнае гэта ста-

рабытнае жыццё людзей, звяроў і птушак, адчуванне старасвецкае прасторы і часу.

Гэтай кнігай /вышла яна ў Беластоку ў 1982 годзе/, а таксама публікацыямі ў «Ніве» шматлікіх запісаў беларускіх песень з нотамі, краязнаўчага слоўніка і артыкулаў М. Гайдугу сцвердзіў сябе арыгінальным фалькларыстам і зацікаўленым краязнаўцам. Без такіх прац напэўна не з'явілася б і яго кніга апаўданаў «Трызна» /«Мастацкая літаратура», 1992/, у якой аўтар загаварыў як пісьменнік і гісторык. Невыпадкава ў ёй кожнай тэме дадзены эпіграф са старажытнага летапісу ці хронікі, а то і проста з народнай песні. Цікава, што ў час, калі Гайдуг стварае свае гістарычныя апаўданаў, на Беларусі ў гэтым жанры працуюць У. Караткевіч, У. Арлоў, В. Іпатава, К. Тарасаў. Напісаная на матэрыяле Падляшша, кніга Гайдугу добра ўлічваецца ў кантэкст беларускай гістарычнай прозы. Дадамо яшчэ, што пісьменнік увадаць даволі часта ў свае творы вобразы святароў, служкаў культуры, тым самым набліжаючы нас да размовы з Богам аб пошуках сэнсу жыцця. А хіба без гэтага сэнна, ды і наогул, можна гаварыць пра духоўныя шуканні?

Услед за «Трызнай» выйшла ў «Юнацтва» кніга гістарычных эсэ «Паратунак». Гэта кніга аб нашым гістарычным зыходзе, нашых этнічных каранях. Вядома, што гісторыя нашай Бацькаўшчыны збеднена,

сфальшывлена, прапушчаны многія і многія яе старонкі. Пісьменнік імкнецца, і даволі паспяхова, запоўніць некаторыя так званыя белыя плямы, праўдзіва ўзнаўляе трагічнае і гераічнае мінулае нашага народа, звяртае ўвагу на неасветленыя па-сапраўднаму перыяды яго гісторыі. Зноў жа невыпадкава: амаль у адзін час выйшлі кнігі М. Ермаловіча «Старажытная Беларусь» і праца М. Гайдуга. Відаць, калі ёсць патрэба нацыі ў такіх кнігах, то тады яны парытэтна ствараюцца і выходзяць у свет. Дарэчы, «Паратунак» нарадзіўся з серыі гістарычных нарысаў, што друкаваліся ў «Ніве».

Пішу гэтыя радкі з нагоды шасцідзесяцігоддзя пісьменніка. У такіх выпадках звычайна прыпамінаюць і важнейшыя старонкі з яго жыццёвага шляху. Нарадзіўся ён у вёсцы Кабылянка, што на Беластоцчыне. У пяцідзесятых гадах вучыўся ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце, дзе пазнаёміўся з Нілам Гілевічам, Рыгорам Барадуліным, Геннадзем Бураўкіным, Іванам Пташніковым, Барысам Сачанкам, Міхасём Стральцовым і іншымі, тады яшчэ пачаткоўцамі. Настаўнічаў, затым узначальваў беларускі ліцэй імя Б. Тарашкевіча ў Бельску-Падляшскім, семнаццаць год аддаў працы ў штотыднёвіку «Ніва». Выдаў у Беластоку на беларускай мове зборнік паэзіі «Ціш». Выступае таксама як публіцыст і перакладчык польскай паэзіі на беларускую мову.

Юбілей сябра з Беластоцчыны і ўсё зробленае ім на літаратурнай і культурнай ніве яшчэ раз нагадаў мне пра духоўную еднасць беларусаў свету, пра супольнасць нашых мэт і творчых памкненняў!

Аляксей ГАРДЗІЦКІ

## РЭПЛИКА

### «БЕЛАРУСКАЯ САВЕЦКАЯ»?

Мабыць, ніводні з тых, хто набыў 1-ы том «Анталогіі беларускай паэзіі», не пашкадаваў. Купіў і я, парадаваўся.

Але прыдбаўшы 2-і том, я, шчыра кажучы, доўга не мог даўмецца: ці то я нечага не разумею, ці то свет павярнуўся дагары нагамі? Чытаю анатацыю. «У 2-і том увайшлі лепшыя творы беларускай савецкай паэзіі 20—50-х гадоў». І хто ж уключаны ў «беларускую савецкую паэзію»? Сярод

даўно знаёмых /як Максім Танк, Аляксей Пысін/ і мала вядомых шырокай аўдыторыі /як Мікола Сямашка, Клім Грыневіч/ імянаў тых, хто жыў у Савецкай Беларусі, вока раптам выходзіла людзей, якія хутчэй з'яўляюцца прадстаўнікамі «беларускай антысавецкай паэзіі». Ну аніж не ўваходзяць у савецкую паэзію Ігнат Канчэўскі, Макар Краўцоў, Аляксандр Смаленец, Наталля Арсеннева, Масей Сяднёў, Аляксандр Салавей, Віктар Швед.

Адно з іх ніколі не жылі пры Саветах /як Ігнат Канчэўскі/, другія — не жыліся з камуністамі /як Наталля Арсеннева/. Віктар Швед — той наогул жыве на тэрыторыі Польшчы...

Найбольш з усіх эмігрантаў не пашчасціла, відаць, Аляксандр Салавей, якому змянілі сапраўднае прозвішча Радзюк на «Радзёк» /так яно больш па-беларуску, ці што?/. А з савецкіх паэтаў дасталася Станіславу Шушкевічу, пра

якога напісана літаральна наступнае: «У 1937-56 гг. у геалагічных экспедыцыях у Сібіры». Дзіўнавата, мякка кажучы, фармулёўка! Асабліва ўлічваючы, што пра іншых разпрэсаваных гаворыцца адкрытым тэкстам: «сасланы», «расстраляны», «рэпрэсаваны»...

Дзіўна, што ні ўкладальнік Алег Лойка, ні рэдактар Рыгор Барадулін не парупіліся звярнуць увагу на гэтыя недакладнасці.

Зміцер ДЗЯДЗЕНКА

г.Орша

## З ПОШТЫ «ЛіМа»

### ЗА КАГО ВЫ НАС ПРЫМАЕЦЕ, ВЯЧАСЛАЎ ФРАНЦАВІЧ?

*Ніколі, лічу, не быў баяліўцам ці панікёрам, хоць у жыцці ўсякае здаралася, а на вайне даводзілася і ў вочы смерці глядзець. Сёння ж цяжка заглушыць у сабе пачуццё страху, устрымацца, каб не закрычаць каравул. І справа не столькі ў тым, што хтосьці пагражае асабіста мне, колькі ў небяспецы ўсім, хто адчувае сябе беларусам, дбае пра нацыянальнае Адраджэнне. Пагроза матчынай мове ў нас існавала, зразумела, і раней, але апошнім часам стала настолькі рэальнай, што мы апынуліся — без перабольшання — пад дамоклывым мячом двухмоўя. Занёс жа яго над нашымі галавамі з дапамогай сваіх папчэнікаў сам кіраўнік беларускага /ці сапраўды беларускага?/ урада і, здаецца, усё яшчэ ганаровы сябар ТБМ В.Кебіч.*

На нядаўняй сустрэчы з вайскоўцамі ў Брэсце ён заявіў: «Я выступаю за раўнапраўе двух моў — беларускай і рускай...» Толькі тае бяды! — скажа хто-небудзь з чытачоў. Так, на першы погляд, гэта нават добра: мы ж марым аб тым, каб да беларускай мовы ў нас адносіліся з гэтай жа павагай, як да рускай, а матчына слова каб гучала не цішэй за тое, якое заглушае яго зараз і ў парламенце, і на вуліцы. Але нашы мары могуць здзейсніцца толькі тады, калі, як мінімум, не будзе рэвізіі дзеючага Закона аб мовах. У выказванні ж прэм'ер-міністра якраз адчуваецца імкненне рэвізаваць яго дзеля ўвядзення праславутага двухмоўя. Праўда, гэта толькі падтэкст, аднак жа шыла ў мяшку не схаваш!

Што да клопатаў В.Кебіча аб раўнапраўі дзвюх моў, дык, відаць, яго турбуе толькі адна з іх, дакладней, яе афіцыйны статус, — мова «старэйшага брата», якая і так займае пануючае становішча ва ўсіх сферах нашага жыцця. Дарэчы, яе спяшаванне зрабіць дзяржаўнай /і тым прынізіць ролю мовы карэннай нацыі/ прыкладна па тым жа сцэнарыі, па якім «саўмінаўская партыя» вяла

прапагандысцкую кампанію з дэмагагічнымі прыёмамі — у падтрымку ваеннага хаўрусу з Расіяй.

Як тады, так і цяпер, падставы ў «інтэрнацыяналістаў»-шавіністаў для прыняцця парламентам патрэбнага для іх рашэння шыты белымі ніткамі. Ну, сапраўды, за каго нас прымае Вячаслаў Францавіч, калі гаворыць у тым жа Брэсце: «Нельзя лішаць нашых дзяцей, унукоў возможности учиться и разговаривать на великом русском языке...»? Цікава, хто ці што пазбаўляе іх гэтай магчымасці? Калі такое чуеш ад недаведчанага або малапісьменнага чалавека, які, мабыць, і ў руках не трымаў Закон аб мовах, дык яму хочацца паспачыць. Калі ж гэтыя словы вылятаюць з вуснаў Старшыні Саўміна, дык застаецца толькі рукамі развесці. Я, праўда, не стаў гэтай рабіць, а яшчэ раз перачытаў той дакумент і не знайшоў у ім аніводнага радка або слова, якія могуць перашкодзіць нашчадкам хоць прэм'ера, хоць пралетарыя авалодаць любімай мовай.

Тады падумалася: можа, В.Кебіч лічыць, што асобныя артыкулы закона, так бы мовіць, працу-

юць з апырэджаннем графіка? Можа, ужо, не дай Бог, які-небудзь тутэйшы, пачуўшы расійскае слова, патрабуе ад суб'ядніка: «Гаворыце па-людску!»? Ці ў дзяржаўнай установе чыноўнік-беларус адмаўляецца прыняць дакумент ад наведвальніка толькі таму, што ён не на «музыкай мове»? Не, тут усё якраз наадварот: гэта рускамоўныя не заўсёды хочучы разумець тутэйшыя і ўсё яшчэ, здараецца, не бяруць у іх паперы, напісаныя на дзяржаўнай мове.

Не магу сабе ўявіць, што кіраўнік урада, на які, між іншым, ускладзена арганізацыя выканання моўнага закона /гл. арт.6/, не ведае пра такія факты. Але ж фактам з'яўляецца і тое, што захадзі па дэрусіфікацыі выклікаюць у яго негатывную рэакцыю. Восем адзін характэрны штырх. Год таму ў газетах была надрукавана заметка аб тым, што народныя дэпутаты З.Пазняк і Л.Баршчэўскі распрацавалі праект урадавай пастановай, згодна з якой павінны па-беларуску аб'яўляцца назвы прыпынкаў на транспарце і афармляцца шыльды з найменнем дзяржаўных структур. Ад працітанага «стало не по себе» адной жанчыне, аб чым даведваўся Вячаслаў Францавіч у час гутаркі з чытачамі «Советской Белоруссии», надрукаванай у газеце 15 ліпеня 1992 года. Адаказ чытачы быў такі: «Принимаю к сведению ваше мнение». Сёння можна дакладна сказаць, што згаданы праект пастановай, які адпавядае патрабаванням Закона аб мовах, знаў тую ж долю, што і шмат якіх іншых прапаноў па нацыянальным Адраджэнні.

Прэм'ер унёс свой «уклад» і ў рашэнне моўных праблем, якія хвалююць нашых вайскоўцаў. У армейскіх калектывах ужо ўзяліся за выкананне праграмы беларусізацыі, разлічанай на некалькі гадоў. Прыняты і Закон «Аб Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь», дзе выразна гаворыцца аб наступным пераходзе ў войску на дзяржаўную

## ВІНШУЕМ!

### АНАТОЛЮ КУЗЬМІЧОВУ — 70



У Мінску Анатолю Кузьмічову жыве з 1967 года. Нарадзіўся ж ён на станцыі Вулавава Тульскай вобласці ў сям'і чыгуначніка. З мая 1942 года ўдзельнічаў у баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі як мінамётчык, служыў у корпуснай газеце «В бой за Родину!». Пасля працаваў у рэдакцыі газеты Закаўказскай ваеннай акругі «Ленинское знамя», быў намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Литературная Грузия», завочна вучыўся ў Літаратурным інстытуце імя М. Горькага.

Друкуецца з 1940 года. Напісаў некалькі п'ес, але асноўныя набыткі — у галіне прозы. У Тбілісі і Маскве выходзілі кнігі «По свежему следу», «Смена караулов», «Так наступает весна», «Юго-Запад» і іншыя.

Раман «Юго-Запад», у якім расказваецца пра вызваленне ад гітлераўцаў Венгрыі, Венскую наступальную аперацыю, у 1976 годзе быў перавыдадзены ў выдавецтве «Мастацкая літаратура».

Тэма мінулай вайны — і ў іншых кнігах А. Кузьмічова, выпушчаных «Мастацкай літаратурай». У прыватнасці, у рамане «Поле боя» падрабязна прасочваецца лёс тых, хто адразу пасля заканчэння сярэдняй школы пайшоў на фронт. На тэрыторыі Венгрыі адбываюцца і падзеі ў рамане «Подпольная кличка — Янош». У цэнтры твора — разведчык Шандар Доба, іншыя антыфашысты.

Шырокі ахоп падзей і ў рамане-хроніцы «Южный бастион», першая кніга якога называецца «Прорыв» і прысвечана абароне Тулы восенню 1941 года.

Віншую Анатоля Пятровіча з юбілеем, зычым яму доўгіх год жыцця, новых творчых поспехаў!

мове. Адным словам, лёд крануўся. А калі так, дык ці варта стрымліваць патрыятычны імкненні салдат і афіцэраў? Безумоўна, не! На жаль, у В.Кебіча іншая думка наконт гэтага, аб чым сведчыць яго выступленне ў Мар'інагорскім гарнізоне. Ён правільна адзначыў, што ўсе статусы, настаўленні, розная дакументацыя шмат гадоў ствараліся на рускай мове. І мне здавалася, што далей будзе сказана, напрыклад, аб неабходнасці хутчэй распрацаваць і выдаць тэрміналагічныя вайсковыя слоўнікі, перакласці на дзяржаўную мову літаратуру, патрэбную для баявой падрыхтоўкі, стварыць у падраздзяленнях сапраўднае асяроддзе беларускасці і г.д. Аказваецца, усё гэта «какіе-то амбіцыі», дзеля якіх наўрад ці трэба штосьці мяняць і тым больш ламаць. «Во всяком случае, — удакладняе прамоўца, — в обозримом будущем наверняка не нужно...» /«Во славу Родины» за 6 студзеня г.г./.

Такім чынам, пераход войска на дзяржаўную мову адкладаецца да грэчаскіх календ. Што тычыцца абяцання самога Вячаслава Францавіча выступаць і размаўляць па-беларуску, дык і тут назіраецца штосьці незразумелае: чым больш аддаляецца час, з якога пачаўся «пераход» прэм'ера на дзяржаўную мову, тым радзей чуецца з яго вуснаў беларускае слова. Будзе вельмі пікантна, калі хтосьці з замежных паслоў, якія зараз вывучаюць нашу мову, у час сустрэчы са спадаром Кебічам звернецца да яго па-беларуску, а ён па сваёй звычцы адкажа на «великом і могучем»...

Мне сорамна за ўрад Беларусі і яго кіраўніцтва, якія адкрыта грэбуюць мовай свайго народа. На карту, па сутнасці, пастаўлены лёс нашай дзяржаўнасці, лёс Беларускай нацыі. Ці ведаюць Вячаслаў Францавіч і яго каманда, што нават нямецкія акупацыйныя ўлады падчас як першай, так і другой сусветных войнаў стваралі ўмовы для беларусізацыі на нашай зямлі? /Гл. «Звязду» і «ЛіМ» за 30 красавіка/. Я не збіраюся праводзіць тут гістарычны паралель, але, калі задумаешся над гэтымі фактамі, дык выснова напрашваецца сама сабой.

Генадзь ЛАГУНОВІЧ,  
ветэран вайны і Узброеных Сіл  
г.Мінск

**ФЕСТИВАЛІ**

**Цуд спраўджваецца?..**

Спектаклі Беларускага міжнароднага фестывалю ляльных тэатраў пакрысе апанавалі пляцоўкі мінскіх тэатраў. Адкрыццё фестывалю прыпадала на 20 мая; першы ж спектакль — «Цар Ірада» Г.Барышава ў пастаноўцы Аляксея Ляляўскага — задаў напраўду фестывальны тон. Нязмушана пераканаў сумніўцаў ды незадаволеных: вобраз другога беларускага міжнароднага цяпер будзе атажсамляцца з нацыянальнай батлейкай. З той батлейкай, якая заўсёды мае на ўвазе спраўджаны суд. Цуду падпарадкаваліся, на суд настрайваліся, чудам гартваліся і стваральнікі «Цара Ірады», і арганізатары міжнароднага ляльнага фестывалю.

Цуд, падобна, спраўджваецца, нягледзячы на сонечнае зацменне і велізарную колькасць гасцей ды дзяцей. Дзеці рэжысуюць, не падымаючыся з крэслаў. Дзіцячая рэжысура на першым спектаклі зводзілася да пытанняў «Куды яны ўцякаюць?» /Марыя з Хрыстом/, «Чаму ён такі злосны?» /цар Ірад/, «Пакажце таго маленькага» /Хрыста/. Маленькага паказалі, добра асвятлішы перад фіналам батлейку, дзе ён знаходзіўся і торгаў ручкамі-ножкамі. Спраўджаны суд — даўмецца разгледзецца гэта з пятнаццатага рада самай нязручнай у свеце глядзельнай залы Дзяржаўнага тэатра лялек...

Наступным днём публіку ўражвалі: віцебскія лялечнікі сваёю па-мастакіўска эфектнай «Папалюшкаю» Яўгена Шварца паводле Шарля Перо /мастакі-пастаноўшчыкі — Ганна і Алесь Сідаравы, рэжысёр — Віктар Клімчун/ рэжысёр Алег Жугжда з Ларысай Мікуліч у ролі Зяюлькі ў Магілёўскім спектаклі паводле аднайменнай п'есы Уладзіміра Граўцова. Але пра гэта мусіць быць распаведзена падрабязна і іншымі разам.



Ж.Л.



НА ЗДЫМКАХ: Уладзімір ВАРАНКОЎ /Чорт/ у спектаклі «Цар Ірад» Г.Барышава; крывікі ў працэсванні свята — Гурый Барышай і Галіна Алісейчык. Фота Уладзіміра ПАНАДЫ і Ірыны ГУДЗІЕЎСКОЙ

**ТЭАТР**

**«Што той салдат, што гэты»...**

Аднайменны спектакль паводле Бертольда Брэхта зазнаў святло рампы навучальнага тэатра Беларускай акадэміі мастацтваў 10 мая. Выпускны акцёрскі курс /кіраўнік — Валерый Раеўскі/ паказаў публіцы адзін са сваіх дыпломных спектакляў. Цікава, што пастаноўка паводле Брэхта, як сведчаць знаўцы ды аматары тэатральнага мастацтва, рыхт у рыхт паўтарае колішні нашумелы спектакль Акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, — дэбютаваў ім мастакі кіраўнік Валерый Раеўскі, які, скарыстаўшыся з падтрымкі мастака Барыса Герлавана, і паўтарыў спектакль на навучальнай сцэне. Найбольшую каштоўнасць «Што той салдат, што гэты», мабыць, уяўляе сабою для гісторыкаў тэатра, ягоных тэатрыкаў і крытыкаў, бо не так часта надараецца магчымасць вярнуцца ... на дваццаць гадоў назад. Эстэтыка, рэжысёрскія прыёмы, акцёрскія дзеянні нібы вяртаюць гледача ў час незабыўнага трыумфу Зінаіды Браварскай, Аўгуста Мілаванова і купалаўскай трупы, якая зразумела і прыняла свайго мастацкага лідэра... дваццаць гадоў таму. Дарэчы, пра свой прыход у Акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы Валерый Раеўскі даў згоду распавесці на старонках «ЛіМа».



НА ЗДЫМКУ: удзельнікі спектакля «Што той салдат, што гэты» Б.Брэхта. Фота У.ПАНАДЫ

**ЛІТКУР'ЕР**

**«Малодосць» — госць «Юнацтва»**

Менавіта гэтымі словамі пачалася літаратурна-мастаккая вечарына, прысвечаная 40-годдзю часопіса «Малодосць» у мінскай бібліятэцы «Юнацтва». Вечарына нагадала своеасабліва тэатральную дзею, у якой непасрэдным ўдзел прынялі як супрацоўнікі бібліятэкі, так і запрошаныя госці:

пісьменнікі, музыкі, чытачы. З вестыбуля будынка, дзе прагучалі ўступныя словы супрацоўнікаў «Малодосці», а гурт «Камелот» выканаў некалькі сваіх «сярэднявечных» песень-менестрэй, — дэя перанеслася ў адну з залаў бібліятэкі, якая на гэты час пераўтварылася ў міні-вернісаж мастацкі Вольгі Дзёмкінай, творы якой не раз змяшчаліся на старонках часопіса. Перад прыхільнікамі пазіі прачыталі свае вершы аўтары часопіса паэты Міхась Скобла і Эдуард Акулін. Чытацкую цікаўнасць аматараў прозы задаволілі празаікі Анатоля Казлоў і Віктар Праўдзін.

А напрыканцы вечарыны са сваімі творчымі дэбютамі выступілі самі чытачы-навучэнцы мінскай тэатральнай школы N 36. Яны выканалі ўласныя песні на словы беларускіх паэтаў, прачыталі вершы.

Н.К.

**Памяці патрыёта**

Я люблю гэты вобраз краіны,  
Тыя вёскі, балоты, гаі,  
Бо радзіўся я ў гэтай старонцы  
І памру мо я ў гэтым краі.



Гэтыя словы Цішка Гартны напісаў у 1910 годзе ў Магілёве. Ці мог ён прадбачыць, што яны спраўдзяцца і ён загіне ў псіхлякарні г.Магілёва ў красавіку 1937 года, куды патрапіць, звар яцеўшы падчас катаванняў у НКУС?

Да сённяшняга дня афіцыйна невядома месца пахавання славутага пісьменніка і грамадскага дзеяча. Але ў выніку розных сведчанняў было прыкладна ўстаноўлена гэтае месца. У 1989 годзе сябрамі Магілёўскага аддзялення «Мартыралога» на ўскрайку лесу недалёка ад лякарні быў устаноўлены памятны знак на месцы мяркуемага пахавання славутага сына нашай бацькаўшчыны.

З таго часу штогод на Радаўніцу сябры суполкі беларусаў «Машэка» збіраюцца ля памятнага знака, каб ушанаваць Ц.Гартнага, а ў яго асобе ўсіх змагароў і загінуўшых за волю і незалежнасць Беларусі. І сёлета разам з жыхарамі навакольных дамоў была наладжана тут вячэра-ўспамін з размовамі і песнямі ў выкананні І.Мухіна-Рабянка і С.Кулягіна.

І.ПУШКІН,

дырэктар музея гісторыі Магілёва

**Адразу — дзве**

Выдавецкая суполка «Полацкае ляда» напрыканцы мінулага года выданнем зборніка Юры Гуменюка «Водар цела» распачала пазычную серыю «Пазыі новай генерацыі». І вось у траўні выйшлі чарговыя дзве кніжкі: «Зямля Ханаан» Славаміра Адамовіча і «Крылы ператвораца ў карэнні» Алеся Аркуша. Усяго плануецца выдаць 15 пазычных зборнікаў, якія, як спадзяюцца выдаўцы, дадуць уяўленне аб набытках маладой беларускай пазіі пачатку 90-х гадоў.

А.К.

**ДРУК**

**«Рапсодыя» болю**

Выдавецтва «Полымя» пры ўдзеле АТ «Шыфрынтэатр» Маскоўскага дзяржаўнага культурнага цэнтра «Кастрычнік» выпусціла кнігу М.Крэйера «Журботная рапсодыя». З прадымоў «Дабрата мацней за боль», напісанай С.Берасцень, можна шмат даведацца пра аўтара, цяпер вядомага латышкага пісьменніка і музыказнаўцу, а ў перадаванні час жыхара Мінска.

Са старонак жа самой кнігі паўстае іншы лёс — узнаўляюцца пакутныя сцяжыны аднаго з мільёнаў ахвяр сталінізму З.Шыфрына, бацькі вядомага эстраднага артыста Я.Шыфрына. Дарэчы, З.Шыфрын — наш зямляк, нарадзіўся ў Дрыбіне, цяперашнім раённым цэнтры. Лагеры, турмы зведваў і сам М.Крэйер.

**«Роднае слова» — пра літаратуру**

У чацвёртым нумары часопіса — артыкулы «... Ці змагу я быць патрэбным у літаратуры?..» Т.Дасаевай і «За любоў да цябе я пакутаваць мушу...», у якіх разглядаюцца адпаведна жыццёвы і творчы шлях П.Галавача і А.Салаўя. В.Рагойша /«Беларускі санетарый»/ разважае пра адзін з найбольш старых і складаных пазычных жанраў, Х.Лялюко /«Пазначнае сонцам слова...»/ дзеліцца ўражаннямі аб творчасці М.Дуксы. Друкуюцца заканчэнні артыкулаў Г.Няфагінай «За зямлю і волю. Вобраз Кастуся Каліноўскага ў беларускай драматургіі» і В.Нячай «І падала зерне ў раллю. Уладзімір Караткевіч і кіно».

У сувязі з 40-годдзем часопіса «Малодосць» выступае яго галоўны рэдактар Г.Далідовіч — «Малады і дэмакратычны». Змешчана «Праграма-праспект па беларускай літаратуры для VIII—XI класаў» /падрыхтаваў М.Мушыньскі/.

**Калі не ўсё пра тэатр, дык шмат...**

У гады даваеннага юнацтва звяртаецца ў трэцім нумары часопіса «Тэатральная Беларусь» Я.Брыль. «Праз паўвека» — гэта згадкі пра ўласныя рукапісы, што ўсё ж захаваўся з той даўняй пары. Частка Іх прапануецца чытацкай увазе: артыкулы «Думкі пра народны тэатр», «Наша культурная праца», верш «Новыя боты», пераклады на беларускую мову кamedый Л.Талстога «Ад яе ўсе якасці» і «Першы вінакур...».

Змешчаны трагікамедыя І.Чыгрынава «Госці», публіцыстычны роздум Я.Міклашэўскага «Інтэлігенцыя за... кулісамі», заканчэнне спецыяльнага «ТБ» з фестывалю «Драматычнае мастацтва Беларусі». На гэты раз слова даецца крытыкам, тэатразнаўцам, якія ўдзельнічалі ў навукова-практычнай канферэнцыі.

Я.Адамовіч расказвае пра святкаванне ў Мінску Калядаў — «А месяц глядзёў, а месяц дзівіўся...»

**Пячаткі Беларусі**

Сфрагістыка — навука, якая займаецца вывучэннем пячатак. Калі-нікалі ўжываецца і іншы тэрмін — сігілаграфія. Як навуковая дысцыпліна, яна аформілася недзе ў XVIII стагоддзі, але першым вядомым сфрагістычным помнікам — каля дзевяці тысяч гадоў. Праўда, узраст беларускай сфрагістыкі куды меншы, усёго адна тысяча гадоў...

Гэтыя і іншыя цікавыя звесткі можна ўзяць з кнігі Анатоля Цітова «Пячаткі старажытнай Беларусі», выпушчанай выдавецтвам «Полымя».

У кнізе — звыш 500 фотаздымкаў і малюнкаў аўтара, большасць з іх друкуецца ўпершыню.

**ВІНШУЕМ!**

**Чуцен бас наш далёка...**

Без усялякае пратэкцыі паехаў на I Міжнародны конкурс маладых оперных спевакоў саліст ДАВТа Беларусі Алег Гардынец. Гэтае творчае спаборніцтва, якое праходзіла ў Пермі, сталася для яго ўдалым: выхаванец Беларускай акадэміі музыкі малады оперны бас Алег Гардынец атрымаў званне лаўрэата Міжнароднага конкурсу I 2-ю прэмію.

**Першая прэмія!**

У Торуні /Польшча/ прайшоў юнацкі конкурс піяністаў імя Ф.Шалэна. Лаўрэатам I прэміі стаў Юзій Сяргей, выхаванец Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай акадэміі музыкі. Лідэрства на музычным конкурсе ў краіне Шалэна — спраўдзена перамога маладога беларускага піяніста і ягонага педагога — Наталлі Ташчылінай.

**КУЛЬТУРА**

**Травеньскія бардаўскія вечары**

Нарэшце завяршыліся тры «травеньскія вечары» бардаўскай песні, што праходзілі кожны панядзелак у Доме літаратара. Арганізаваны яны былі радыёстанцыяй «Крыніца» /журналістка Надзея Кудрэйка/ пры фундаментарскай дапамозе ўсё той жа «Дайновы». У імпрэзах здолелі прыняць удзел самыя, бадай, цікавыя беларускія барды: гарадзенец В.Шалкевіч, аршанец А.Мельнікаў, менчукі Э.Акулін, В.Акуліч, А.Камоцкі, К.Камоцка, Л.Медзін, В.Цярэшчанка з Гомеля, Л.Сом з Полацка, а таксама наш зямляк з Вільні З.Бартосік, Э.Бязюк з Варшавы і інш.

Гэтыя вечары паказалі, што беларуская аўтарская песня ўжо выходзіць з рамак аднаго выканаўцы, які пры дапамозе гітары даносіць да слухача вершы больш даходлівымі песеннымі сродкамі. Так, Алесю Камоцкаму ўжо дапамагаў выступаць прафесійны гітарыст, чые пасажы даволі добра дапаўнялі спевы нашага бардаўскага мэтра. Бард-гурт «Камелот», удзельнікі якога З.Сідаровіч і І.Войнік прадставілі ўслед за Камоцкім сваю новую песню, увогуле перайшоў грань так звананага «аўтарскага выканання» і стаў акустычным рок-ансамблем, даволі папулярным сярод беларускай моладзі. Эксперыменты Касі Камоцкай з «Новым небам» цяжка назваць аўтарскай песняй, бо гэта ўжо спраўдны рок з ударным рытмам і гітарным драйвам.

На жаль, на Беларусі ніхто не займаецца папулярызаваннем доволі разнастайных выканаўцаў уласных песень. Голас Вальжыны Цярэшчанкі можа даць фору безгалосым і падобным адна на адну дэнацыяналізаваным «пярвіцам», якія запаўняюць сучасную эстраду. Дзякуй Богу, на радзі, у той жа «Крыніцы» і «Беларускай маладзёжнай», рэстаранная песня яшчэ не зусім запаланіла эфір, яшчэ можна пачуць таго ж Мельнікава, Акуліна, Камоцкую, «Камелот», а таксама Сокалава-Воюша і інш. Дзякуй Богу, яшчэ пры такім панаванні замежных песень, ёсць яшчэ тыя, хто ведае і хоча слухаць нашых бардаў, песні якіх сапраўды нешта духоўна абуджаюць у нашай душы.

І.ЯНЧУК



На здымку У.Панады — гарадзенец Віктар Шалкевіч.

**АНОНС**

**Памяці Багдановіча**

Клуб «Спадчына» і Дом літаратара запрашаюць 28 траўня а 18 гадзіне на вечарыну, прысвечаную памяці Максіма Багдановіча, якая пройдзе ў вялікай зале.

Пасля вечарыны адбудзецца канцэрт, у якім бяруць удзел папулярны ансамбль «Сябры» — мастацкі кіраўнік А.Ярмоленка, дзіцячая студыя «Буслік» пад кіраўніцтвам кампазітара З.Яўтуховіча, мастацкі ансамбль клуба «Спадчына» пад кіраўніцтвам Г.Смоляк.

Вы пачуеце песні на словы М.Багдановіча, а таксама творы з новай праграмы студыі «Сябры» і кампазітара З.Яўтуховіча «Эмігранты Беларусі».

**Беларусь — Швейцарыя**

З 31 траўня па 4 чэрвеня на Беларусі пройдуць Дні культуры Швейцарыі /кантон Ааргау/.

План правядзення Дзён ураджае: мастацкая выстаўка і выстаўка плаката; канцэрт сімфанічнай музыкі з удзелам нашага Акадэмічнага аркестра, швейцарскага маэстра Вэто Чупа ды салісткі Эмі Хенц-Дэманда; шэраг камерных канцэртаў — вакальнай музыкі, джазавага ансамбля, камернага трыо, арганісткі Рут Гімэль; сумеснае выступленне беларускага ансамбля «Класік-Авангард» і салісткі Эмі Хенц-Дэманда. 31 траўня раніцай адбудзецца сустрэча ўдзельнікаў Дзён з актывам таварыства «Беларусь — Швейцарыя». Як нам паведамілі, у складзе афіцыйнай дэлегацыі — Петэр Вертлі, урадавы саветнік, кіраўнік дэпартаменту па пытаннях выхавання; урадавы саветнік Артур Шміт; кіраўнік дэпартаменту аховы здароўя Эрхард Трамсдорф; кіраўнік аддзела культуры ў дэпартаменце па пытаннях выхавання Андрэ Ф.Моасборгер. Урачыстае адкрыццё Дзён у той жа дзень, а 19 гадзіне, у Канцэртнай зале філармоніі.

— Спаларыня Іна, як пачуваеся, як ваша здароўе?

— Дзякуй Богу. Нягледзячы на свой век, я сама сабе даю рады. Шмат чытаю, парадкую архівы... А ў вольны час вельмі люблю плаваць. Чатыры разы на тыдзень хаджу ў басейн. Часу хапае: і падумаць, і паразважаць...

— Сёння, азіраючыся на пражытыя гады, як вы лічыце: лёс чалавека — ён ад Бога ці мы самі творым яго?

— Цяжка сказаць так адразу. Я вам раскажу свой лёс, а вы — мяркуючы самі... Я нарадзілася ў Адэсе ў беларускай сям'і. Пасля першай сусветнай вайны там апынулася шмат беларусаў — уцекачоў з Віленшчыны, Меншчыны і Гарадзеншчыны. Папоўнілі беларускі асяродак у Адэсе і вайскоўцы-беларусы, якія былі на румынскім фронце. Більшыя з іх былі нацыянальна свядомымі людзьмі. Беларусы Адэсы пачалі арганізоўвацца ў суполкі.

экзамены, прыходзь назад... Але экзамены я вытрымала і стала вучыцца ва ўніверсітэце. Першы год вельмі сумавала па тэхнікуме і на ўсе забавы бегала туды. Пакуль у мяне не з'явіліся новыя сябры — Юрашкевіч, Улашчык, Бараноўскі, Шутаў... Ва ўніверсітэце ў той час была бліскучая прафесура — Доўнар-Запольскі, Пічэта, Ігнатоўскі, Друшчыц... Маскоўскія прафесары, якія пераехалі ў Менск — Нікольскі, Перцаў, Савіч... У 30-х гадах амаль усіх іх панішчылі... Вучылі мяне таксама Лёсік, Азбукін, Сушчынскі... Іх лёс таксама трагічны.

— Вы вучыліся на гістарычным факультэце?

— Так, і пасля яго заканчэння мне прапанавалі выкладаць мову і літаратуру на рабфаку пры БДУ.

— Спаларыня Іна, а ці займаліся вы тады літаратурнай творчасцю?

вымушаны звольніць мяне з працы, як жонку здрадніка... Каб не чакаць, калі гэта адбудзецца, я напісала заяву па ўласным жаданні, кінула Маскву і паехала да брата ў Балабанава, дзе ён працаваў у школе завучам. Стала выкладаць там нямецкую мову.

А праз год прыйшлі немцы. Яны занялі школу пад казарму, а мы перайшлі ў былы панскі маэнтак. Пачалося жыццё ў акупацыі. Перакладчыцай да немцаў я не пайшла. Але калі што-небудзь у людзей здаралася, яны беглі да мяне: дапамажы. І я дапамагала. Нямецкія салдаты не ўсе былі галаварэзамі. Я бачыла салдат, якія плакалі ад таго, што ім прыходзілася рабіць... Адзін афіцэр казаў мне: я даў бы дубініку Сталіну і Гітлеру і хай бы яны біліся, а нас у спакой пакінулі...

— Колькі часу вы пражылі ў Балабанаве?

— Нядоўга, бо не было чаго есці. Немцы сабе харчы са Смаленска прывозілі, а людзі

ў лістах адкрыта пісала: каб яны падохлі ўсе, бальшавікі, калі яны так здэкуюцца з людзей... А Дамінік мяне прасіў: напішы маме, каб яна так больш не пісала. Маці была хворая, усё забывала... Калі пасля вайны Дамінік вярнуўся з турмы і пачаў шукаць мяне, яна не магла ўспомніць, што я з дачкой прыходзіла да іх...

У Менску я пражыла два тыдні, пазнаёмілася з Вацлавам Іваноўскім. Ён раскажаў мне, што неўзабаве адкрываюцца настаўніцкія семінарыі — Нявіжская і Наваградская. Я папрасілася ў Наваградка. А калі прыехала туды, семінарыя яшчэ не адкрылася, і я пайшла працаваць у Ярэміцкую сямігодку. Пасяліліся мы з Інай у бацькавай хаце, якую даглядаў стрыечны брат. Ярэмічы жылі яшчэ спакойным жыццём, там не было яшчэ ні партызан, ні паліцаў, ні немцаў. Я выклала географію, гісторыю, нямецкую мову. Потым стала горш. З'явіліся партызаны, паліцаі... Вайна прыйшла і ў Ярэмічы. Мы пераехалі ў Наваградка, я перайшла ў семінарыю. Узначальваў яе доктар Аляксандр Орса. Ён падабраў добры настаўніцкі калектыў. Усе прадметы выкладаліся па-беларуску. Праграмы мы складалі самі. Немцы не ўнікалі ў нашы справы. Семінарыя часта была для моладзі паратункам ад партызан і ад немцаў. Часта партызаны прысылалі семінарыстам запіскі, каб яны ішлі ў лес да іх... Не прыйдзеш, — спалім бацькоў. Некаторыя ішлі, а некаторыя — не... У Наваградку мы пражылі адну зіму. Наступала Чырвоная Армія. Трэба было прымаць рашэнне: заставацца ці пакінуць бацькаўшчыну, дзе на кожным куту нехта свой, і ехаць у няведамае, нічога не маючы... У семінарыі мы працавалі дарма. На свой заробак я магла купіць толькі бутэльку газаліны. Нам дасталі спецыяльны пропуску ў гэбітскамісара, і я магла паехаць з немцамі. Ужо сабрала рэчы і павінна была ад'язджаць, калі да мяне забеглі дзве семінарысткі і ў плач: куды вы? Адгаварылі мяне ехаць. Я вярнулася назад, адкапала ў садзе свае рэчы. І тут пачула, што вярнуўся Барыс Рагуля. Я да

яго: дапамажыце! Ён мне дастаў воз і каня. На яго машыне мне месца не было. Так з дапамогай Рагулі мы выехалі з Наваградка. Ноччу трапілі пад бамбэжку і ўсё згубілі... Немцы дапамаглі мне з дачушчай дабрацца да Гародні. Я зайшла ў першую хату і расказала людзям, што да чаго. Яны накармілі, напалі нас і паклалі спаць. Добрыя людзі былі. Назаўтра дастала білет на цягнік да Беластока. Адтуль мы паехалі на Варшаву. Там была вялікая беларуская арганізацыя, якую ўзначальваў Мікалай Шчорс. Ён дапамог нам дабрацца да Нямецчыны.

— Тады ў Нямецчыне ўжо было шмат беларусаў?

— Так, я таксама сустрэла знаёмых людзей. Мне далі працу ў хлебнай краме. А праз некаторы час я даведлася, што ў Рэненсбург арганізоўваецца беларускі лагер і што там будзе беларуская гімназія. Я паехала туды і доктар Орса ўзяў мяне выкладаць нямецкую мову. Я жыла ў адным доме з Віцьбічамі. У Рэненсбургу быў вялікі добраўпарадкаваны лагер, але мы пражылі там нядоўга. Нас перакінулі ў Міхельсдорф. Там мы жылі ў бараках ў лесе. Потым пачалі рыхтавацца да эміграцыі. Я пайшла на курсы і дастала дыплом настаўніцы англійскай мовы. А за гэты час беларусы пасварыліся і падзяліліся на зарубежнікаў і крывічоў...

— Спаларыня Іна, у Нямецчыне адбыўся ваш літаратурны дэбют?

— Я была тады ў вельмі цяжкім становішчы. Мой далейшы лёс быў няведамы. Аднойчы мне трапіла ў рукі газета «Раніца», якую выдаваў у Берліне Кастусь Езавітаў. Газета мне спадабалася, і я паспрабавала нешта напісаць... Гэта былі ўспаміны «Менск у 1930-1931 гг.» і невялікае апавяданне. Успаміны неўзабаве з'явіліся ў «Раніцы», а апавяданне — не. Ці то слабое было, ці то недзе згубілася... Але на гэтым мая літаратурная праца прыпынілася. Шмат гадоў было не да гэтага.

— Нарэшце здзейснілася ваша мара і вы прыехалі ў Амерыку...

— Гэта было ў траўні 1950 года. Мяне

## БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖЖА: ЖЫВЫЯ ГАЛАСЫ

ІНА РЫТАР /АЛЯКСАНДРА САКОВІЧ/:

# «ЛІТАРАТУРА — МАЯ ДУХОВАЯ РАДАСЦЬ»

А час быў цяжкі: хлеба нават не хапала... Першай справай стварылі два дзіцячыя дамы для беларускіх дзетак. Першы — на дачы Дунаеўскага, другі — на дачы Кальфа, ля самага мора. Там працавалі мае сёстры і брат, а Міхась Грамыка быў загадчыкам. Праца не аплачвалася. Галоўнае было — дастаць ежу, каб не памерці з голаду. Акрамя дзіцячых дамоў, у Адэсе былі арганізаваны чатыры дзіцячыя пляцоўкі для дзетак беларусаў. Дзеці прыходзілі туды на снеданне і абед.

У кастрычніку 1921 года мая сястра паехала — вярнулася ў Беларусь. Я таксама думала аб гэтым. Цягнікі тады яшчэ не хадзілі. Ліда працавала ў дзіцячым доме, які стараннем старшыні беларускага ўрада Аляксандра Чарвякова быў вернуты на радзіму з Адэсы. І калі жонка Чарвякова ў спецыяльным вагоне ехала ў Кіеў забраць сваю сястру, а ў Адэсе Іллічонка і Стацэвіча, — Ліда папрасіла, каб яна ўзяла і мяне... Да Менска эшалон ішоў два тыдні. У Адэсе было цёпла, а прыехала на Беларусь — там зіма і холадна... Мяне ніхто не спаткаў. А мама паклала мне з сабой вялікі мяшок рэчэй. Мы чулі, што ў Менску не было солі, дык яна паклала і соль. Барыс Стацэвіч носіць мой мяшок і ўсе пытае: Іна, а чаму ён у цябе такі цяжкі? А цяжкі ён быў з-за солі. Пасля мы мянялі яе на цыбулю...

У Менску я спынілася ў дзіцячым доме, дзе сястра мела пакой. Там жыла таксама будучая жонка Алесь Адамовіча — Марыя Пятроўна Герасімава. А праз сад ад нашага дома быў дзіцячы садок, дзе загадчыцай працавала Уладзіслава Францаўна Луцэвіч ці, як яе ўсе называлі тады, — Купаліха. На Новы год у дзіцячым доме зрабілі ялінку і запрасілі на яе Янку Купалу. Тады я з ім і пазнаёмілася. Пазней, калі мая сястра выйшла замуж за Міхася Грамыку, Купала часта быў у іхнім доме, там я часта бачылася з ім.

— А ці размаўлялі калі-небудзь?

— Ды заўсёды! Ён быў дужа добры. Аба-вязкова спытае пры сустрэчы: «Ну, мая красавіца, як жывеш?» Цяпер усякія плёткі ходзяць пра Купаліху, а я глыбока паважаю яе. Нават калі ў старасці яна і змянілася, я не хачу пра яе нічога дрэннага чуць, бо яна — чудовы чалавек... Дапамагала ўсім, каму магла.

— А ці чыталі вы тады Купалу, ці былі прыхільнай яго таленту?

— Безумоўна! Ён ўсе маліліся на Купалу ўжо тады. Якуба Коласа, прабач мне Божа, я менш люблю, не заўжды разумею. А Купала мне бліжэй...

— Спаларыня Іна, а чым вы займаліся ў Менску?

— Пайшла вучыцца. Скончыла два курсы Белпедтэхнікума і рашыла паспрабаваць паступіць ва ўніверсітэт. Дырэктар тэхнікума падтрымаў мой намер. Кажы, калі праваліш

— Не, пісала толькі ўсякія навуковыя рэфераты на рабфаку. Але мара пісаць была. Мая сяброўка Юля Бібіла працавала ў бібліятэцы. Яна даводзілася крэўнай Кастусю Каліноўскаму. Юля мне дужа многа раскажвала пра свайго славутага сваяка. Я марыла вывучыць усё яго жыццё і напісаць пра Каліноўскага раман. Жыццё я вывучыла, а раман не напісала... Было шмат іншых клопатаў. Трэба было некаму падабацца і мне нехта падабаўся. У 1930 годзе я выйшла замуж за Дамініка Сеўрука. Ён вучыўся ў тэхнічным інстытуце ў Маскве, беларускім нацыянальным пытаннем цікавіўся мала. Калі арыштавалі маіх сяброў, Менск для мяне стаў пустым і чужым, і я падалася ў Адэсу — да мамы. Але доўга там не затрымалася, пераехала да сярэдняй сястры ў Гомель, дзе ў 1931 годзе выклала беларускую літаратуру ў аграмедінстытуце. Я працавала, а сястра глядзела нашых дзяцей: у мяне быў сын і ў яе. Увосень прыехаў мой муж і забраў мяне, у Маскву. Ён працаваў ужо ў цэнтральным інстытуце авіяцыйнага матарабудавання. Жылося нам нялёгка, але мы любілі адно аднаго. Гэта і дапамагло перажыць гора, калі памёр наш першынец... Неўзабаве ў Маскве пачаліся арышты... Дайшла чарга і да нашай сям'і...

— Як гэта здарылася?

— Вельмі нечакана. 8 сакавіка 1938 года Дамінік прынес білеты і вечарам мы паехалі ў тэатр. У тэатры я ўбачыла, што за намі селі два энкавэдысты. Я сказала аб гэтым Дамініку, а ён мне адказаў: не звяртай увагі. У антракце яны сачылі за намі. Я зноў сказала мужу аб гэтым, а ён толькі пажартаваў: гэта ты спадабалася ім...

Пасля спектакля мы прыехалі дахаты, а ў нашым двары стаіць «чорны воран». Але мы не прыдалі гэтаму ніякага значэння, бо ён стаў там амаль кожную ноч. Увайшлі ў нашу парадную і сутыкнуліся з двума вайскоўцамі. Адзін пайшоў наперад, а другі за намі. Мы жылі на пятым паверсе. Падышлі да сваёй кватэры, а там ужо стаіць энкавэдыст.

— Вы — Сеўрук? — спытаў ён у мужа.

— Сеўрук.

— Вось ордэр на арышт і вобсык.

У тую ноч яго забралі. Я засталася з маленькай дачкой без сродкаў існавання. Пайшла працаваць на курсы майстроў сацыялістычнай працы, дзе выклала расейскую мову. За адну ноч мы сталі сям'ёй ворага народа... Непрыемнасці пасыпаліся адна за другой... Нас высялілі з вялікага пакоя ў меншы... Дырэктар курсаў папярэдзіў, што

галадалі. Я ведала шафёра Райнхольда і афіцэра Ролке, якія ездзілі ў Смаленск. Яны ведалі, што мой муж у савецкай турме, і хоць я не пайшла працаваць да іх, яны спачувалі мне... Калі на Каляды жонка Ролке прыслала яму пячэнец, цукеркі, — ён усё аддаў маёй



Іна РЫТАР з мужам Аігенам КАЛУБОВІЧАМ. Здымак 60-х гадоў.

дачушцы. Кожны ж баіцца Бога... Я вырашыла ехаць у Ярэмічы — на радзіму маіх бацькоў. Райнхольд прапанаваў мне сваю дапамогу. Ён пагадзіўся давесці мяне да Смаленска. А ад Смаленска на Беларусь курсіравалі цягнікі...

— Так вы апынуліся ў Смаленску...

— Смаленск і сёння стаіць прад маімі вачамі. Разбураны ўшчэнт... Адны сцены. Нашы старажытныя беларускія сцены. Смаленск не падобны на астатнія расейскія гарады. Памятаю, як яшчэ да вайны Дамінік быў там на вучэннях. Я прыежджала да яго і жыла ў вёсцы ля Смаленска. І вы ведаеце, на якой мове размаўляла вёска? На чысцоткай беларускай мове! Як крывідна, што мы згубілі гэтую зямлю...

Са Смаленска я дабралася ў Менск. Знайшла свякруху — маці майго мужа. Мы з ёй перапісаліся, калі Дамініка арыштавалі. Яна

спаткаў спадар Тулейка. А праз некаторы час я даведлася, што ў Нью-Йорку сабралася вельмі шмат беларусаў і я захацела быць сярод сваіх. На сотай вуліцы, дзе жылі адны негры, я зняла пакой у Янкі Станкевіча. Знайшла працу: на хлебнай фабрыцы пакавала кейкі. Калі падрабіла крыху грошай, — пайшла на курсы і дастала працу ў офісе. Амерыканцы вельмі прыхільна адносяцца да новых эмігрантаў. Я гэта адчула на сабе.

У Нью-Йорку было выдатнае беларускае асяроддзе. Кожны тыдзень спраўлялі вяселлі. У эміграцыю прыехала шмат мужчын і вельмі мала жанчын. А кожны беларус хацеў мець за жонку беларуску, каб стварыць беларускую сям'ю...

У Амерыцы я пачала пісаць. Янка Станкевіч папрасіў для часопіса «Веда» падрыхтаваць артыкул пра беларусаў у Адэсе. Напісала. Ён ухваліў і спытаў: а якія ў вас былі прафесары ва ўніверсітэце? Кажу: Доўнар-Запольскі. Напішыце мне пра яго! Так Янка Станкевіч заахвоціў мяне да літаратурнай дзейнасці...

— А неўзабаве ад успамінаў і артыкулаў вы перайшлі да мастацкай прозы?

— Я, можа, і не перайшла б, калі б так не павярнулася маё жыццё. Я выйшла замуж за Аўгена Кахановіча /Калубовіча/ і пераехала жыць у Кліўленд. У Нью-Йорку я мела доступ да выдатных бібліятэк, шматлікіх архіваў. А ў Кліўлендзе ўсяго гэтага не было... Таму я вымушана была перайсці да апавяданняў і апавесцяў.

— Два пісьменнікі пад адной страхой — гэта, мабыць, складана?

— Аўген быў вельмі сумленным і акуртаным чалавекам. Я зусім не ведала яго з Беларусі. Але тога Аўгена Калубовіча, якога я ведала ў Амерыцы, я глыбока паважала і шанавала. Ён шчыра верыў, што Беларусь мусіць быць незалежнай. І ўсё жыццё аддаваў гэтай.

Я заўсёды пісала між іншымі справамі. Галоўнае для мяне было стварыць умовы для працы Аўгена. Яго ўсё жыццё так крыўдзілі! Нават тут. Бо не згаджаўся з пазіцыяй Рэды БНР і адышоў ад іх. Калі Аўген разышоўся са Станіславам Станкевічам, я прыстроіла яго творы ў газету «Беларускі час», якую выдаваў доктар Гарошка, у часопіс «Беларуская думка» ў Саўт Рыверы. Дзякуючы гэтым выданням Аўген змог пасля выдаць кнігі «Айцы БССР» і «На крыжовай дарозе». А я ранейшаму падтрымлівала добрыя адносіны са Станіславам Станкевічам, нават друкавалася ў яго. Ён быў прыемным чалавекам. Цяпер чамусьці яго ня добра малююць, а для беларускай справы ён зрабіў вельмі шмат...

Аўген вельмі ўважліва сачыў за палітычным і літаратурным жыццём на Беларусі. Мы выпісвалі амаль усе газеты і часопісы, беларускія кнігі. Мне вельмі падабалася проза Васіля Быкава. А Аўген асабліва захапляўся Іванам Мележам. Ён лічыў Мележа выдатным пісьменнікам і неаднойчы прерачытваў яго творы...

— Спадарыня Іна, што, на ваш погляд, найбольш значнае з таго, што стварылі беларускія літаратары на эміграцыі?

— Важна ўжо тое, што з намі лічацца на Беларусі. І ўсё лепшае, што мы стварылі тут, нарэшце мае магчымасць быць прачытаным на радзіме. Сярод навукоўцаў я вельмі высока стаўлю доктара Вітаўта Тумаша. Ён выдатны знаўца Скарыны. Яго доследы грунтоўныя і цікавыя. З празаікаў — Юрка Віцьбіч. Лепшым беларускім паэтам я лічу Масея Сяднёва. Хто разумее паэзію, — той гэта бачыць.

— Спадарыня Іна, у Амерыцы выйшлі дзве кнігі вашай прозы...

— Так, Янка Золак выдаў маю аповесць «Браты». Ён вельмі падтрымліваў мяне і часта падбіваў пісаць. Бывала тэлефануе і першай справай пытае: Іна Івануна — ён мяне так называў — калі прыйдзе ў «Думку» новае апавяданне? І я сядала і пісала. Маю я і анталогію маёй прозы «У пошуках праўды». Яе выдалі Зора і Вітаўт Кіпелі ў Беларускай інстытуце навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Грошы на гэтае выданне сабралі Сяргей Карніловіч і Кастусь Калоса. Я вельмі ўдзячна гэтым шчырым людзям. Свае творы я падпісвала псеўданімам Аляксандра Саковіч. Гэта прозвішча з роду майго бацькі. Сапраўдным прозвішчам Рытар ніколі не падпісвала, бо баялася, што гэта — можа пашкодзіць маім родным на бацькаўшчыне.

Літаратура для мяне заўсёды была вялікай духовай радасцю. А беларуская літаратура, беларускае слова лучыла мяне з Беларуссю, давала сілы і надзею. Гэта мой самы вялікі скарб і самая вялікая любоў!

Гутарыў  
Леанід ПРАНЧАК

## ПЕРАКЛАДЫ

*Славістку Эльке Эרב ведаюць у Нямецчыне і як таленавітую паэтку, паганараваную некалькімі прэстыжнымі літаратурнымі прэміямі, і як выдатную перакладчыцу паэзіі ды прозы з расейскай, а ў апошнія гады і з беларускай моў. Арыгінальная творчасць спадарыні Эльке мае элітарна-медытатывны характар. Не хаваю, мне нялёгка было пераствараць яе вершы. Даводзілася цяжка ўнікаць у амаль бяспасныя тэксты ў пошуку «жывой вады», таго «чыстага элемента жыцця, чаго нам ува ўсім, заўсёды, усюды бракуе», як сцвярджае ў адным з вершаў сама паэтка. Не надта ўпэўненая, што, знайшоўшы тую акавіту ў першакрыніцы, я патрапіла захаваць яе і ў кожным сваім перастворы. Ды ўсё ж спадзяюся, што нашаму чытачу, прызвычаенаму да класічна-песеннай беларускай паэзіі, будзе цікава кінуць вокам і на мыслярскае мастацтва, якое даўно ўжо грунтоўна пануе ў заходнеўрапейскай літаратуры.*

Ніна МАЦЯШ

Эльке ЭРБ

## МЕРКАВАННЕ

Трэба амаль ва ўсім, амаль кожнаму  
/амаль заўсёды і г. д., амаль усюды/  
чыстую — ваду /кажу я,  
не знаходзячы лепшага слова,  
і хай будзе так/ —

ваду адшукаць, той  
чысты элемент жыцця,

менавіта тое, чаго нам  
ува ўсім, у іншым, заўсёды, усюды і г. д.  
бракуе.

Эстэтычная праца,  
\* Hervorbringung /па-ням./: Паэзія  
даказвае яго наяўнасць.  
Але зараз я ўпершыню патрапляю  
яе ад яго адрозніваць:

Сэнс мастацкага твора  
не ў даказванні ўсёнаўнасці  
гэтага элемента, а што  
сэнс той — праўдзівы,  
і што элемент жыцця ў творы мастацтва  
канкрэтны.

Не трэба блытаць яго  
з самым творам мастацтва,  
ды, магчыма,  
любоў да мастацтва  
яго вышуквае.

Гэта ім і разрознена, што  
не мастацкім творам,  
а ягонай прысутнасцю ў творы  
не ўпускалася б з віду:

магло б распачацца жыццё зусім іншае,  
зусім іншае,  
вынік  
з гэтага,

такі вынік, якога нам амаль  
заўсёды і г. д., усюды  
нясцерпна бракуе.

Упушчанае адрозненне —  
вузёл упушчэння.

/Яго трэба таксама адрозніваць  
ад тваіх пакутаў кахання.  
Ты схачеў быць бліжэй да яго.

Праз яго любоўныя мукі  
не страта, а мукі народзілі:  
Ты ўнікаеш./

\* *Спадзяжэнне, вытвар.*

## ПЕРШЫНЕЦ З ТЭМАТЫЧНЫХ...

Першынецам з планаў выпуску літаратуры на 1994 год стаў тэматычны план выдавецтва «Навука і тэхніка». Канечне, «няма таго, што раньш было»: паменшала, яшчэ як паменшала колькасць пазіцый! Яшчэ нядаўна ў планах выдавецтва значылася да 300 кніг, дык цяпер — усюго сто шэсцьдзесят чатыры. А як будзе з іх выхадам — адзін Бог ведае. І ўсё ж, з таго, што запланавана, многае ўсцешвае.

Назаву найперш кнігі «Драматургічная спадчына Я. Купалы» П. Васючэнка, «Праблемы сучаснай беларускай крытыкі» Т. Грамадчанкі, А. Гурскай, Л. Гарэлік, «Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы: 1950—1960-я гады» В. Локун, «Паміж былым і будучым: проза Максіма Гарэцкага» І. Чыгрына.

Серыя «Беларуская народная творчасць» папоўніцца тамамі «Гульні, забавы, ігрышчы» і «Прыкметы і павер'і».

Па раздзеле «Мастацтва. Мастацтвазнаўства» запланаваны: «Батлейка» Г. Барышава, «Зінаіда Канапелька» Т. Гаробчанкі, «Культывае дойдства Беларусі XIII—XVI стст.» А. Кушнярэвіч, «Бераг вандраванняў: Адкуль у Беларусі мячэці» А. Лакоткі, калектыўныя працы «Музычны тэатр Беларусі: 1960—1980 гг.», «Тэатр і час: Праблемы сцэнічнага мастацтва на сучасным этапе і гістарычны вопыт» і іншыя.

Папоўніцца новымі выданнямі серыя «Нашы славетныя землякі» — «З-па-над Свіцязі ўзнебныя рытмы» /Адам Міцкевіч/ У. Мархеля, «Страцім беларускай гісторыі» /Мітрафан Даўнар-Запольскі/ Г. Сагановіча, «Меч і слава Панямоння» /Давід Гарадзенскі/ С. Тарасова, «Неадменны сакратар Адраджэння» /Вацлаў Ластоўскі/ Язэпа Янушкевіча.

На так званым шырокага чытача разлічаны і такія працы: «Віцебск: Пасад — Дольны замак. X — сярэдзіна XIV стст.» Т. Бубенькі, «Заслаўе ў эпоху феадалізму» Ю. Зайца, «Стары замак у Гродне ў XI—XVIII стст.: Гісторыка-археалагічны нарыс» А. Трусавы, В. Собаля, Н. Здановіча...

Позірк на вялікае, якое пасля стаецца хутчэй агульным, чым вялікім, выяўляе яго вонкі супынку як складанасць!

## ПАКАЙНАСЦЬ

Жыў аднойчы маленькі хлопчык,  
але стаў ён дарослым.  
Жыла аднойчы шчаслівая маладзенькая маці,  
але ў цэйтноце.

## ЖАДАННЕ ЗАЙМАЦЦА БУДАЎНІЦТВАМ

Яны могуць спакойна  
будаваць, што хочучы.  
А з каморкай гэтаю — лецішча —  
/пра што сведчаць і плечы/  
не зраўняцца нічому.  
Хіба толькі хадзе да вакна  
па падлозе — з хадой самагубцы  
/ах, не, не, не, такая на віле вашай мансарда/.

Тое, што вечна імі будуюцца, зусім не падобна  
да каморкі гэтай, падашкы гэтага,  
альбо нат да жылога пакойчыка-кухні ўнізе,  
і ўзнаўляліся гэтыя — лецішчы —  
пасівелья, сціплыя жаданні  
так часта, што пустыню сабою  
укрывалі, Сахару ці Гобі.

## ЯНА Ў МАІМ ДОМЕ

Арагавеласцю б асланіцца мне,  
каб не выцяцца.

Павінна ж яна, бомка, рыбка мая,  
аднойчы з'явіцца ў мяне  
там, у вёсцы.

Толькі трэба давесці ёй,  
што ўсё ейнае гэта,  
што яна бачыць.

Трымаць у куфарачку навідавоку.

А дзе ж гэта яна выгладвае?  
А як жа гэта яна выгладвае  
непапсутаю?

«Не, вокны не трэба перастаўляць».  
«Не, кухня сама  
не выгладвае».

Ці прыдзе яна, бомка, рыбка мая,  
ці прыдзе яна, мая госцейка,

асланіць мяне своечасова?

Толькі б давесці ёй:

абрагавеласць патрэбна мне,  
каб не выцяцца!

## СОНЕЧНЫ ДЗЕНЬ

З кірмашовага места дадому вяртаючыся  
праз зелянючую разлогу,  
экспрэс выяўляе

на тры вокангненні легкавік у блакіце,  
а за ім чырвоны  
і жоўты,

на два вокангненні дом недавершаны  
у вішаніку расцвілым,

на імгненне — нічога, апроч руні.  
Ах, чаму ж?

Добраўпарадканае царства духу,  
які пад Лейпцыгам  
шчэ займаецца земляробствам.

## Наш каляндар

135 гадоў з дня нараджэння рускага літаратуразнаўцы Аляксея ГРУЗІНСКАГА споўнілася 3 мая /1858—1930/. Даследаваў таксама беларускі фальклор і этнаграфію. Аўтар артыкулаў «З этнаграфічных назіранняў у Рэчыцкім павеце Мінскай губерні» /1891/, «Духовныя вершы. Мінская губерня, Рэчыцкі павет» /1898/, «П.В.Шэйна» /1901/.

200 гадоў з дня нараджэння рускага этнографа, фалькларыста, археолага Івана СНЕГІРОВА споўнілася 4 мая /1793—1868/. У яго «Дзёніку» /1902—1905/, «Успамінах» /1866/, апублікаваных у часопісе «Русскій архів», ёсць цікавыя звесткі па гісторыі, фальклору і этнаграфіі Беларусі.

110 гадоў з дня нараджэння беларускага мовазнаўцы Сцяпана НЕКРАШЭВІЧА споўнілася 8 мая /1883—1937/. З канца 1928 года быў віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі, старшынёй камісіі па ўкладанні слоўніка жывой беларускай мовы і арфаграфічнай камісіі, дырэктарам Інстытута мовазнаўства. Аўтар «Беларускага лемантара» /6 выданне выйшла ў 1929 годзе/, складальнік школьных літаратурных чытанак.

90 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта Апанаса АТАВЫ /Апанаса КАНАНОВІЧА/ споўнілася 8 мая /1903—1962/. З 1925 года друкаваўся ў газеце «Вясковы будаўнік». Належаў да найбольш таленавітых сяброў Слуцкай філіі «Маладняка».

60 гадоў з дня выхаду ў Вільні першага нумара штомесячнага культурна-грамадскага і літаратурнага часопіса «Беларускі летапіс», органа Таварыства беларускай школы. Спачатку называўся «Летапіс Таварыства беларускай школы», выдаваўся да верасня 1939 года. З 1937 года ў «БЛ» паштовы аддзел вёў Максім Танк. Пад псеўданімам А.Вучыцель друкаваўся Р.Шырня. Часопіс асвятляў літаратурнае і культурнае жыццё, расказваў пра беларускую эміграцыю ў Францыі і Аргенціне. Вялікую ўвагу ўдзяляў выкладанню ў школе на беларускай мове.

У

КАНЦЫ снежня 1912 года расійскія сацыял-дэмакраты сабралі ў Кракаве нараду. Усяго было чатырнаццаць чалавек: члены ЦК, партыйныя работнікі, якія прадстаўлялі арганізацыі Пецярбурга, Масквы, Урала, Каўказа, і бальшавікі — думскія дэпутаты. Нарада не канстытуявалася як канферэнцыя, бо не было магчымасці праводзіць выбары. Першы з дакладам «Рэвалюцыйны ўздым, стачкі і задачы партыі» выступіў У. І. Ленін. Засядалі адзінаццаць разоў і выпрацавалі рэзалюцыю па задачах партыі, будаўніцтве нелегальнай арганізацыі, думскай фракцыі, прэсе, адносінах да ліквідатарства. Усе дакументы прыняты аднагалосна. Дэлегацы пачалі раз'язджацца. Адзін малавядомы ў партыйных колах грузін вырашыў затрымацца. Ён толькі аднойчы быў за мяжой. Тут так хораша — ціха, спакойна, не трэба баяцца шпіёнаў, нічога ў таварышаў па партыі не пярэчыў. Толькі ў верасні ён уцёк з Нарынскага краю і яшчэ не адаспаўся. Бяда толькі, што грузін зусім не ведаў еўрапейскіх моў. Пра Польшчу ён

КАЗКІ ПЕРАБУДОВЫ

Вячаслаў ПІЛІПЧЫК

ПАБРАЦІМЫ

праз шмат гадоў успамінаў: «Шыпят, панымаеш, а я хрыплю. Што не скажы — нэ панятна. Дэвушкі белыя, красівыя, але я думаў пра партыю, пра нацыянальнасці. Потым напісаў аб гэтым кнігу. Абляяў усіх апартуністаў. Леніну панравілася».

За мяжой гэтаму чалавеку патрэбна была нянька. У Кракаве такой не аказалася. У. І. Ленін першы паехаў у Пароніа. Нехта ехаў у Вену і прапанаваў грузіну праехацца. Так і зрабілі.

Цягнік прыйшоў к абеда. Выйшлі, агледзеліся, уладкаваліся ў гасцініцу. Таварыш пайшоў па справах. Грузін таксама вырашыў прагуляцца па горадзе. Потым раскажаў: «Іду, панымаеш, па нейкай Мерынштрэсэ. Усе бягуць і не азіраюцца. Акаюць, акаюць. Рашыў перайсці вуліцу. Хапае мяне нейкі джыгіт у доўгім плашчы і чорным капелюшы. Штосьці крычыць. Я не панымаю. Добра, грэк з Балаклавы пераклаў: «Чаго, юда, траву топчаш?» Падобна, задзіраецца. Грэк пераклаў, што я не юда, а грузін. Джыгіт узрадаваўся. Яму прыемна, што на свеце менш на аднаго юду. Потым выявілася — абодва мы горцы, у нас сугучныя фаміліі, лёгкія імёны — Сасо, Дольфі. Запрашае зрабіць трынкен. Грэк, вядома, трэці».

Пачалі са шнапсу. — Празіт! — Гагвірджос!

Перайшлі на піва. Аўстрыец шмат гаварыў: «Мяне вядзе Боскае прадбачанне. Я буду правадыром нямецкай нацыі. Я перастаю есці мяса. У мяне заўсёды будуць ясныя думкі».

Грузін не адставаў ад яго: «Я буду правадыром сусветнага пралетарыята. У семінарыі мне казалі: калі рабы стануць роўнымі ў рабстве, можна дасягнуць абсалютнай улады».

Новыя таварышы гаварылі адначасова, перакладаць іх было немагчыма. Калі грузін пачаў зваць кельнера і закрычаў: «Дрэай бір, сабака», грэк вырашыў перадыхнуць. Жах нейкі. Адзін роў: «Кайзер капут!» Другі: «Далой самадзяржаўе!» і неўпапад: «Юдэн — шысэн!»; «Троцкі — шысэн!», «Сібір — гутэн Гэфтліх Ланд», «Меншэвікоў і эсэраў — да сценкі». Грэк здаля назіраў і цешыўся. У Адэсе не павераць. Запас слоў у іх хутка скончыўся. Сябры ўсталі, абняліся і перайшлі на

жэсты. Дамінаваў больш высокі аўстрыец. Ён вадзіў рабром рукі ўперак шыі і паказваў уверх ці прыстаўляў два пальцы пад рабрыну і таксама паказваў уверх. Грузін прыстаўляў палец да патыліцы і дэманстраваў звязаныя ззаду рукі.

Калі ўбачылі грэка, загаварылі зноў: «Я акружу сябе здольнымі генераламі, я пастаўлю на калені Францыю і Англію. Толькі мячом мы можам забяспечыць сабе жыццёвую прастору і толькі за кошт Расіі. Я буду кіраваць светам». — «Ты павінен працаваць на рэвалюцыю і не бойся патаптаць зялёную траву. Ваюй увесь свет, але Расію мы табе нэ дадзім».

Грэк стаміўся перакладаць. Сябры зноў абняліся і пачалі размаўляць самастойна. Зноў дамінаваў аўстрыец. Грузін за ім толькі паўтараў: «шысэн, мордэн, штрэбэн...» Выявілася, што абодва яны сухарукія. Гэта іх яшчэ больш зблізіла.

Замінка выйшла, калі настаў час разлічвацца. У грэка грошай не было.

— Я нэ магу прапіваць партыйныя дэньгі. Я нэ

Ленін. — Добра, я заплачу. Адсудзіў крыху ў аднаго тыпа. Разам капіравалі царцяжы і ён мяне абжуліў. — Зачэм суд? Добра ў морду і рэвальвер да носа. Усё зразумее. Мы так банкі чысцім, а ён кішэню нэ можа. На вуліцы абодва прыціхлі. Адзін накіраваўся ў гасцініцу, другі — у начлежку... Апісаная сустрэча, вядома, гіпатэтычная, хоць выключаць яе цалкам нельга. Перад вайной Рыбентроп, знаходзячыся ў Маскве з місіяй міру, пачуў ад Сталіна: «Мой стары сябар Гітлер». Не ведаў правадыр часоў і народаў, што Гітлер здорава паразумнеў, і цяпер ад яго на дармаўшчыну нічога не атрымаеш. Пасля капітуляцыі Берліна ў бункеры знайшлі абгарэлы труп Гебельса, жонкі і дзяцей. Іх разам выставілі на свет божы, завязавшы папярэдне на шыю бацьку жоўты гальштук /ён быў крышачку яўрэй/. Відовішча было злавеснае, нават для салдат, якія шмат чаго пабачылі. Далажылі Сталіну. Той забараніў далейшую дэманстрацыю, а Гітлера загадаў шукаць тайком і без усялякіх дэманстрацый. «Лёс Гітлера невядомы», — сказаў ён саюзнікам на Патсдамскай канферэнцыі, хоць ведаў усё пра яго смерць, і чэрап фюрэра ўжо даўно быў у Маскве.

Калі закончыўся Нюрнберскі працэс, які асудзіў ідэю нацыянал-сацыялізму, Сталін не раз гаварыў саратнікам: «Добра, што Гітлер пачаў вайну першы. Гэтак жа мог быць асуджаны і я з вамі. Мы ж знішчылі больш, чым яны. І таксама хацелі рушыць войскі спачатку на румынскую нафту, а потым на Берлін».

Сёння, калі гісторыкі атрымалі доступ да значнай часткі архіваў «трэцяга рэйха», нам стала ясна, што фашысты дзейнічалі па дэталёва распрацаваных планах акупацыі Еўропы і ўсяго свету, знішчэння людзей, устанавлення новага парадку. Атрымліваецца ўсё, як у вядомай песні Эжэна Пацье: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...»

У васьмідзесятых гадах польскі эканаміст Чэслаў Лушчак выдаў у Познані кнігу «Эканамічная палітыка Трэцяга рэйха ў гады другой сусветнай вайны». Гэтая палітыка зводзілася да дзесяці прынцыпаў:

— канфіскацыя партыйай дзяржаўнага і грамадскага багацця;

— выкарыстанне прамысловага патэнцыялу краін-сатэлітаў;

— устанавленне абавязковых паставак сельгаспрадуктаў — харчразвёрстка;

— абмен таварамі на нявыгадных умовах;

— драпежніцкая эксплуатацыя тэхнікі і транспарту;

— устанавленне крайне нізкага ўзнагароджання за працу;

— пазбаўленне часткі насельніцтва харчавання;

— усямернае зніжэнне матэрыяльнага ўзроўню людзей з тэрыторый-сатэлітаў;

— масавае фізічнае знішчэнне нягодных з рэжымам;

— пабудова прапаганды на міфах і ўсеагульнай хлусні.

На вялікі жаль, даводзіцца канстатаваць, што гэтымі прынцыпамі кіраваліся і камуністы. У пытаннях татальнага панавання над уласнасцю, адукацыяй, навукай, правам, усеагульным замоўчваннем негатывных з'яў мы пайшлі яшчэ далей. Развал планаў фашызму каштаваў жыцця дзесяткам мільёнаў людзей. Чамусьці нас не вельмі хвалюе, што планы камуністаў усё яшчэ на рабочым сталі.

Пасля забароны КПСС многія з яе кіраўніцтва сталі дэмакратамі. Яны ўмела выкарысталі абстаноўку і арганізавана прыйшлі да ўлады на месцах. Гэта яны, не думаючы, друкуюць папярковыя грошы і падштурхоўваюць і без таго галапіруючую інфляцыю. Гэта яны ўводзяць «свабодныя» цэны без прыватызацыі і нажываюцца, як ніхто. Гэта яны арганізуюць згортванне вытворчасці і нестабільнасць жыцця людзей. Іх крыштальная мара — захапіць як мага больш капіталу і прыватызаваць матэрыяльныя каштоўнасці. З беднымі дзяціца ніхто, вядома, не збіраецца. Мяркуючы па замежных аўтамабілях, на якіх яны раз'язджаюць, справы ідуць няблага. Прэса адкрыта піша пра чыноўнікаў аблвыканкома, якія прадаюць нафтапрадукты, каляровыя металы, харчы і ўсё, што мае цану. Пра адкрытыя працэсы можна толькі марыць.

Гадамі вядзецца следства. Бяда, аднак, у тым, што самі яны на ўсіх узроўнях не свабодныя ў сваёй дзейнасці. Яны залежаць ад тайных спружын створанай раней сістэмы. Нас яны палюхаюць: калі мы адыдзем — будзе хаос. Але большага хаосу і развалу, як сёння, у нас яшчэ не было.

Ад такой сітуацыі зноў недалёка да новых грамадскіх катаклізмаў.

Час ствараць асяроддзе і вырашчваць дэмакратаў. Мы не раз крывёй разлічаліся за сваю неарганізаванасць. Чытаеш гісторыю і проста крыўдна. Беларусь дала Польшчы дынастыю Ягелонаў, Панятоўскага, Пільсудскага, рускім — дынастыю Раманавых, Екацярыну I, Меньшыкава, Сталыпіна, яўрэям — Г. Меер, Ш. Перэса, М. Даяна. Усё — на эксларт, сабе не застаецца і на развод.

Не дай Бог, дзесяці зноў сідваюцца на траіх новых дыктатары. Беларуску народу дзейнасць гэтых двух, як выявілася, сапраўдных параноікаў, каштавала мільёны жыццяў.

Час няўстойлівы. Занадта доўга дрэмле грамадскі інстынкт самазахавання ў нашай нацыі. Небаспека ўдзелу ў войнах зноў на парозе. Большасць нашых афіцэраў на чужых тэрыторыях. У выпадку чаго мы зноў наўрад ці зможам пастаяць за сябе.

Ад такой сітуацыі зноў недалёка да новых грамадскіх катаклізмаў.

Час ствараць асяроддзе і вырашчваць дэмакратаў. Мы не раз крывёй разлічаліся за сваю неарганізаванасць. Чытаеш гісторыю і проста крыўдна. Беларусь дала Польшчы дынастыю Ягелонаў, Панятоўскага, Пільсудскага, рускім — дынастыю Раманавых, Екацярыну I, Меньшыкава, Сталыпіна, яўрэям — Г. Меер, Ш. Перэса, М. Даяна. Усё — на эксларт, сабе не застаецца і на развод.

Не дай Бог, дзесяці зноў сідваюцца на траіх новых дыктатары. Беларуску народу дзейнасць гэтых двух, як выявілася, сапраўдных параноікаў, каштавала мільёны жыццяў.

Час няўстойлівы. Занадта доўга дрэмле грамадскі інстынкт самазахавання ў нашай нацыі. Небаспека ўдзелу ў войнах зноў на парозе. Большасць нашых афіцэраў на чужых тэрыторыях. У выпадку чаго мы зноў наўрад ці зможам пастаяць за сябе.

Час ствараць асяроддзе і вырашчваць дэмакратаў. Мы не раз крывёй разлічаліся за сваю неарганізаванасць. Чытаеш гісторыю і проста крыўдна. Беларусь дала Польшчы дынастыю Ягелонаў, Панятоўскага, Пільсудскага, рускім — дынастыю Раманавых, Екацярыну I, Меньшыкава, Сталыпіна, яўрэям — Г. Меер, Ш. Перэса, М. Даяна. Усё — на эксларт, сабе не застаецца і на развод.

Не дай Бог, дзесяці зноў сідваюцца на траіх новых дыктатары. Беларуску народу дзейнасць гэтых двух, як выявілася, сапраўдных параноікаў, каштавала мільёны жыццяў.

Час няўстойлівы. Занадта доўга дрэмле грамадскі інстынкт самазахавання ў нашай нацыі. Небаспека ўдзелу ў войнах зноў на парозе. Большасць нашых афіцэраў на чужых тэрыторыях. У выпадку чаго мы зноў наўрад ці зможам пастаяць за сябе.

Марцін КОЎЗКІ

ДОЛЯ ПРАЎДЫ

— Што робіце, туркі, на Беларусі? — А мы гасцам вашым у хаўрусе будзем дамы. — А хто будзе жыць у дамах гэтых новых? — Народ суровы, народ вайсковы — не вы, не мы. — А вас колькі, гасцейкі, прываліла, якая за вамі крутая сіла, чаго чакаць? — А ліха галоў нашых не лічыла, няма карысці ад нашай сілы, ні ўзяць, ні даць. — А куды падзенесца, гасці, калі нарэшце зменіцца штосьці? — Асядзем тут...

цы, бегчы за кімсьці ўслед. «Я зноў у ячэйцы, зноў у ячэйцы», — радуецца сусед. Накніжцы абясцэненыя капейкі, ды нешта ўсё ж захаваў. «Уяўляеце, — цешыцца сусед з ячэйкі, — партыйны стаж не прапаў».

Дэмаграфічнае. — Горад адмоўна ўплывае на склад сям'і: дзяцей менее, клопату з імі больш, а вырастаюць дзеці — бацькі ім замінаюць... — Дружа, гарады не вінаватыя, кватэры малыя.

Свой цяжкі лёс, жыццё амаль салдацкае клянучу паўсюдна групы дэпутаткія. Чаго ж тады жадаюць дэпутаты? Каб сталі пажыццёвымі мандаты.

Хто б мог падумаць, што даражэйшым за тое, чаго ён варты, Ленін будзе толькі на металічных рублях.

Нейтронны ляціць снарад, ракета імчыць за ім — людзі ўсё ўдасканальваюць і ўдасканальваюць зброю. О, далёкая эпоха кавалерыі, станковых кулямэтаў «максім», паядынкаў высакародных рыцараў паміж сабою! Я за прагрэс чалавечы, але калі справа тычыцца зброі, я за вяртанне ры-

цараў, за Сярэднявечча. І з гэтым сімвалам веры шукаю рэакцыянераў.

Наш каляндар. Споўнілася 35 гадоў, як над навукова-даследчым інстытутам механізацыі і электрыфікацыі ўстаноўлены транспарант «Уздым сельскай гаспадаркі — усенародная справа!» Дата, аднак, не круглая, і ў якасці юбілейнай адзначацца не можа. Права на юбілей мае плакат «Правільным шляхам ідзяце, таварышы!» на аўтамагістралі «Масква —Брэст»: крылатаму выразу 70 гадоў.

Глядзіш у вочы ўнуку і думаеш пра лёс Беларусі? А як цябе ўнук аклікае — «дэдушка» ці «дядзюся»?



ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САЮЗ ПІСЬМЕНІКАЎ БЕЛАРУСІ І МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

ГАЗЕТУ РЭДАГАВАЛІ:

- X.ДУНЕЦ (1932-35) I.ГУРСКІ (1935-41) A.КУЛЯШОЎ (1945-46) M.ГОРЦАЎ (1947-49) П.КАВАЛЁЎ (1949-50) B.ВІТКА (1951-57) M.ТКАЧОЎ (1957-59) Я.ШАРАХОЎСКІ (1959-61) H.ПАШКЕВІЧ (1961-69) Л.ПРОКША (1969-72) X.ЖЫЧКА (1972-76) A.АСПЕНКА (1976-80) A.ЖУК (1980-86) A.ВЯРЦІНСКІ (1986-90)

Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

- Святлана БЕРАСЦЕНЬ, Андрэй ГАНЧАРОЎ (першы намеснік галоўнага рэдактара), Юрась ЗАЛОСКА, Міхась ЗАМСКІ, Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ, Барыс ПЯТРОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.

- Тэлефоны: прыёмная рэдакцыі -- 33-24-61; намеснікі галоўнага рэдактара -- 33-25-25; 33-19-85; аддзелы: публіцыстыкі -- 33-25-25, пісьмаў і грамадскай думкі -- 33-19-85, літаратурнага жыцця -- 33-24-62, крытыкі і бібліяграфіі -- 33-22-04, паэзіі і прозы -- 33-22-04, музыкі -- 33-21-53, тэатра, кіно і тэлебачання -- 33-21-53, выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў -- 33-24-62, навін -- 33-19-85, мастацкага афармлення -- 33-24-62; фотакарэспандэнт -- 33-24-62; бухгалтэрыя -- 26-86-40.

Пры перадруку просьба спасылца на "ЛІМ". Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня "Беларускі Дом друку"

Індэкс 63856. Тыраж 15.000. Нумар падпісаны 27.05.1993 г.

П 123456789101112 М 123456789101112